



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

4 ВЕРАСНЯ 1998 Г.

№ 36/3964

КОШТ 4 000 РУБ.

У ЛАБІРЫНТАХ ВІРТУАЛЬНАЙ РЭАЛЬНАСЦІ

Алесь ГІБОК-ГІБКОЎСКІ:
“Антыпод камунізму — капіталізм —
доўга не паддаваўся схематызацыі,
але ўрэшце і ён не выстаіў.
З пачатку бурнага развіцця
электронікі сталася мажлівым
і ягоную сутнасць зажаць
у жорсткую формулу: буржуазная
ўлада плюс усеагульная
камп’ютэрызацыя...”

4

“А ЧАГО Ж ТЫ, ДУША, МІМА РАЮ ПРАЙШЛА...”

Яўген РАГІН: “У Ветцы цяпер,
кажуць, бараў больш,
чым бібліятэк. Так што ёсць
чым заняцца моладзі
і ў гэтай “глушыні”. Не да музея
ёй пакуль. Ці надоўга запалу
хопіць воль так, без “нутра”?”

5, 15

ЦІ ЎЛІЧЫЦЬ ВОПЫТ “ТУТЭЙШЫХ” НАЙНОЎШАЯ ГЕНЕРАЦЫЯ?

Алесь АРКУШ: “Лепш мець
не зусім рэальныя задачы,
чым не мець ніякіх”.

6—7

ЛІЦВІНСКАЯ ІЛІЯДА

Язэп ЯНУШКЕВІЧ: “Пан Тадэвуш” —
паэтычнае евангелле
пра нашу зямлю аднаго
з прарокаў-апосталаў, пазбаўленага
свайёй Бацькаўшчыны”.

12

А БЕЛАРУСЬ — ЖЫВЕ!

У рубрыцы “Было...” доктар
наук, прафесар, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі
Аляксандр РАКОВІЧ.

14—15

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Ідзе падпіска на
наш штогоднік на чацвёрты квартал
1998 года. На “ЛІМ” можна падпісацца
ў любым паштовым аддзяленні. Кошт
падпіскі ранейшы — на месяц — 15
тысяч рублёў і на квартал — 45 тысяч
рублёў.

Наш індекс — 63856



Шлях да Міцкевіча

Беларуская акадэмія выяўленчага мастацтва адкрыла
сваю штогоднюю выставу. І адкрыла незвычайна. Яна
адзначыла двухсотгоддзе выдатнага беларуска-польскага
паэта Адама Міцкевіча выставаю сваіх сяброў, якая
адкрылася 26 жніўня ў Нацыянальным мастацкім музеі
Беларусі. Гэтым акадэмія абвясціла, што прыватна распачала
выставачны праект “Беларускае мастацтва на мяжы
тысячагоддзяў” (ідэя Саюз мастакоў не зацікавіла, але

падштурхнула да таго, каб асобна адзначыць год Міцкевіча). Акадэмія мае намер прадставіць шэраг выстаў за
досыць працяглы час, якія будуць прысвечаны дзеячам
беларускай культуры альбо проста знакамітым нашым
суайчыннікам. Гэта, на думку мастакоў, будзе напамінам
аб моцным рэвалюцыйна-рамантычным уздыме, якім заўж-
ды была прасякнута наша культура і які хацелася б ба-
чыць і ў сённяшніх творах беларускіх мастакоў і пісь-
меннікаў. Таму выстава “Шлях да
Міцкевіча” прапаведуе не канкрэт-
насць, быццёнасць, а апявае зям-
лю, людзей, час і само натхненне,
спрадвечных спадарожнікаў кож-
нага таленавітага чалавека. Ну а
кола мастакоў — проста бліскачае.
Бо сябры акадэміі належаць да лі-
дэраў свайго пакалення і, нягледзя-
чы на вялікую ўзроставую розніцу,
усе яны могуць і з задавальненнем
выказваюць новыя ідэі, уласныя
думкі і меркаванні, не баючыся ня-
згодных апанентаў. Гэта Ф. і В.
Янушкевічы, У. Савіч, Р. Сітніца, В.
Альшэўскі, А. Бараноўскі, У. Віш-
нёўскі, У. Зінкевіч, У. Панцэлеў,
Г. Скрыпнічэнка, Л. Шчамялёў, В.
Слаўк, У. Тоўсцік і іншыя.

Беларуская акадэмія выяўленча-
га мастацтва, правадзейная грамад-
ская арганізацыя, існуе ўсяго не-
калькі год. Але ёй ёсць чым пахва-
ліцца. Мастакі-сябры акадэміі ак-
тыўна займаюцца выхаваўчай і наву-
чальнай дзейнасцю (амаль усе яны
— выкладчыкі розных мастацкіх ус-
таноў, у прыватнасці Беларускай
акадэміі мастацтваў, мастацкіх
школ і г.д.). Ад пачатку свайго існа-
вання акадэмія дае стыпендыі леп-
шым студэнтам і дыпломнікам
БелАМ, забяспечвае падручнікамі
і мастацкай літаратурай мінскіх ма-
стацкіх каледж. Цяпер, напрыклад,
рыхтуецца першы пленэр маладых
мастакоў Светлагорска, з якімі
акадэмія цесна кантактуе. Акадэмія
прычынілася да фарміравання вы-
ставачнага выгляду залы галерэі
“Мастацтва” ў Мінску, у якой, па
сутнасці, прайшоў “парад” выстаў
(Працяг на стар. 33)



Ф. ЯНУШКЕВІЧ: “Ля вытокаў рэвалюцыі”.

Той, хто атрымаў адукацыю ў савецкі час, памятае краевугольны тэзіс бальшавіцкага матэрыялізму аб абумоўленасці духоўнай "надбудовы" ўзроўнем матэрыяльнага "базісу". Інакш кажучы, перш чым пісаць вершы і карціны, ладзіць танцы і спектаклі, чалавек павінен мець кавалак хлеба, вопратку і дах над галавою. Якасць творчасці не ў малой ступені залежыць ад якасці прыгаданых вышэй кампанентаў жыцця. Гэта той выпадак, калі з бальшавікамі можна згадзіцца (тым болей, што гэта было вядома і да іх).

Што цікавіць сёння майстроў мастацтва? Ды тое ж, што і ўсіх астатніх. Курс долара. Абвальны расійскі рубель пацягнуў за сабою ў прорву і нашы грошы. Сёння расійцы плацяць за фанабэрыю (у нас, маўляў, свой шлях, Запад нам не ўказчык), мы — за "інтэграцыю". Рэальныя даходы беларусаў імгненна скараціліся на трэць, а цэны падскочылі, ці, у лепшым выпадку, засталіся ранейшымі...

Калі-небудзь нехта напиша дысертацыю аб уплыве інфляцыі на культурніцкі працэс у Беларусі ў другой палове 1990-х гадоў.

АДМОВА ТЫДНЯ

Нацыянальная акадэмія навук адмовіла ў падтрымцы аргкамітэту міжнароднага кангрэса "Дэмаграфічныя праблемы Беларусі". Аргкамітэту прапанавана пачакаць вынікаў пералісу насельніцтва, які плануецца на 1999 год, а потым наладзіць канферэнцыю па ягоных выніках. Аднак старшыня аргкамітэта кангрэса прафесар Міхась Цяўлоўскі лічыць, што аддаляць вырашэнне праблем, прыкрываючыся чаканнем "больш аб'ектыўнай" інфармацыі, — злачынная, бо дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі выразна драматычная. Пачынаючы з 1993 года смяротнасць стабільна перавышае нараджальнасць. Летась насельніцтва краіны зменшылася на 32,3 тысячы чалавек. З 1990 года сярэдняя працягласць жыцця скарацілася з 71,1 да 68,5 года. На 100 родаў — 168 абортаяў. У нас няма падстаў лічыць, што за апошнія 5 гадоў "жыць стало лепш, жыць стало веселей".

Міжнародны кангрэс "Дэмаграфічныя праблемы Беларусі" адбудзецца, незалежна ад пазіцыі кіраўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук.

ФЕСТИВАЛЬ ТЫДНЯ

У Мінску прайшоў "Неверагодны фестываль", арганізаваны галандскай фірмай Philips. Прэзентацыю апошніх вырабаў славутай кампаніі (у прыватнасці — шырокаэкранны (115 см) тэлевізар з плазменным экранам; такі плоскі (11 см), што вісіць на сцяне як карціна) суправаджала канцэртная праграма з удзеламгуртоў "Палац", "Ляпис Трубецкой", "Брава". Фестываль ужо зрабіў 11 прыпынкаў у Казахстане, Кыргызстане, Расіі, перш чым атабарыцца ў Мінску. Наперадзе — Летува, Латвія, Эстонія.

ЭКАЛОГІЯ ТЫДНЯ

Згодна афіцыйным звесткам, штогод плошча звалак у Беларусі павялічваецца на 40—60 гектараў. Толькі "зарэгістраваныя" горы смецця займаюць сёння не меней як 1000 гектараў.

ЗВАРОТ ТЫДНЯ

"Беларусь — 2000 гадоў" — назва звароту рады Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" да суайчыннікаў, у якім каротка пераказана гісторыя Беларусі ад Полацкага княства да Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, пералічаны дасягненні ў галіне культуры ад Еўфрасініі Полацкай да Васіля Быкава. Рада ЗБС "Бацькаўшчына" заклікае беларусаў увайсці ў XXI стагоддзе грамадзянамі суверэннай дзяржавы. Прапанаваны культурніцкі праект "Беларусь — 2000 гадоў", у якім прадугледжана стварэнне мемарыялаў, выданне кніг, правядзенне навуковых даследаў, рэстаўрацыя помнікаў архітэктуры і гэтак далей.

ЗНАЁМСТВА ТЫДНЯ

Міжнародны фонд эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва паміж Мінскам і Тайбэем, Тайбэйская гандлёва-эканамічная місія ў Мінску, Тайбэйска-маскоўская каардынацыйная камісія па эканамічным і культурным супрацоўніцтве з верасня прадставіла ў Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску выставу "Тайбэй учора і сёння". У склад экспазіцыі ўвайшлі не толькі традыцыйна дакладныя копіі твораў жывалісу і дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва старажытнага Кітая са збораў Нацыянальнага музея гісторыі Тайбэя, але і фотавыстава пра сучасны Тайвань, і жывалісныя творы аднаго з найбольш вядомых сучасных тайванскіх мастакоў прафесара Лан-Суін Вана і яго 39 вучняў. Выстава будзе дэманстравацца з 3 па 26 верасня, а пасля будзе падарожнічаць па абласных цэнтрах Беларусі.

ЗНІКНЕННЕ ТЫДНЯ

У ноч з 31 жніўня на 1 верасня ў Віцебску знік з пастамента бюст расійскага генералісімуса Суворова, што стаяў непадалёк ад аддзялення міліцыі. Адказнасць узяў на сябе Мірон — асоба, якую Зянон Пазняк летась назваў "чалавекам года". Гэты ініцыянт зноў нагадаў пра нявырашаную дагэтуль на дзяржаўным узроўні праблему — сацыяльна-палітычную і культурніцкую: што рабіць з помнікамі савецкага часу? З усімі гэтымі дзяржынскімі, ланінімі, суворавымі, калінінімі, манументы якім абражаюць суверэнную краіну і яе народ? Пакуль "наверсе" пытанне адкладзена на няпэўны тэрмін, за яго вырашэнне бяруцца "нізі"?

РАШЭННЕ ТЫДНЯ

Чарнобыльская катастрофа паспрыяла таму, што ў Летуве ўзнік даволі шырокі грамадзянскі рух за закрыццё Ігналінскай АЭС (ядзерны рэактар такі ж, як у Чарнобылі). Але калі Летува атрымала незалежнасць, гэты рух сам сабою знік: Ігналінская АЭС — гэта 80 працэнтаў энергіі, якую выпрацоўвае Летува — для краіны, адключанай ад агульнасаюзнай энергетычнай сістэмы, закрыццё Ігналіна сталася б эканамічнай катастрофай. Цяпер на Летува ціснуць суседзі, якія баяцца новага Чарнобыля. І хоць, як мяркую летувіскае кіраўніцтва, Ігналіна нікому не пагражае, бо Швецыя выдаткавала грошы на ўмацаванне бяспекі эксплуатацыі АЭС, прынята рашэнне аб закрыцці Ігналінскай АЭС праз 15 гадоў. А ў Беларусі тым часам вядуцца спрэчкі, ці трэба нашай краіне мець уласную "парахавую бочку".

Оршы, на радзіме Уладзіміра Караткевіча, дзе і пройдуць асноўныя мерапрыемствы.

У Оршы пройдуць навукова-практычныя чытанні. Навукоўцы і краязнаўцы абмяркуюць пытанні гістарычнай спадчыны Аршаншчыны. Мяркуецца, што будзе шмат увагі нададзена жыццю і творчасці У. Караткевіча. Плануецца адкрыццё першай экспазіцыі музея пісьменніка. У Куцейне, дзе цяпер рэстаўрыруецца манастыр, будзе адкрыта памятная дошка ў гонар Спірыдона Собаля — тут была калісьці яго друкарня. Удзельнікі свята ўпершыню змогуць убачыць копію Рагвалодавага каменя, помніка

каменнай эпітафікі XII стагоддзя, які быў знішчаны ў 30-ыя гады...

Удзельнікам свята стануць і юныя аршанцы, якія ў рамках акцыі "Напісанае застаецца" збяруць дабрачынную бібліятэку.

Упершыню за час правядзення Дня пісьменства арганізуецца клуб чытацкіх сустрэч "Аўтограф". Непадалёк ад помніка У. Караткевічу з'явіцца "паляні Пегаса", на якой можна будзе паслухаць пісьменнікаў.

У свяце прымуць удзел госці з Расіі і Украіны. Навукоўцы з Пецярбурга павінны прывезці факсімільную копію славутага Радзівілаўскага летапісу, якая зойме сваё пачэснае месца ў музеі Нясвіжа.

Новы твор Васіля Быкава

"Ваўчыная яма" — так называецца новая аповесць Васіля Быкава, якую пісьменнік толькі што скончыў у Фінляндыі. У цэнтры аповесці — былы салдат, а цяпер дззерцір, які ўцёк не з поля бою,

а з сучаснай вайсковай казармы. Ягоны шлях — у Зону. На атручанай, пакінутай зямлі спадзяецца ён знайсці сцоў ад пераследу, паратунак ад несвабоды. Зона, аднак, мае свае законы і няёмкую

логіку...

Прэ'ера новага твора В. Быкава адбудзецца на хвалях беларускай службы радыё "Свабода" ў нядзелю, 6 верасня. Хвалі "Свабоды" — 31,41 і 49 метраў.

Шлях да Міцкевіча

(Працяг. Пачатак на стар. 1) усіх акадэмікаў. Акадэмія адзначыла Вялікім залатым медалём творчую дзейнасць і 75-годдзе з дня нараджэння свайго старэйшага сябра Л. Шчамялёва. Усё гэта — у асноўным на грошы саміх сяброў акадэміі. Не адмаўляецца акадэмія, натуральна, і ад дапамогі мецэнатаў, але ў сённяшняй Беларусі знайсці іх стала складана, таму гэтыя з цяжкасцю здабытыя сумы ідуць на вялікія праекты.

Спазнала акадэмія і вялікую страту. У добрай памяці застанецца імя акадэміка жывалісу, віцэ-прэзідэнта акадэміі Міколы Селешчука, якім шмат было зроблена для развіцця беларускай мастацкай культуры. Пасля яго заўчаснай смерці два гады таму колькі работ набыў музей, іх, відаць, мы і зможам бачыць час ад часу на мастацкіх выставах. Так, работа "Злашчасны адвяхорак", якая знаходзіцца ў экспазіцыі сённяшняй выставы, — са збору Нацыянальнага мастацкага музея.

Такі маштабны праект Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва распачынае ўпершыню. Яна ўдзячна Нацыянальнаму мастацкаму музею, які прадаставіў свае плошчы бясплатна.

Папярэднія выставы сяброў акадэміі, бывала, выклікалі нараканні. Зрэшты, гэта і натуральна, калі збіраецца кола мастакоў, прадстаўляе проста свае апошнія творы, не звязаныя тэматычна і ідэйна. Вырастоўвае толькі тое, што гэта былі работы мастакоў аднаго прафесійнага ўзроўню і што надавала экспазіцыі роўнасць. Бо самая распаўсюджаная праблема нашых суполак — няўменне адбіраць і бачыць экспазіцыю цалкам, калі ў складзе мастака розных творчых магчымасцей і, да таго ж, яны выказваюць амбіцыйнасць да адабраных і нявывешаных сваіх работ. Тым не менш шанюныя акадэмікі даўно "саспелі" для таго, каб пайсці далей звычайных, адпрацаваных шляхоў суполачнай дзейнасці. Кожны з іх сам па сабе — асоба ў выяўленчым мастацтве, якая ўжо сцвердзіла свой своеасаблівы стыль і права на прыманне грамадствам і крытыкамі сваіх творчых пошукаў і эксперыментаў. Тым больш, што яны, знаходзячыся на "алімпіе" сённяшняга мастацкага працэсу Беларусі, павінны кожны дзень пацвярджаць сваё права там і заставацца. Усе яны сабраліся разам не дзеля асаблівых выгод для сябе. Еўрапейскі вопыт паказаў, што грамадская арганізацыя мае больш шанцаў быць заўважанай і прынесці гэтым сабе і культуры большую карысць, чым



Г. СКРЫПНІЧЭНКА: "Свіцязянка"



М. СЕЛЯШЧУК: "Злашчасны адвяхорак".

асобныя вернісажы мастакоў, звычайна даступныя абмежаванаму колу гледачоў. Натуральна, што

выставы, прысвечаныя вядомым дзеячам, прыцягнуць увагу грамадскасці. Яны акумуляюць працы і

"Чароўны ўспамін"

У першай палове жніўня заўзятарамі беларускай гісторыі з Магілёва была арганізавана традыцыйная аўтавандроўка "Чароўны ўспамін". У адрозненне ад чатырох папярэдніх, скіраваных на захад, сёлетняе падарожжа ставіла мэтай знаёмства з усходам і поўначчу нашага краю. Вандроўнікі пабылі слаўны горад Прапойск і прысыпаны цэментовым пылам Крычаў, наведвалі зныяны мясціны Мсціслаўшчыны і першую сталіцу БССР Смаленск, а таксама памежны раён Пскоўскай ды Смаленскай абласцей і поўнач Беларускага Паазер'я. Трэба адзначыць, што пошукі этнічнай беларушчыны ў памежных землях не прывялі вялікіх адкрыццяў — яе там амаль не захавалася. Адзінае, што ўразае — вялікая колькасць на тамтэйшым рынку беларускіх харчоў і асабліва — таных спіртowych напояў. Магчыма, "алкагольная агрэсія" і ёсць першая прыступка да адраджэння беларушчыны на

былых этнічных землях, але ж алкагольная залежнасць — не самы лепшы від уплыву. Сярод іншых уражанняў трэба адзначыць занябанасць расійскіх вёсак і мястэчак ды адсутнасць на палатках прыкмет "бітвы за ўраджай". На гэтым сумным фоне тым больш вылучаецца "візітоўка" Расіі — Смаленск. Добрая захаванасць і дагледжанасць старых архітэктурных ансамбляў (у адрозненне ад нашых беларускіх гарадоў), вялікая колькасць помнікаў тутэйшым знакамітасцям і гістарычным падзеям розных эпох, актыўнае развіццё гандлю, бізнесу і паслуг — усё сведчыць аб вялікім ідэйна-палітычным значэнні горада і спрадвечным клопце расійскай дзяржавы аб парадным выглядзе сваёй заходняй браны. І ўсё ж "Чароўны ўспамін" — не толькі звычайныя экскурсіі ў храмы і музеі, але і наведванне Катынскага лесу, пошук помнікаў

паганскай культуры і "ўсходняй стаўкі Гітлера", сустрэчы з мясцовымі жыхарамі і песні ля вогнішча, начныя бяседы і рыбацкія прыгоды. Кульмінацыяй вандроўкі стала літаратурная вечарына на радзіме Яна Баршчэўскага, прысвечаная заўзятарам вандроўніку і песняру Паазер'я. Напрыканцы яе адбылася "размова" з духам самога аўтара "Шляхца Завальні". Поўнач, хата на беразе возера, кволы агеньчык свечкі, вецер і няспынны дождж за вакном... Сюды б мог завітаць не толькі дух спадара Яна, але і любы з ягоных герояў. На шчасце, усё абшлось: пачвары засталіся ў нетрах возера і старонках "Фантастычнай Беларусі". А вандроўка паспяхова скончылася, нягледзячы на сорпрызы неба і зямлі. Апошнім акордам яе стала наведванне святыняў Полацка і лясны фэст-імправізацыя ўсіх удзельнікаў вандроўкі.

Васіль АЎРАМЕНКА



Л. ШЧАМЯЛЁЎ: "Цёплая восень".

стимулююць творчасць. Да таго ж, акадэмія мае намер павесці выставы (у прыватнасці, выставу "Шлях да Міцкевіча") за межы Мінска. Яе ўжо чакаюць у Віцебску, Магілёве, Светлагорску, Гомелі, запрашаюць яе на Беласточчыну. Дзесятак год таму гэта магло лічыцца проста выездам у правінцыю, цяпер жа гэта — дальназоркая выставачная палітыка (французы гавораць, што дзяржава моцна культурным узроўнем сваіх правінцый). Сапраўды вызначальным крокам для Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва стаўся сам факт яе заснавання і правядзення выстаў, якія пры ўсім адсуткупленні і дапушчэннях даюць аб'ектыўны зрэз сучаснага мастацтва Беларусі. На жаль, традыцыйныя рэспубліканскія выставы (не мае значэння, тэматычныя ці проста агульныя) сталі ў Саюзе мастакоў раскошай і рэдкасцю. Пры ўсёй няроўнасці прафесійнасці мастакоў такія выставы былі цікавымі справаздачамі творцаў за пэўны перыяд. Атрымліваецца, што зараз гэту функцыю саюза выконвае, у прыватнасці, БелАВМ.

Амаль усе акадэмікі асабіста — сябры. Яны часта збіраюцца, абмяркоўваюць сваю дзейнасць і дзейнасць калег. Найхутэй усё гэта праходзіць у вольным стылі, больш прыдатным для творчых асоб, тым больш сяброў, якія не

маюць адзін да аднаго творчых прэтэнзій. Членства ў БелАВМ не пераходзіць ім удзельнічаць у любых выставах і быць у складзе іншых суполак (напрыклад, у суполцы "Пагоня"). Бо галоўнае патрабаванне акадэмікаў да сябе — як мага большая праца. Але ўсе яны ганарыцца тым, што яны — акадэмікі. Так яны ўжо за тры гады існавання прызнаны сваім асяродкам, так яны прадстаўляюцца грамадству і з гонарам дадаюць такое азначэнне пры анатацыі выстаў. Цяжкавата, распяваду прэзідэнт акадэміі Фелікс Янушкевіч, давалася разуменне і прызнанне ва ўладных кабінетах. У Міністэрстве культуры доўга не ўспрымалі Беларускаю акадэмію выяўленчага мастацтва, не разумеючы, як можа быць такая структура, не зацверджаная на дзяржаўным узроўні. Нават на адкрыццё выставы "Шлях да Міцкевіча" не прыйшоў аніводны прадстаўнік Міністэрства культуры, хоць само міністэрства пазначана ў каталозе як заснавальнік выставы. Зрэшты, не адно яно адносілася да акадэміі і акадэмікаў як да дзіцячай гульні, якая скончыцца, як толькі "хлопцы" сустрэнуцца з сапраўднымі складанасцямі. А, можа, проста зайздросцілі, што — іх жа "не запрасілі"? Але "гульня" не скончылася. Не ўсё, натуральна, ўдалося так, як хацелася. Не пасылае акадэмія лепшых

выпускнікоў стажыравацца, ну, напрыклад, у Італію. Затое адкрывае ім за свае грошы першыя выставы. Не выпускае свой часопіс, як меркавалася. Затое выйшаў ужо другі каталог сяброў акадэміі, выдадзены не толькі на шыкоўнай паперы, але і з вялікай колькасцю цікавай інфармацыі. А Г. Скрыпнічэнка і А. Бараноўскі надзвычай ганарыцца тым, што іх прынялі нядаўна ў кола акадэмікаў.

Ды галоўнае, што выставы БелАВМ з году ў год становяцца ўсё больш цікавымі. Вобраз Міцкевіча — тэма ўдачная. Яна не патрабуе ствараць партрэтную галерэю пэрта, дзе глядач толькі б і займаўся, што шукаў падабенства вобраза. Міцкевіч як пэрт быў блізка душою да Беларусі. Ужо дакладна вядома, што нарадзіўся ён тут, і знамятае Завоссе знаходзіцца блізу Калдычавы (Баранавіцкі раён). Ён служыў беларуска падданні і казі ад сваёй беларускай нячэкі, ён выхаваўся, выстаяўся душою сярод беларускай прыроды. Менавіта такое дакрананне да Беларусі, рамантызм самога вобраза пана Адама натхніў мастакоў на стварэнне выставы. Выставы выдатнай і надзвычай пэртэчнай. Тут усяго некалькі партрэтных выяў Адама Міцкевіча — В. Альшэўскага, Ф. Янушкевіча. У асноўным мастакі імправізавалі, зазіраючы ў сваё адчуванне радкоў выдатнага пэрта. Яны звярнуліся да мясцін, звязаных з яго жыццём (напрыклад, Ю. Хілько — "Калдычэўскае возера", У. Вішнеўскі — "Легенда пра Свіцязь", У. Тоўсцік — "Ценям пана Адама" ды іншыя). Яны проста паспрабавалі адчуць, як яна гучыць, рамантызаваная беларускасць, як спявае ў фарбах на палатне. Таму так адназначна ўпісаліся ў канцэпцыю выставы нястромякі тыпова беларускія пейзажы А. Бараноўскага, фантазмагарычны кампазіцыі Г. Скрыпнічэнка ("Смута", "Гражына"), фантазіі У. Зінкевіча ("Шлях чэраз Брэззіну"), графічная лексіка Р. Сітніцы ("Крывіцкая Мекка"), ілюстрацыі народных паданняў В. Славука (да "Чорнай дамы", "Жывой вады" і іншых), скульптурныя кампазіцыі В. Янушкевіча і У. Панцэлева...

Не ўсе сябры акадэміі паўдзельнічалі ў стварэнні экспазіцыі. Напрыклад, не было работ Г. Вашчанкі, які зараз рыхтуецца да персанальнай выставы. Як зазначаюць самі акадэмікі, частка маладых мастакоў працуе недастаткова, і яны, натуральна, адасобляюцца ад акцыі БелАВМ. Але галоўнае, акадэмія пацвердзіла, што яе заснаванне не было дарэчным ці выпадковым. Ідэя — дзейнічае. А гэта — мастакоўская прафесійнасць і магчымасці творчых пошукаў.

Н. ШАРАНОВІЧ
Фота К. ДРОБАВА

Выдавец — абласны цэнтр народнай творчасці

У Магілёўскім навукова-метадычным цэнтры народнай творчасці і культасветработы выйшла ў свет "Хрэстаматыя беларускай народнай песні Магілёўшчыны". Яе аўтарка — выкладчыца музычнага вучылішча Ларыса Зыкава, якая некалькі гадоў таму з'явілася пачынальніцай такіх выданняў. Яе "Песні Магілёўшчыны" сталі першым друкаваным зборнікам народных твораў беларускага Падняпроўя. Добры медазбор на ніве народнай песні правялі і дырэктар Глускай дзіцячай школы мастацтваў Галіна Церашонка. На рахунку гэтага таленавітага фалькларыста кніжкі "Песні роднага краю", "Ды-

яменты ў аправе", "Над рошчаю зеляной", "На тройцу дзеўкі вянкi вiлі", якія сталі вынікамі вандровак Галіны Пятроўны па вобласці. Надае ўвагу цэнтру народнай творчасці і кампазітарам Магілёўшчыны. Ён выдаў першыя кніжкі твораў Валянціны Макевай з Горак, Віктара Шышкаўца з Асіповічаў, Леаніда Ячнева з Клімавіч, Яўгена Маланкова з Магілёва, а таксама калектыўныя зборнікі "Песні пачынаюцца з сэрцаў", "Людзі каля вечнага агню", "Гармонік грае, грае". Зараз рыхтуецца да выдання зборнік лепшых лірычных песень аўтараў Магілёўшчыны.

І зазвініць фестываль...

Як паведамлялася ўжо, у нядзелю зазвініць у Магілёве міжнародны фестываль фальклору, які пройдзе тры дні. У ім возьмуць удзел лепшыя фальклорныя калектывы Магілёўшчыны, а таксама "Верасень" з Тверы, "Казацкая песня" з Краснадара, "Навалецца" з Тулы, "Трускаўчанка" з украінскага горада Трускавец. Чакаюцца госці з Польшчы.

Удзельнікі фестывалю выступяць не толькі ў абласным цэнтры, але і наведваюць шэраг раёнаў.

Адзін з кагорты перасоўнікаў

Магілёў з'яўляецца радзімай пленэру ў гонар славяна майстра-пэндзля, народнага мастака Расіі і Беларусі, Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, які нарадзіўся непадалёк ад сённяшняга райцэнтра Бялынічы. Пленэр неаднойчы збіраў у Магілёве выдатных мастакоў многіх краін. 9 верасня ў горадзе адкрыецца міжнародны пленэр імя другога цудоўнага жывапісца, слаўнага сына Расіі, настаўніка В. Бялыніцкага-Бірулі акадэміка Мікалая Неўрава, які апошняй гады свайго жыцця правёў у вёсцы Лыскаўшчына цяперашняга Круглянскага раёна. Мікалай Васільевіч быў адным

са слаўнай кагорты рускіх мастакоў-перасоўнікаў. У Лыскаўшчыну ён прыехаў па запрашэнні свайго сябра, вядомага палкаводца генерала Міхаіла Чарняева, які быў родам з тутэйшых мясцін.

М. Неўраў скончыў сваё жыццё трагічна — у час душэўнага разладу, выкліканага хваробай і ашуканствам блізкіх людзей, ён застрэліўся ў вясновым садзе. Пахаваў яго В. Бялыніцкі-Біруля на свае сродкі.

Удзельнікі пленэру пабываюць на магіле М. Неўрава і прысвечыць свае творы краю, які стаў апошнім прытулкам цудоўнага рускага жывапісца.

Іван ПЕХЦЕРАЎ

ГОМЕЛЬ...

Вучылішча стала самастойным

З першага ліпеня ў абласным цэнтры адкрылася мастацкая вучылішча (былы філіял Мінскай мастацкай вучыльні). У самастойнай ужо навучальнай установе адбыўся выпуск. Прафесію жывапісца атрымалі 27 чалавек. Выстава, на якой былі прадстаўлены творчыя работы маладых мастакоў, яшчэ раз красамоўна пацвердзіла іх высокі прафесійны ўзровень. Большасць выпускнікоў Гомельскага мастацкага вучылішча па накіраванні ўпраўлення культуры адправілася на выкладчыцкую работу ў школы чарнобыльскага ўззел.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

А кніжкі ўсё ж выходзяць

Хоць і цяжкае зараз жыццё, а кніжкі пачынаюць аўтараў усё ж выходзяць. І робіцца гэта пры неспрэднай падтрымцы абласной пісьменніцкай арганізацыі. Дзякуючы яе высілкам ужо ўбачылі свет кнігі вершаў для дзяцей Яўгена

Калашнікава і Міколы Хамянкава, казак — Анатоля Караленкі, вершаў — Ганны Атрошчанкі... Супрацоўніцтва з пачынаючымі літаратарамі Гомельшчыны працягваецца.

Ігар ЛЯСНЫ

БРЭСТ...

Рыхтуемца да "дажынак"

Абласны грамадска-культурны цэнтр, як і іншыя ўстановы Брэстчыны, рыхтуецца зараз да хлебаробскага свята — "Дажынак". Дванаццаціга верасня ў Бярозаўскім раёне запланавана прадстаўленне "Граі, гармонік!" (летась праходзіла яно на Століншчыне). У канцэртнай праграме прымуць удзел 250 лепшых выканаўцаў з кожнага раёна вобласці. Увечары ўсе раз'едуцца з канцэртамі па гаспадарках Бярозаўскага раёна. Трынаццаціга верасня адбудзецца абласное свята "Дажынкi". Распрацавана вялікая і разнастайная культурная праграма: гарадскі кірмаш, спартыўныя мерапрыемствы, выставы-продажы. На галоўнай плошчы пройдзе ўшанаванне лепшых удзельнікаў жніва, а на гарадскім стадыёне — тэатралізаванае прадстаўленне "Зямны паклон вам, хлебаробы!"

Святлана ГУЛЯЕВА

ВІЦЕБСК...

Святая Барбара сустракае Маці Божую

Заўтра рымска-каталіцкая парафія Віцебскага касцёла святой Барбары сустракае вандроўную фігуру Маці Божай Фацімскай, якая вось ужо год "наведвае" ўсе касцёлы Беларусі. Гісторыя аб'яўлення Маці Божай у партугальскім мястэчку Фаціма незвычайная. У 1917 годзе перад трыма малымі пастушкамі з'яўлялася Найсвяцейшая Панна. І яны з ёй размаўлялі. Маці Божая Фацімска прадказала ўсяму све-

ту, што чакае людзей у крывавым XX стагоддзі. Пілігрымка слаўнай фігуры цяпер дапаможа беларусам падрыхтавацца да сустрэчы 2000 года. Па словах святога Айца Яна Паўла II "касцёл не можа пераступіць парога новага тысячагоддзя, не прыспешваючы сваіх сыноў да ачышчэння праз пакаянне ад памылак, нявернасці, непаслядоўнасці і занябаннасці".

Святлана ГУК

У лабірынтах віртуальнай рэальнасці



Спякотным летам 1958 года на левабярэжжы Заходняй Дзвіны была пастаўлена першая палатка. А сёння тут размяшчаецца сучасны горад. Імя яму — Наваполацк. Людзі і іх жыццё ствараюць яму своеасаблівы каларыт і робяць горад надзвычай прывабным.

Полаччына здаўна славілася таленавітымі людзьмі і традыцыямі высокай культуры. І сёння Наваполацк ганарыцца сваімі пісьменнікамі і паэтамі, чые кнігі выдаюцца не толькі на Беларусі, а і за яе межамі, мастакамі, чые карціны прадстаўлены ў дзяржаўных музеях рэспублікі і прыватных калекцыях Еўропы і Амерыкі.

На здымку: сям'ю наваполацкіх мастакоў Лук'яненкаў ведаюць далёка за межамі нашай рэспублікі. Бацькі Віктар і Вольга — члены Саюза мастакоў рэспублікі, а іх дачка Уля экспанавала карціны ў галерэі "Ізмайлава" і ў "Вялікім тэатры" ў Маскве, на іншых прэстыжных выставах.

На здымку — Уля з бацькамі ў майстэрні.
Аляксандр ХІТРОЎ, БЕЛТА

Адчуваў водар мовы

Гэтак можна сказаць пра знакамітага мовазнаўца, акадэміка Акадэміі навук Беларусі Мікалая Бірылу, якому ў гэты вераснёўскія дні споўнілася 67 гадоў (не стала Мікалая Васільевіча ў 1992 годзе). Удзельнік партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны, ён у 1947 годзе пачаў працаваць у тагачасным Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР, а з 1952-га ў Інстытуце мовазнаўства. З 1956 па 1958 год М. Бірыла з'яўляўся прафесарам кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта. А пасля зноў у Інстытуце мовазнаўства — загадчык сектара навуковай тэрміналогіі, старшы навуковы супрацоўнік, загадчык сектара сучаснай беларускай літаратурнай мовы і культуры мовы. Быў акадэмікам-сакратаром АДДзялення грамадскіх навук Акадэміі навук БССР.

Мікалай Васільевіч плённа працаваў у галіне беларускай дыялекталогіі, сучаснай беларускай літаратурнай мовы, беларускай ананастыкі і лексікаграфіі. Быў сааўтарам такіх вядомых прац, як "Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Фанетыка. Арафаграфія. Лексікалогія", "Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі", "Дыялекталогічны атлас беларускай мовы", "Нарысы па беларускай дыялекталогіі", "Руска-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай тэрміналогіі" ... Узначальваў калектыву па падрыхтоўцы "Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа".

Купалы сябра і перакладчык

120 гадоў назад у Сібірску (Расія) нарадзіўся Апалон Карыньскі (не стала Апалона Апалонавіча 12 студзеня 1937 года) — будучы рускі паэт і перакладчык. А. Карыньскі друкаваўся з 1886 года. Асаблівага поспеху дасягнуў, узаўяўляючы ў сваіх творах падзеі глыбокай даўніны. Пасябраваўшы з Янкам Купалам, А. Карыньскі стаў адным з першых перакладчыкаў яго твораў на рускую мову. Рускі чытач змог пазнаёміцца з творчасцю Я. Купалы, дзякуючы перакладам, што былі змешчаны ў часопісах "Трезвая жызнь", "Педагогический листок", "Весь мир" ... Пераклады А. Карыньскага надрукаваны і ў кнізе Я. Купалы "Избранные стихотворения в переводах русских поэтов", што выйшла ў Маскве ў 1919 годзе. Дарэчы, Апалон Апалонавіч узаўяўляў па-руску і творы Адама Міцкевіча.

Калісьці правадыр сусветных рэвалюцыйнараў У. Ленін даволі ёмка ахарактарызаваў сутнасць камунізму, звёўшы яго ў простую формулу: саветаў улада плюс электрыфікацыя ўсёй краіны. Антыпод камунізму — капіталізм — доўга не паддаваўся гэткай спрошчанай схематызацыі, але ўрэшце і ён не выстаў. З пачаткам бурнага развіцця электронікі сталася мажлівым і ягоную сутнасць загнаць у жорсткую формулу: буржуазная ўлада плюс усеагульная камп'ютэрызацыя... У нашай краіне, як вядома, будзеца ці рэстаўруецца зусім іншы лад, але вось што датычыць камп'ютэрызацыі... Куды ні кінь сёння погляд, вакол спрэс камп'ютэрызацыя. Не дзіва, калі ёю ахоплены офісы багатых бізнесменаў ці важных урадавых устаноў, кабінеты вучоных і ўрачоў. Там, як кажуць, сам Бог загадаў. Камп'ютэры сёння можна бачыць часам у зусім нечаканых месцах: ад дзіцячых ясляў да грамадскіх прыбіральняў. Няма ла з'явілася і ў кватэрах беларусаў, прычым не толькі "новых". Камп'ютэры паступова становяцца даступнымі і для не надта "новых", а то і зусім не "новых" нашых землякоў.

Не, большасць з гэтых нашых землякоў не разбагацелі, хутчэй наадварот. Але вось камп'ютэры ператварыліся паступова з прадметаў раскошы, якія каштавалі "на світанку" камп'ютэрызацыі ў Беларусі ці не цэлай маёмасці, у прадметы ледзь не першай неабходнасці. Прычым кошт іх знізіўся да такога памеру, што гэтыя прыборы сталі даступнымі (вядома, пры моцным жаданні) нават для многіх нашых творчых інтэлігентаў, бедных пры любым ладзе і пры любой палітычнай сістэме. Камп'ютэр сёння стаўся мажлівым набыць нават за 100-200 долараў. Вядома ж, тэхніка такога кшталту — "не першай свежасці", але працаваць яшчэ можа, а значыць і можа быць карыснай. Ёсць на нашым рынку і новыя машыны, але кошт іх, мякка кажучы, неадэкватны нашым сціплым магчымасцям.

І ўвогуле сённяшняя сітуацыя ў свеце з камп'ютэрызацыяй вельмі нагадвае сапраўдную снежную лавіну. Усемагчыма супертэхніка абрынаецца на беднага абывацеля-спажываўца сапраўднай лавінаю-плыню, што ён (сапраўды ж бедны!) літаральна захлынаецца ў ёй. Вельмі цяжка арыентавацца ў такім багаці выбару... Усё гэта — і невысокі кошт, і вялікі выбар — вынік нечувананага развіцця ў свеце электроннай прамысловасці, асабліва ў краінах Паўднёвай Азіі, якія, учэпіста асядаўшы электронаннага коніка, спрабавалі абскакаць амерыканскіх ды еўрапейскіх электронаных каўбояў. Доўгі час ім удавалася трымацца, як кажуць, на ўзроўні. І толькі апошнім часам іх прыпынілі...

Як бы там ні было, але камп'ютэр паступова заваёўвае і нашы прасторы, пранікаючы нават у самыя аддаленыя куткі Беларусі. Даводзілася бачыць гэты "цуд" тэхнікі нават у сціплай сялянскай хаце, дзе камп'ютэр сярод чыгуноў і даматканых дываноў выглядаў досыць чужым і, як мне падалося, вельмі сумным. Асноўная ж канцэнтрацыя гэтага "цуду" прыходзіцца на сталіцу і буйныя гарады. Дакладнай статыстыкі, мусіць, не ведае ніхто. Напрыклад, колькі камп'ютэраў прыходзіцца на адну тысячу жыхароў? Ёсць, вядома, прыблізныя лічбы, якія даюцца ў спецыялізаваных выданнях, але яны наўрад ці адпавядаюць рэчаіснасці. Бо, як казалі мне ў адпаведных інстанцыях, экспарт такой тэхнікі толькі на першы погляд лёгка рэгуляваць. Яна сёння ў вялікай колькасці ўвозіцца не зусім легальна, асабліва праз тэрыторыю нашай любай суседкі Расіі. Паколькі няма аніякай магчымасці стварыць новую "жалезную заслонку", яе ўвоз цяжка паддаецца кантролю.

Але рэч не ў колькасці камп'ютэраў на нашы бедныя душы, а хутчэй у якасці іх уздзеяння на іх. Што нам прынесла камп'ютэрызацыя, чым узбагаціла ці збядніла нашае дагэтуль спакойна-патрыярхальнае жыццё? На гэты конт даводзіцца чуць шмат

розных меркаванняў, прычым часам абсалютна процілеглых. Пераказаць іх няма сэнсу, але асноўныя з іх грунтуюцца на наступных тэзах. Першая: камп'ютэр — найвялікшае дасягненне цывілізацыі, якое цалкам зменіць у лепшы бок нашае жыццё, зробіць яго намнога больш уладкаваным і заможным. Другая: камп'ютэр разам з іншымі дабротамі цывілізацыі даканае нас урэшце, высмаліўшы з душы апошнія кроплі спагады, любові, чалавечнасці. Некаторыя выказваюцца зусім пэўна: камп'ютэр і "іжэ с ним" — штучкі нячысціка, які, не здолеўшы збіць з панталыку прамым наскакам, вырашыў падабрацца праз электронныя хады...

Прычым, апошнія выказванні — зусім не прадукт нейкіх цемрашалаў-клерыкалаў, а пастулаты філасофскіх і духоўных прац вядомых аўтараў, асабліва расійскіх. Яны настойліва папярэджваюць пра смяротную небяспеку татальнай электранізацыі ды і ўвогуле ўсялякай тэхнічнай звышмадэрнізацыі жыцця. Прыводзяцца нават адпаведныя выказванні з Бібліі, напрыклад, пра д'ябальскую метку на чалавечым целе і пра рэалізацыю такога "клеявання" ў рэальным жыцці. Як гэта, на іх думку зрабілі некаторыя буйныя банкі, якія на запяцях рук сваіх кліентаў літаральна кляймаць сёння электронны код да ўкладаў. Яшчэ дзесятак гадоў таму мы дружна паднялі б іх на смех тых адсталых ад прагрэсу аўтараў, мудра даводзячы пра іх непераадольнае невуцтва. Сёння ўжо многія не смяюцца...

Цывілізацыю і тэхнічны прагрэс, вядома, спыніць нельга. Такія працэсы адбываюцца па-за нашымі жаданнямі. Нам застаецца толькі прыстасоўвацца да ўсемагчымых тэхнічных рэвалюцый і спрабаваць знайсці для сябе з гэтага нейкую карысць. Яшчэ гады чатыры таму, калі б мне сказаў нехта, што я буду пісаць не асадкаю, а за клавіятурай камп'ютэра, я, мусіць, палічыў бы гэтага чалавека, мякка кажучы, дэвакам. Камп'ютэр і ўсё, што з ім звязана, падаваўся мне тады калі не абсалютна недасяжным, то, прынамсі, нечым вельмі далёкім, незразумелым і абсалютна чужародным. Я глядзеў на тых, хто працаваў ужо на той час за гэтымі прыборамі, як на інапланецян, у лепшым выпадку — як на нейкую вельмі закрытую касту выбраных, патрапіць у якую не ўяўлялася магчымым. Яны, мне здавалася, ведалі нешта такое, што мне аніяк і ніколі не асіліць і не засвоіць. Я, праўда, і сам тады ў тую касту не вельмі імкнуўся, інтуітыўна адчуваючы ў камп'ютэры небяспечнага ворага, нахшталт пачварнага павука, што аблытвае сваёй павуцінай чарговы ахвяры і потым паціху сілкуецца іх крывёю. Але неўзабаве жыццё літаральна шпурнула ў тую "павуціну"...

Каб сказаць, што мне было ў ёй вельмі няўтульна і непрыемна, то не скажу. Ня гэтай "пачвары" трэ было проста добра пасядзець, каб пазнаёміцца бліжэй. Тое, што гэта сапраўды "пачвара", я зразумеў адразу, бо камп'ютэр з першых жа дзён эксплуатацыі (невядома яшчэ, хто каго эксплуатаваў!) выявіў надзіва моцны і нават наравісты характар. Ён здэкаваўся з "дэбютанта" як хацеў, знішчаючы часам самыя каштоўныя абзацы, а то і ўвогуле цэлыя тэксты, толькі што створаныя ў выніку тытанічнай працы. Мае пачуцці ў тых выпадках перадаць вельмі складана. Адно можна сказаць, што яны былі вельмі бурнымі. І ўсё ж прыцёрка характараў паціху адбывалася і ўрэшце мы з "пачварай" калі не пасябравалі, то навучыліся цяпець адно другога.

Напачатку было вельмі складана адразу пісаць на дысплеі і салідную разумную тэхніку я выкарыстоўваў у незайздроснай ролі звычайнай пішучай машынкі, перадрукоўваючы напісанае на паперы. Але паступова галава і рукі неяк прыстасаваліся да замежнага цуда і ўрэшце я навучыўся не эксплуатаваць, а супрацоўнічаць з гэтай, як

аказалася, вельмі мудрай і карыснай машынай. Бо камп'ютэр яўна не згаджаўся з роляй пішучай машынкі, а быў здольны на значна большае. Распавядаць пра канкрэтныя зручнасці і ягоную карысць наўрад ці мэтазгодна, з прычыны таго, што пералічыць гэта не хопіць цэлага лімаўскага нумара. Адно трэба сказаць абавязкова: для людзей, якія пішучы прафесійна, — сёння камп'ютэр проста скарб, бо калі навучышся яго паважаць, то ён не згубіць нават літаркі са знойдзеным табою новых слоўных адкрыццяў, дакладна занатуе ўсе твае думкі, якія потым надзіва лёгка сартаваць і перастаўляць у належным парадку. Такі "мантаж" практычна немагчымы асадкаю на паперы. Камп'ютэрная памяць захавае ўсё: і новыя радкі вершаў, якія яшчэ не знайшлі сабе кантэксту, і нечаканыя яркія вобразы, што часам імгненна прыходзяць на розум і якія мы звычайна тут жа забываем. Адным словам — не сутыкаўшыся з гэтай тэхнікай, мы нават не ўяўляем сабе патэнцыял сваіх уласных інтэлектуальных і творчых магчымасцяў.

Штучны інтэлект, вядома, рэч вельмі і вельмі своеасабліва і, што хаваць, неадназначная. Камп'ютэр, бы тая чорная прорва, за пяць-шэсць гадзін безупынай працы на ім высмоктвае з цябе амаль усе сілы і энергію. Але калі ёсць творчая ўдача і калі камп'ютэр яе надзейна занатуе ў глыбінях сваёй памяці, то энергія тая вельмі хутка ўзнаўляецца. Канешне, як і большасць дасягненняў цывілізацыі камп'ютэр у нечым небяспечны і шкодны. Небяспечнай урэшце можа быць нават звычайная электрычная лампачка, не кажучы пра пыласос ці прас, не кажучы ўжо пра шкоднасць, напрыклад, тых жа аўтаматальных выкідаў. Каб небяспека і шкода ад усялякай тэхнікі не даканалі нас, неабходна проста навучыцца добра ёю карыстацца. Карыстацца прафесійна і памяркоўна, разумеючы, што лішак заўсёды шкодны. Нават лішні кавалак з'едзенай каўбасы можа чалавека так прыціснуць, што свет у капеечку станецца. Што ж казаць пра суперскладаную тэхніку, якая выкідае на нас безліч самых разнастайных выпраменьванняў...

Між тым камп'ютэрызацыя ўсёй краіны — сёння зусім не ўяўная, а самая што ні на ёсць рэальная рэч. Адступаць, як кажуць, нам ужо няма куды. Раней нас добра падстрахоўвала Масква, а сёння, як мы вышэй адзначалі, у гэтым плане яна не падстрахоўвае. Хутчэй наадварот... Усё болей уладна ўрываецца ў наша жыццё знакаміты Internet. Вось гэта павуціна дык павуціна! У сукупнасці з ТБ, з павуцінай тэлефоннай і радыёсувязі ўсе гэтыя "даброты" цывілізацыі не толькі ўладна канцэнтруюць чалавечтва ў прасторы, змяншаючы да дробязі велізарныя адлегласці, але і становяцца сродкам глабальнага ўздзеяння на святамасць мільярдаў жыхароў планеты. Прасцей кажучы, нечувана небяспечнай зброяй. Вядомы ўсім прыклад з дзіцячым мультыфікам у Японіі, дэманстрацыя якога па ТБ выклікала вокамгненна больш за 600 выпадкаў адначасовага прэступу эпілепсіі ў дзяцей. Гэта хутчэй за ўсё сведчыць, што нехта паціху пачынае такую зброю выпрабоўваць... Дзе ж ратунак?

Каб не заблукаць нам у складанейшых лабірынтах віртуальнай рэальнасці, якую нясе нам камп'ютэрызацыя і іншыя -ацыі, неабходна заўсёды мець у запасе надзейны страхаваны трос, які б даў нам упэўненасць і смеласць ісці далей. Трос гэты — трываласць і цэльнасць нашага ўласнага духу. Камп'ютэр, як і ўсе іншыя дасягненні цывілізацыі, трэба ўмець успрымаць вытрыманна, спакойна і, калі хочаць, індывідуальна. Усё ж такі намнога лепш, калі карыстаемся тэхнікай мы, а не яна нам. Той жа нож становіцца небяспечным толькі ў чалавечых руках. Прычым адносна ў вельмі рэдкіх выпадках. У асноўным у тых руках ён вельмі карысная прылада...

Алесь ГІБОК-ГІБКОЎСКИ

За акном, праз дахі і хмызняк — Сож, акрайчык неба, жнівеньскае сонейка. А ў кабінце — кнігі пад стол, рукапісы на сталах, пах кавы і творчасці. Кабінет гэты (як і ўвесь музейны будынак) у адносна нядаўняй партыйнай часіны райкаму належаў. І не да творчасці было колішнім яго гаспадарам. Кіравалі вывазкай гною на веткаўскія палеткі, змагаліся да апошняга за чарговы ўраджай, аднадушна галасавалі за штосьці на партыйна-гаспадарчых актывах... Не, у адпаведнасці з паспешлівай паставай, успаміналі разпораз і пра духоўнае, неслі, язык аб зубы збіўшы, культуру ў масы, "хварэлі" за душу веткаўскую. Але хоць раз, маючы ідэалагічную барацьбу, ці думалі пра душу гэтую па-людску?

Над магніфонам схіліліся. Слухаем. Не разумею я (па музычнай непадрыхтаванасці сваёй) так званых аўтэнтчных спеваў народных, з надрывам ды віскам, дзе адна жанчынка-салістка другою перакрывае імкнецца. А магніфонны спеў якраз не такі, іншы надзіва. І не спеў, быццам, а гаворка нетаропкая. Расказвае штосьці бабулька сама сабе. А атрымліваецца — свету. Радуюцца і плача адначасова. З-за таго, што блукае чалавек па жыццёвых шляхах-дарожках, шукае чагосьці. Душу, мо? Знаходзіць і губляе, зноў губляе і зноў знаходзіць. Аднаму і веку для гэтага замала, другому — у кожным імгненні шчасце шчырае.

"А чаго ж ты, душа, міма раю прайшла", — голас спакойны, але і смутак у ім, і дакор

— Уласнік які знайшоўся, — смяецца Гена. — Шавялёву лепей даслухай. Тут праўды болей.

Зноў схіляемся да магніфона. Адспявала бабуля пра "рай". Расказвае штосьці... Пра дамавіка! Забуляецца той, аказваецца, у зарослай бур'янам Барталамееўцы. Ашалеў ад радзімы і адзіноты. З лесавіком на паях людзей рэдкіх па лесе блукаць прымушае, посуд у хатах псуе. Сваювольнічае, словам, як хоча.

— Малица трэба, каб задобрыць яго, — не шкадуе парад Ганна Цітаўна. — Абутак перамяніць, хлеба акрайчык у дрывоўні пакінуць. Глядзіш — і супакоіцца...

Малайчына, бабулька Шавялёва! Гэта ж я ў Ветку завітаў, каб асабістага, у паспешлі-

самападман, адчайны цынзм самаўлюбёнага дурня ў чарнобыльскім выгнанні. Без радзімы застаўся? Ды жыве яна! І жыць будзе. Няхай сабе і не на Краснай веткаўскай плошчы з маўклівым і абьяквым камуністычным ідалам на пастаменце, і не ў халодных чыноўніцкіх кабінетах, дзе "свайго месца ў жыцці раёна не згублі". Не ў іх! У кнігах, рукапісах, абразях стараверскіх, праваслаўных работы славуных веткаўскіх майстроў, у аканіцах адмысловых на вокнах местачковых хат (тысячы іх, драўляных узораў, і вядомага падобнага), у ручніках з вёскі Неглюбка, у руках родных цёткаў Вары ды Марусі, што "уцяклі" ад радзімы з роднай вёсакі ў Ветку, баяць жыццё ў чаргах па крупі і цукар, успамінаюць светлае дачарнобыльскае, калі і ў грыбы можна было, і ў ягады...

У Ветцы цяпер, кажуць, бараў больш, чым бібліятэк. Так што ёсць чым заняцца моладзі і ў гэтай "глушыні". Не да музея ёй пакуль. Ці надоўга запалу хопіць вольна, без "нутра"? Напаткаў у зялёным завулку двух маладзёнаў гадоў па шаснаццаць, прадстаўнікоў "новай веткаўскай генерацыі", да плота пытаннем прыціснуў: "Што пра музей наш, падшыванцы, ведаеце?" — "Ты што, дзядзька, — крэйдуць у адказ, — канікулы заканчваюцца, да вучобы рыхтавацца трэба, а ты пра музей нейкі... Ну, ведаем, ёсць такі. Ды толькі навошта ён нам!"

Ох, хлопцы, не спяшаўся б я на вашым месцы з высновамі. Веткаўскі музей, як вядома, па статусе раённым лічыцца. Але, смяецца Гена, па рангу сваім ніяк не ніжэй ён еўрапейскага. Згодны. Мясцовая культу-

"А чаго ж ты, душа, міма раю прайшла..."

СУПРАЦОЎНІКІ ВЕТКАЎСКАГА РАЁННАГА МУЗЕЯ. ПЕРАКАНАНЫ Ў ЯГО ЕЎРАПЕЙСКИМ ЗНАЧЭННІ

Ці думаў пра яе і я, калі "выдаваў" на старонках раённай газеты процьму пустых, але абавязковых справаздач з калгасных партыйных сходаў? Дзесяці ў гэтых кабінетах у траўні 85-га, у час актыўнага гарбачоўскага рэфарматарства, уручылі міласціва партыйны білет і мне. "Як так, намеснік рэдактара раёнкі — ды беспартыйны!" Сорамна зараз? Ды не... З усіх бакоў савецкі, сапраўды верыў, што і ад мяне ў гэтым свеце штосьці залежыць. "Глядзі, сам сябе не падмані", — папярэджваў тады незапэчаны "членствам" Віця Стрыжак... Быццам не падмануў. Ды і ў гэты раённай дзеля праўды сёе-тое зрабіць спрабаваў. Ці ўдалымі спробы былі? Нагайкай абух не перасек. Але гэтага жыццява імпульсу насуперак усяму ды ўпартасці журналісцкай усё ж прыдбаў.

Вялікую чытальніцкую іронію прадбачу: во праведнік знайшоўся, апраўдваецца, глянь ты, то зманіць дзеля гэтага, то збрэша! Ды яшчэ ў дадатак старая веткаўская нядобрачытка ў вуха шыпіць: "Сваіх грахоў не заўважаеш, дык дзедавія ўспомні!" Ды не забываў пра іх ніколі. Што тут зробіш, было! Дзед Сцяпан дзесяці пасля вайны райвыканкамам мясцовым кіраваў. З рэлігіяй па-камісарску змагаўся. Казалі, і адну з цэркавак тутэйшых не без яго ведама знішчылі, і кнігі святыя з іконамі...

Мо сапраўды ў Ветку наезджаю не толькі, каб бацькаву магілу дагледзець, але і для таго, каб пад роднымі таполямі ў душы сваёй разабрацца, у чарговы раз уважыць, колькі ж там чорнага ды светлага панамешана... "У кожнага чалавека, відаць, добра і зла ў душы пароўну, — разважае дырэктарка музея Галіна Нячаева. — Якая з гэтых сіл душой завалодае, толькі ад нас саміх і залежыць". Мо ў гэтым уся справа? Нешматлікія знаёмія, што да радзімы веткаўскай прызвычаліся, з недаверам на мае вандроўкі паіраюць. Маўляў, радзіме здрадзіў, дык чаго ўжо цяпер мітусіцца? Ды і Ветка сама, заплямленая Чарнобылем, але па-ранейшаму акуратная, як руплівае і ахайная гаспадыня, прымае хоць і без гідлівасці, але з пастаянным матчыным дакорам: ну-ну, пакутуеш, сабе шукаеш? Нічога, пакуты — яны на карысць заўжыды...

За акном — Сож, веткаўскае неба і спёка. А ў музейным кабінце — я ды Гена Лапацін, адзін з дасведчаных мясцовых захавальнікаў і навуковых супрацоўнікаў. Над магніфонам схіліліся. Задаецца-выхваляецца Гена новым запісам, што з чарговай музейнай экспедыцыі прывёз:

— Ты паслухай, як пяе бабулька! Шавялёва Ганна Цітаўна... З дванаццатага года... Зараз у Гомелі жыве, але на Барталамееўку родную не забываецца, прыязджае ў вёску, як на дачу. Там і заспеў яе днямі... Не паверыш, бабулькі гэтыя — самыя блізкія для мяне. Не сцлысяць, не сфальшывяць, што ведаюць з праўды — усё раскажуць...

Барталамееўка — адселеная з-за радзімы вёска раёна нашага. Ды ці толькі яна адна! Ва ўпраўленні культуры ўдакладняюць, што паселішчаў такіх на Веткаўшчыне больш за паўсотні (райцэнтр без раёна!). І не паселішчаў ужо, а "пераселішчаў". Хоць і перасяліліся людзі ў больш-менш чыстыя месцы, але на старое жылло да канца збыцца так і не здолелі. Там-сям гаруюць самасёламі, там-сям з руплівасцю зваўных дачнікаў "арандуюць" у радзімыя грады ды гародчыкі для хоць нейкага пражыцця. Шавялёва, відаць, якраз з такіх...

нам, мітуслівым. Ведае бабулька з Барталамееўкі за нас больш удвая, утроя. Больш роўна на столькі, на колькі добра ў жыцці адчула, зрабіла і ў душы захавала...

— Вось табе і назва для артыкула! — радуецца Гена. — Калі зноў пра музей пісаць сабраўся, дык як душу прамінеш, якая без "раю" пакутуе...

І не адмахнуцца тут, бо сапраўды — лепшай назвы і не прыгадаеш. Так, пісаць пра музей сабраўся. Аднак на гэты раз не столькі пра экспазіцыі непаўторныя, унікальныя веткаўскія іконы і старадрукі (прыязджайце, калі ласка, самі пабачыце!), колькі пра тое, што сапраўды веткаўскае, бадай, і захавалася толькі ў гэтым музеі. І мы, пераселеныя ва ўсе куткі Беларусі, усё нека "міма раю", і новыя веткаўцы з блізкага і дальняга замежжаў ды навакольных вёсак — "маршрутам" гэтым жа. Ды і ўся краіна, уражанне такое, быццам знепрытомлена, зацілася і да сябе са здзіўленнем прыслухоўваецца, хворая ды зняможаная: што за жыццё, браточки, нялюдскае, дзе не чалавек на першым месцы, а грошы?

—...а чаго ж ты, душа, міма раю прайшла...


— Ды не, як была Ветка раем зялёным, для жыцця ўтульным, так і засталася, — радасна сустракае мяне колішняя суседка па вуліцы. — Толькі люду паменела. Праўда, не веткаўскі ён у большасці. Ну дык што? Жыць усім трэба!

У Ветцы цяпер каля сямі тысяч насельніцтва. Амаль удвая меней, чым у лепшых дачарнобыльскіх часіны. Раён па жыхарах змірае да жаху. Было калісьці сорак тысяч, зараз — чатырнаццаць. Наступствы Чарнобыля... Паўцэнты ад радзімы, веткаўскае па частках звезлі. І не ў рэчах справа, не ў зрубках вясковых хацін, якія на дачы ледзь не па ўсёй Беларусі расцягнулі. Справа ў духу веткаўскім, у з'яднанасці нейкай, якая вякамі гадалася.

І не былі вуліцы райцэнтра калісьці такімі пустымі, і не глядзелі шматлікія інтэрнаты (для працаўнікоў дзвюх фабрык ды арганізацый будаўнічых) пустымі аконнымі вачамі. І раённая газета не мяняла паспешліва ды сарамліва "нацыянальнасці" сваёй. Выходзіла адно толькі па-беларуску (а ў сённяшняй Сыс са Стрыжаком і не працавалі б). І жыццё паўсюдна віравала. Не натужлівае, а сапраўднае. І людзі адзін ад аднаго не кідаліся са страхам, а агульнай сям'ёй векавалі... І музей без удачных наведвальнікаў ніколі не застаўся... Паспешлівыя думкі чалавека, пакрыўджанага адраванасцю ад радзімы? Бязгледзя састарэлая настальгія па тым, што ўжо ніколі не паўтарыцца? Мабыць...

— Ну што за песімізм?! — цярпліва і дзелавіта даводзіць загадчык аддзела культуры Уладзімір Мельнікаў. — Ну чаму няма духу веткаўскага? Застаўся ён! Начальства, напрыклад, амаль ранейшае. І жыццё не замірае. Пазіцыя аддзела культуры тут цвёрдая ды непахісная: нягледзячы на Чарнобыль, работнікі нашай сістэмы месца ў культурным развіцці раёна ніяк не згубілі... Святы народныя ладзім, фестывалі, конкурсы, мотакросы. Музей па адраджэнні і захаванні традыцыйнай веткаўскай культуры дзейнічае без стомы... Пра які заняпад гаворка?

Аргументы сур'езныя, і пазіцыя сапраўды непахісная. Спрачаюся сам з сабой. Але ніяк назадаволенасці не патлумачу. І ўсё мне, недарэку, не так, і ўсё вакол не гэтак. Ну, не мая Ветка!



васці пакінутага, дамавіка задобрыць, за свае ды дзедавія грахі. З акрайчыкам хлеба і з вялікім жаданнем памаліцца. Таму ў музей, як у царкву рвуся. Да недапаленых, недазруметых кніг ды ікон... Да абразоў "Маці Боская Змякчэнне злых сэрцаў" ды "Маці Боская Слаганне Загінуўшых душ". Маўляў, каму, як не мне, веткаўцу карэннаму, музей гэты зараз патрэбны?! Цацкаюся з гэтай думкай і ў чарговы раз памыляюся, паспешлівы.

— Так, стыхійных наведвальнікаў амаль няма, — пераконвае адна з музейных гаспадынь Святлана Лявонцьева. — Веткаўцаў мала засталася. А дзеткі нашы сённяшнія ў Італія ды Германія пабываць паспелі. "Што нам Ветка, — кажуць-глушыня ненавісна!" А прыязджаюць у сем'і замежнікі з сустрэчным візітам, дык нашы "патрыёты" іх у музей цягнуць. Куды ж яшчэ?! Захапленныя тады — праз край. А веткаўцы... Адзін чалавек зойдзе выпадкова — ужо добра! Усё, што ў нашых экспазіцыях ды ў запісках музейных — у адрозд сабрана. І кожны культурны гэтай жыві і зараз сілкуецца, хоць і раскідала ўсіх па свеце... Так, знікае нешта незваротна. Стараверскіх вёсак увогуле няма, адна Тарасаўка так-сяк цепліцца. Веткаўскі дух, мабыць, толькі ў музеі нашым і застаўся... Але хто аспрэчыць: душа гэтая, культура — у генах чалавечых. І захавваюцца яны абавязкова, нават калі дзяржава на нас увогуле ўвагі звяртаць не будзе. Усё адродзіцца, усё застанецца! Не грошы — культура чалавеку патрэбна. Яна — сапраўднае нутро. Яна ўрэшце павінна намі ўладарыць. І адбываецца гэта. Хацелі б мы таго ці не. Толькі на культуры, бадай, свет і трымаецца. Усё астатняе — жарсці ад нячысціка...

І сапраўды, прымчым тут я са сваімі амбіцыямі? Вось набраў у галаву няма ранейшай Ветки, няма веткаўцаў, няма братэрства колішняга ў межах вольнай дзяржавы пад назвай "Веткаўчына", дык навошта, маўляў, і музей гэты, з неймавернымі яго высілкамі па захаванні таго, што знікае на вачах? Гэткі

ра па важкасці ды значымасці — неад'емная частка культуры еўрапейскай. Ды і Еўропа яму, відаць, больш увагі надае, чым мецэнаты тутэйшыя. Так, цяжка абвергнуць пазіцыю музейных супрацоўнікаў. Сам калісьці на ўласныя вочы бачыў, як колішня міністры культуры Саюза і Расіі Саломін з Губенкам ледзьве прытомнасць не страцілі ля веткаўскіх музейных ікон. Ад зайздрасці ды захаплення! І немцаў з італьянцамі зараз ад экспанатаў музейных за вушы не адцягнуць. Культура, як і Бог, адзіная, проста найменні яе іншым разам розныя.

Ды і экспанатаў унікальных, навукова-этнаграфічных запісаў і абагульненняў столькі накіпілася ў нашым музеі, што ўжо пра нейкую яго самадастатковасць з упэўненасцю сцвярджаць можна. Маўляў, настолькі важкі ён па духоўным змесце сваім, што зараз ужо сам мае права выбіраць — на каго аказваць уражанне, а на каго — не... Так што, хлопцы, не прагадайце — пакутаваць потым будзеце...

— З 78-га, калі музей быў заснаваны, часу мінула шмат, — расказвае далей Лявонцьева. — Раней галоўным быў збор экспанатаў. Зараз — асэнсаванне таго, што набралі. Глыбінная навуковая работа. І вынікаў цікавых шмат, і праланоў. Галя Нячаева, напрыклад, альбом веткаўскіх ікон рыхтуе. Школа нашага іканапісу ва ўсім свеце прызнаная. І ў Траццякоўцы абразамі веткаўскімі любуюцца, і ў Рублёўскім музеі... Дык вось пра альбом. Без грошай як тут абыдзецца? Толькі за слайды заплаціць трэба аж дзве тысячы долараў. І што б рабілі без замужня падтрымкі?! Дапамог мэр аднаго з італьянскіх гарадкоў сеньёр Дамініка, сабралі яго суайчыннікі добраахвотна пэўную суму грошай...

Сонейка за акенцам усё ніжэй, клопатаў рабочых усё меней, але размовы ў музейным кабінце не сціхаюць. Усё пра тую ж культуру шматпакутную. А ці такая ўжо пакутніца яна? Ды не! Была, ёсць і будзе,

(Працяг на стар. 15)

Знаёмства з Кіраўшчынай

Гарадскі пасёлак Кіраўск — адзін з нямногіх нашых райцэнтраў, якія не могуць пахваліцца сваім узростам. На яго месцы яшчэ ў мінулым стагоддзі знаходзіўся ўсяго-наўсяго маёнтак Качэрычы, што адносіўся да аднайменнай воласці Бабруйскага павета, а з ліпеня 1924 года знаходзіўся ў Старшаўскім сельсавеце Бабруйскага раёна. 12 лютага 1935 года быў утвораны цяперашні Кіраўскі раён, названы ў гонар С. Кірава.

Часова раённы цэнтр быў у вёсцы Старшы, якую 20 красавіка 1939 года перайменавалі ў вёску Кірава. Неўзабаве каля вёскі Старшы, на месцы колішняга маёнтка, пабудавалі пасёлак Кіраўск, куды і быў перанесены цэнтр раёна. Кіраўск малады, але багатая гісторыя тутэйшых мясцін. І ў гэтым можна ўпэўніцца, пазнаёміўшыся з гісторыка-дакументальнай хронікай Кіраўскага раёна, якую ў добра вядомай серыі "Памяць" выпусціла выдавецтва "Вышэйшая школа".

З гэтага выдання даведваемся, што з населеных пунктаў, якія цяпер знаходзяцца на тэрыторыі гэтага раёна, першым упамінаецца ў пісьмовых крыніцах Добасна. Тады яна называлася Дубосна і недзе ў першай трэці XV стагоддзя была падаравана вялікім князем Вітаўтам аднаму з друціцкіх князёў Дзмітрыю Сякіры, які, паколькі меў маёнтак Зубрэвічы, што знаходзіўся паміж Друцкам і Оршай, называўся князем Зубрэвічкім.

З гэтага моманту, калі, канечне, не прымаць пад увагу, што першабытныя людзі жылі тут задоўга да гэтага, і бярэ адлік сучасная Кіраўшчына. Добасна ў 1587 годзе становіцца мястэчкам. У канцы XV стагоддзя ў дакументах упершыню ўпамінаецца маёнтак Любонічы. У 1825 годзе пачалося будаўніцтва знакамітага палаца ў Жылічах.

Асноўныя моманты кіраўскай гісторыі прасочваюцца ў аглядных артыкулах "Зямля нашых продкаў", "У складзе Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай", "Кіраўшчына ў XIX — пачатку XX ст."... Багатыя звесткі архіўныя матэрыялы, што цытуюцца з першакрыніц. Прыводзяцца вытрымкі з даследаванняў вядомага беларускага гісторыка К. Кернажыцкага аб аграрнай рэформе ў гэтых мясцінах і эканамічным становішчы насельніцтва ў XVIII — першай палове XIX стагоддзя.

Шырока асвятляюцца і іншыя перыяды: рэвалюцыя, усталяванне савецкай улады, калектывізацыя, Вялікая Айчынная вайна, пасляваенны час. І, канечне ж, як і задумвалася серыя "Памяць", падаюцца спісы тых, хто загінуў у баях за Радзіму. Але не абдызены ўвагай і нывяніны ахвяры сталінскіх рэпрэсій, а таксама юнакі, што склалі свае галовы ў выніку афганскай авантуры. Нямаля матэрыялаў, што тычацца культурнага жыцця Кіраўшчыны ў розныя гады, помнікаў архітэктуры. У прыватнасці, падрабязна расказваецца пра ўжо згаданы палацава-паркавы ансамбль у Жылічах — адзін з лепшых ансамбляў на Беларусі. У спецыяльным артыкуле расказваецца пра знакамітага земляка пісьменніка Ядвігіна Ш., тут прапануецца яго апавяданне "Шчаслівая". З сучасных пісьменнікаў называецца У. Саламаха, В. Савіцкі, У. Савіцкі, М. Лук'янаў, Я. Замерфельд. Апублікаваны нататкі пра духоўную спадчыну Кіраўшчыны "Сповідзь душы народнай", ёсць падборка персаналій "Летапісцы роднага краю"...

Чарговая кніга "Памяць" — яшчэ адзін крок па выкананні пастановаў ўрада Рэспублікі Беларусь аб стварэнні гісторыка-дакументальных хронік усіх рэгіёнаў Бацькаўшчыны.

А. АН-ЕВІЧ

Мастак і рэжысёр



Уладзімір Матросаў — галоўны мастак Віцебскага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Колааса. Аднак яго ведаюць яшчэ і як таленавітага рэжысёра. Сярод найбольш прыкметных пастановак Матросова значацца "Песня пра зубра" М. Гусоўскага, "Багдановіч і час", "Евангелле ад Уладзіміра" і іншыя.

Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

РЭЗАНАНС

Наша рэдакцыя заўсёды вітае, калі надрукаваныя праблемныя матэрыялы набываюць свой працяг, калі з'яўляецца тое, што называюць розгаласам. І чым больш розных думак выказваецца чытачамі, чым палярней гэтыя думкі, тым лепей — значыць, літаратурнае жыццё існуе не толькі ў нашым уяўленні. Пасля таго, як у "ЛіМ" з'явіўся ліст маладога паэта Сяргея Патаранскага і наш адказ яму, у рэдакцыю пачалі тэлефанаваць і дасылаць лісты, проста заходзіць, каб выказаць сваё меркаванне, асобы самых розных узростаў. Адным спадабаўся іранічны тон "водпаведзі", іншыя пакрыўдзіліся за маладога паэта, як за сябе — у асноўным тэма, каго рэдактары "не хочуць

прапускаць" на старонкі сваіх выданняў.

Праблема друкавання-недрукавання — самая балючая ў літаратарскім коле. Але большасць тых, хто адгукнуўся на публікацыю, усё-ткі разважаюць не пра асабістыя крыўды, а пра праблему. Хаця кожны зноў-такі фармулюе яе па-свойму. Пісьменнік і выдавец Аляксей Аркуш, лідэр Таварыства вольных літаратараў, лічыць, што праблема перш за ўсё — у рознай псіхалогіі літаратарскіх пакаленняў. Малады паэт Віктар Жыбуль адвяргае правамернасць узроставага крытэрыю ў адносінах да літаратуры, у прыватнасці, такога касмічнага паняцця, як паэзія. Думаецца, пазіцыя кожнага з аўтараў допісаў заслугоўвае ўвагі.

Ці ўлічыць вопыт "Тутэйшых" найноўшая генерацыя?

Праблема змены пакаленняў перыядычна набывае злабадзённасць і завостраную дыскусійнасць. Часцей за ўсё яе актуалізуюць самі прадстаўнікі наймалодшай генерацыі. Так было ў другой палове 80-х, калі літаратурная моладзь аб'ядналася ў творчую суполку "Тутэйшыя" і пачала патрабаваць месца пад сонцам. "Тутэйшыя" неслі на грэбнях сваіх хваляў не толькі пену юначых закідаў і крыўдаў (напрыклад, аддаць пад іх "юрсыдыцкую" часопіс "Маладосць", атрымаць некалькі партфеляў у СП, пераразмеркаваць пазіцыі ў тэмплане "МЛ" і ets.), але таксама: новую, антылітаратурную і антыкаланіяльную, эстэтыку; разнаўлезнасць — адсутнасць комплексу правінцыйнай літаратуры (ніжэйшую за сталічную-маскоўскую); спробу парушыць манопалізм СП у літаратуры; прэзэдэнт ажыццяўлення прыватных культурніцкіх ініцыятыў — без дазволу ідэалагічных кантралёраў. Гэта быў важкі ўнёсак у справу будаўніцтва новай культурніцкай сітуацыі. Цяжка абвінавачваць "тутэйшыя" ў згаістых памкненнях (у той час той-сёй пісаў — моладзь кідаецца "ўрожкі"), іншага варыянта ўваходжання ў літаратуру ў варунках развіцця сацыялізму не было. Квольныя спробы наладжвання айчыннага самавыдату яшчэ ў 70-х гадах скончыліся ледзь не палітычнымі працэсамі (справы наваполацкага "Блакiтнага літара" і мінскай "Мілавіцы"). Магчыма, калі б "тутэйшыя" дазволілі выдаваць свой часопіс і партыя дала б маладым дах і грошы, як некалі "Маладняку" і "Узвышшу", дык бунтары наўрад ці адмовіліся б ад такой спакусы і, зноў-такі, магчыма, не выйшлі б на Дзяды-88, не заняліся б палітыкай. Што было б лепш для суполкі маладых літаратараў, цяжка сказаць. Бо і без "тутэйшых" Дзяды-88 адбыліся б, і разваліўся б СССР, і ўтварылася б Рэспубліка Беларусь. Самастойная ж праца таварыства, якая супала б з крушэннем таталітарызму, напоўніла б "тутэйшымі міф" адпаведным эстэтычным і культурніцкім зместам, сфармавала б уласны корпус тэкстаў. Адзіны выдадзены альманах "Тутэйшыя" (1989, "МЛ") атрымаўся няўдалы — эклектычны, невыразны, без стрыжня і новай эстэтычнай дамінанты. Ці не гэтая няўдача адштурхнула лідэраў суполкі ад далейшага разгортвання праекта пад назовам "Тутэйшыя"? (Кінуліся шукаць вартых тэкстаў — а іх няма.) Па шчырасці, нічога іншага і не

магло атрымацца. Новыя тэксты нараджаюцца пры новай культурніцкай сітуацыі, а яна так хутка не ствараецца.

Нягледзячы на прыняты маніфест, большасць сяброў таварыства паставіла перад сабой замальва (а часам нятворчыя) задачы — выдаць кніжку, уступіць у СП, атрымаць кватэру, уладкавацца ў часопіс, напісаць дэ-тэкты і г. д. Іншых мэт ім цяжка было вымысліць, іншыя мэты ў той час маглі выглядаць або задужа фантастычнымі і невырашальнымі, або далёкімі ў часе і вымагаць вялікіх высілкаў нават ахвяраў уласных лёсаў. Першымі ў СП уступілі лідэры: А. Сус, А. Глобус, С. Сокалаў-Войш. Новую літаратуру большасць сяброў таварыства вырашыла рабіць на традыцыйных лядах і там перамагчы старое. "Тутэйшыя" памерлі.

Але, як сведчаць законы фізікі, ніякая энергія (памкненні, мары, ідэі) не знікае без следу. Яна заўсёды мае працяг. Працягам "Тутэйшых" стаў шэраг праектаў, здзейсненых былымі сябрамі таварыства, якія не схацелі ісці па традыцыйныя ляды: газета "Наша Ніва", Цэнтр еўрапейскага супрацоўніцтва "ЕўраФорум", Таварыства вольных літаратараў. Менавіта з дзейнасцю гэтых "посттутэйшых" структур заўтрашняя літаратура-наўчы будучы звязваць самарэалізацыю пакалення "тутэйшых". Але гэта ўжо будучы іншыя кантэксты, іншыя корпусы тэкстаў, — толькі генетычна роднасныя "Тутэйшым".

Час не стаіць на месцы. Неўзабаве беларуская літаратура дачакалася з'яўлення чарговай генерацыі. На абардаж замка "Прызнанне" пайшлі наймалодшыя харугвы. Яны пачалі "абстрэльваць" не толькі збунцелы, напалузруйнованы палац СП, але і "тутэйшыя" фартэцыі. Сяргей Патаранскі ў допісе "Чаму нас не заўважаюць?" ("ЛіМ", 19 чэрвеня) піша: "Чаму ж да такой падзеі, як з'езд Саюза пісьменнікаў, не надрукаваць было артыкул пра маладых, тых, каго заўтра прыздзецца прымаць у той самы СП, і не даць магчымаму мэтрам пазнаёміцца з імі?.. Бо калі назіраеш за перыядычным друкам, можа падацца, што пасля "Тутэйшых" у нас ізноў прабел і нікога няма..." Малады паэт зноў, як дзесяць гадоў таму "тутэйшыя", разважае пра немаладосць часопіса "Маладосць", пра няўгаварнасць старэйшых калег да творчых пошукаў моладзі, пра тэмплан "МЛ", пра ганарары і ігнараванне крытыкі, пра завялікую славу некаторых старэйшых (напры-

клад А. Глобуса, але малады паэт чамусьці не ўгадвае, што гэты "тутэйшавец" толькі тры першыя кніжкі выдаў за дзяржаўны кошт і было гэта ой як даўно). Я б не так здзівіўся ад прачытанага, калі б гэта напісаў нехта іншы, каго я менш ведаю. С. Патаранскі меў даўнія кантакты з ТВЛ, друкаваўся нават у тэвэлаўскім альманаху "Ксеракс Беларускі" (вядома, безганарным), уваходзіў у суполку Бум-Бам-Літ. Магчыма, ён пакрыўдзіўся на сяброў з Бум-Бам-Літа за тое, што яны не ўключылі яго ў альманах "Тазік Беларускі", і вырашыў змагацца за месца пад сонцам на традыцыйных лядах (дзе плацяць ганарары). Бо, далібог, амаль кожны радок ягонага допіса выклікае пасмешку, як вырабленне малага дзіцяці. Асабліва камічна выглядаюць яго наскокі на СП. Атрымліваецца — як у жабрака прасіць грошай на "мэрс". Нездарма С. Патаранскі ў сваім допісе цытуе Райкіна, — маналог маладога паэта можна чытаць са сцэны. Пра якое прызнанне рупліца прадстаўнік найноўшай генерацыі? Хто прызнаў С. Дубаўца, І. Бабкова, В. Мудрова (па-за межамі "тутэйшых" пакаленняў)? Іх біяграфію вы не знойдзеце ў энцыклапедыі. Ці жаляцца яны на свой гаротны лёс? Чаму б С. Патаранскаму самому не выдаць сваю пазычную настаўніцу Наталію Кучмель? (Мне здаецца, гэта ягоны абавязак.) Чаму б яму самому не напісаць пра творчыя набыткі А. Дуброўскага, В. Слінко, Л. Медзіч, В. Акуліч? Пазіцыя С. Патаранскага не толькі смяшчыць, але і пужае сваёй бездапаможнасцю, безынцыпнасцю. Няўжо новая генерацыя ненавучаная памылкамі "тутэйшых"? Няўжо яна не ўзброілася вопытам папярэднікаў?

Новае пакаленне пачало фармавацца некалькі гадоў таму. Адною з прыкмет вылучвання, гуртавання новай генерацыі стаў адыход моладзі са структуры "тутэйшых". Спачатку моладзь пакінула ТВЛ і стала заснавальніцай Бум-Бам-Літа. Заўважым, што большасць "бумбамлітаўцаў" прайшла тэарэтычнае шкаленне на міжнародных семінарах ТВЛ, у якіх бралі ўдзел вядомыя прадстаўнікі расійскага і ўкраінскага авангарда. Затым прадстаўнікі новага пакалення пакінулі "ЕўраФорум" і цяпер спрабуюць заснаваць свой літаратурны часопіс. Працэс "распаду" нельга ідэнтыфікаваць як дэструктыўны, які сведчыў бы аб кваласці і заняпадзе "тутэйшых". Ён паведамляе аб іншым —

КРЫТЫКА

На крыжы міласэрнасці

Пошук сапраўдных арыенціраў духоўнага развіцця становіцца важнейшай задачай сучаснай літаратуры. Напрыканцы XX ст. вельмі адчувальнай з'яўляецца патрэба асэнсаваць пражытае стагоддзе, усваяючы, чым яно стала для нас, беларусаў, бо мы ўсё яшчэ "на ростанях", і толькі наперадзе — "пошукі будучыні" і "Млечны шлях". Сучасныя празаікі вялікую ўвагу звяртаюць на асэнсаванне месца і ролі асобных выбітных прадстаўнікоў нашага народа ў яго гісторыі. У прозе пашыраецца жанр гісторыка-манэграфічнага рамана, які, як вынікае з вызначэння жанравай формы, прысвечаны жыццю і дзейнасці пэўнай гістарычнай асобы. Напрыклад, такімі з'яўляюцца раманы А. Лойкі "Ф. Скарына, або Сонца маладзіковае", раманы А. Дайнекі "След ваўкалака", дакументальная апавесць Э. Ялугіна "Без злітафіі" і г. д. Раман В. Коўтун "Крыж міласэрнасці", які займае сваё пачэснае месца ў нашай літаратуры, прысвечаны жыццю і дзейнасці Алаізы Пашкевіч (Цёткі), беларускай рэвалюцыянеркі, паэткі, проста самаахвярнай жанчыны. Аўтарка не проста зацікавілася гэтай

асобай, але адчула ўнутраную патрэбу ўзнавіць найбольш дакладна карціны складанага жыцця паэткі. Сімвалічна і тое, што менавіта жанчына напісала кнігу пра жыццё і дзейнасць "беларускай Ажэшкі".

Адразу трэба адзначыць, што мастацкі вобраз Алаізы ў раманы прыцягвае ўвагу чытача сваёй сур'езнасцю, складанасцю, і твор гэты не для лёгкага чытання. В. Коўтун імкнецца глыбока, падрабязна паказаць працэс станаўлення нацыянальна-рэвалюцыйнай свядомасці Алаізы Пашкевіч. Адсюль пашыранасць такіх мастацка-кампазіцыйных сродкаў і прыёмаў, як унутраны маналог, успаміны герані, часам хваравітыя сны-трызненні: "Заплюшчыла вочы і ледзь не ўскрыкнула... З вышыні, з самага, здаецца, неба, павольна гайдаючы вершалінамі, да яе пачалі нахіляцца вялікія разгалістыя дрэвы з дробненькімі, як мушкі, лісцікамі.

Уздрыгнула ад жаху, але дрэвы ўжо ляцелі некуды ўніз, у нябачную прорву, захопліваючы ў сваё імклівае падзенне цэлыя граіваранні і шматы гнездаў".

Часам узнікае адчуванне, што амаль уся

кніга — гэта кніга сноў Алаізы, яе ўнутраных пошукаў ісціны, адказаў на праклятыя пытанні веку: "Адно не разумее і цяпер Алаіза, навошта ёй, той малалетцы Лёды з яе школы, выпала цяжкая пакеты нечалавечыя?! Гэта яны, дарослыя, у грахах жыццё жывуць, і само жыццё, здаецца, суцэльны грэх, пачварная марма слёз, хлусні і пакутлівага поту".

Заслуга аўтаркі і ў тым, што яна імкнецца паступова, крок за крокам паказаць унутраную звалючыю сваёй герані, выкарыстоўваючы для гэтага невялікія сцэны-эпізоды, як, напрыклад, выступленне вандроўнага тэатра ў Пінску, спрэчка акцёраў: "Закон прыроды? — ускачыць з каленяў Уладзік. А што гэта за такі закон прыроды, калі я не ведаю, нашто мне ўчыцца каструбаваць вершыкам... — Ці-ці-ці! Скажаў як звязаў! Сам жа з тутэйшых і вучыш свае..." Вучу, дзядзечка, вучу. Дурны бо... А ўсе рагочуць! Гы-гы! А скажыце мне, ну чаму я мушу любіць гэтую мужыцкую гаворку, калі самі з яе ўсе і смяюцца?!". В. Коўтун паказвае нам Алаізу ў пару юнацтва, а ўплыў на яе ў дзяцінстве

Па сцяжынах учарашніх і сённяшніх

аб выпяванні новай генерацыі, якая хацела б рэалізавацца самастойна і ўжо аспрэчвае папярэднікаў, каб прышчэпіць айчынную літаратуру свае галінкі. Новае пакаленне, відавочна, імкнецца пазбавіцца некаторых асаблівасцяў "гутэйшаўства". Найперш сацыяльнасці і пагранічна з палітыкай. "Тутэйшыя" пачалі свой маніфест словамі "Літаратура — гэта Бацькаўшчына", і тым самым усклалі на сябе больш шырокія абавязкі, чым толькі слугаванне літаратуры. Для іх літаратура — не толькі гульня ў словы. Дакладней, зусім не гульня. Менавіта таму "Наша Ніва", гадоўная ідэалагічная газета пакалення "Тутэйшых", перажывае сёння цяжкія часы.

Аднак, відавочна, пакаленне "Тутэйшых" напрыканцы XX стагоддзя самае моцнае і актыўнае пакаленне ў беларускай літаратуры. Праблемы, якія ўзніклі ў СП, "МЛ" і афіцыйных беларускіх выданнях, іх крапаюць найменшым чынам. Яно гатована да аўтаномнага плавання, без дзяржаўнай падтрымкі і спадарожнага ветру. Яно мае сваіх

лідэраў, сваю іерархію, свае арыенціры, свае выданні, моцныя замежныя сувязі і выхаванага ўласным намаганнем чытача. У гэтым годзе пакаленне "Тутэйшых" у два-тры разы павялічыць колькасць выдаваемых кніг. Сёння пераважна "гутэйшаўцы" прадстаўляюць беларускую літаратуру за межамі краіны.

З усім гэтым горш складваюцца справы ў найноўшага пакалення. Па-першае, яно не мае лідэраў, яны яшчэ не вызначыліся, працэс "іерархізацыі" ў іх зацягнуўся. Па-другое, пакаленне не мае больш-менш супольнай эстэтычнай платформы. Яно пакуль не ведае, чаго хоча і куды яму трэба ісці. Лепш мець не зусім рэальныя задачы, чым не мець ніякіх. Па-трэцяе, пакаленне не мае ніводнага ўласнага выдання (незалежнага, якое не баялася б страціць дзяржаўную датацыю) і таму не можа агучваць сваю эстэтычную палітыку. Пра гэта і трэба было пісаць С. Патаранскаму.

Алесь АРКУШ

Твор і Аўтар: хто пераможа?

Прачытаў у "ЛіМе" за 19 чэрвеня 1998 г. ліст Сяргея Патаранскага "Чаму нас не заўважаюць?" і адказ на яго Людмілы Рублеўскай, і вырашыў таксама падзяліцца сваімі поглядамі на гэты конт. І гэта, наколькі я ведаю, не толькі мае меркаванні.

Не, я не буду зараз спрачацца ні з кім з удзельнікаў дыскусіі. Проста падумалася: а ці заўсёды правамерна ставіць побач такія паняцці, як "пазія" і "ўзрост" — там, дзе гэта трэба і не трэба? Бо першае ў мяне асацыіруецца з чымсьці вечным і сакральным, другое ж — катэгорыя, якая вызначае часавы стан таго, што з'яўляецца ўсяго толькі матэрыяльнай абалонкай чалавека. Хіба можна адмерваць пазію па такіх вострых фізічных крытэрыях? Урэшце, і стары, і малады пазы (калі іх браць пад увагу проста як суб'ектаў) калі-небудзь памруць. З адной толькі розніцай, што адзін — раней, а другі — пазней. А творы — застануцца. І праз шмат гадоў стане зразумела, чые пражывуць даўжэй (ці ўвогуле застануцца бесмяротнымі).

Існуе думка, што сапраўдная пазія нараджаецца ў космасе нейкім вышэйшым розумам, а пазы выступае толькі ў якасці пасрэднага, пералісчыка, які даносіць гэтыя тэксты да людзей. І ўзрост гэтага пасрэднага на творах часта ніяк не адбіваецца. Праўда, чытаючы шмат якіх твораў, іх "касмічнае" паходжанне можна паставіць пад сумнеў, але тое, што пазія нараджаецца ў душы, гэта бяспрэчна. А душа, як вядома, нематэрыяльная. Гэта ў паўсядзённым жыцці ёсць маладыя ды старыя, на паперы ж — усе аднолькавыя, і маюць такое ж аднолькавае права на публікацыю, як і права на творчы палёт.

Між тым, некаторыя выданні маюць звычайную друкаваць АўТАРАЎ, у той час як трэба друкаваць ТВОРЫ. Прычым аўтар часам выступае не як творца, а як змагар за друкарскую працую, і ў якасці аргумента свайго права на публікацыю ставіць узрост. Маўляў, я — сталы пісьменнік, вядомая асоба, паважаны ўсімі чалавек. Ну як жа мяне не

друкаваць?! Альбо: я — малады, таленавіты, а мяне ніхто не заўважае. Надрукуйце, калі ласка! Ну а знешні выгляд аўтара (асабліва — узрост!) надае рэдактарам адпаведную псіхалагічную ўстаноўку, ад якой залежыць, колькі часу давядзецца літаратару чакаць сваёй публікацыі і ці дачакаецца ён яе наогул. І рэдактар, можа, тут нават і не вінаваты: нейкі лёгкі недавер да маладога (ці старога) аўтара закрадаецца да яго ў падсвядомасць, і ён (рэдактар) часам гэтага проста не асэнсоўвае. Такая ўжо чалавечая псіхалогія.

І невядома яшчэ, хто каго стварае: ці то аўтар творы, ці то творы аўтара. Асоба творцы стаіць недзе па-за тэкстамі, з'яўляецца своеасаблівым іхнім ценем. Наколькі мне вядома, група нашых беларускіх літаратараў ужо збіраецца зацвердзіць гэтую перавагу тэкста над Аўтарам на друкарскім узроўні: выдаць альманах мадэрновага накірунку, асобны раздзел якога складуць творы без аўтарства (г. зн. — непадпісаныя), проста творы.

Ну а астатнім, больш традыцыйным, выданням параіў бы: калі творы сапраўды выклікаюць нейкую цікавасць, трэба абстрагавацца ад узросту аўтара, адкінуць убок усялякія прыміхі і — друкаваць.

Шкада востр толькі, што народ стаў меней чытаць. А чытаць, здавалася б, ёсць што. Хаця, шчыра кажучы, на адным друку таксама нельга зацікавіцца. Сваё слова можна даносіць і праз песні, і проста праз чытанне са сцэны, і праз малюнкi (візуальна пазія), і праз "Internet"... Карацей, можна знайсці безліч спосабаў, дзякуючы якім ваша слова будзе прачытаным, прагледжаным, праслуханым, прамацаным, пранюханым і г.д.

Трэба шукаць самыя разнастайныя шляхі ўзбагачэння нашай культуры, каб ніхто не казаў, што яна знаходзіцца ў стане заняпаду. І гэта — праблема не проста маладых і старых. Гэта — праблема ўсяго грамадства.

Р.С. Сяргей Патаранскі, віншую цябе з першай кнігай! А яшчэ кажаш, што не заўважаюць!..

Віктар ЖЫБУЛЬ

бабкі Югасі і бацькоў згадваецца рэтраспектыўна, праз успаміны. Гэта і справядліва: найбольш актыўнае жыццё юнацкае, калі ідзе правёрка на трываласць духоўных асноў, закладзеных у маленстве. Алаіза, як паказвае пісьменніца, цвёрда трымаецца дарогі, падказанай у многім старым Гаўрам, "гінжалам", удзельнікам паўстання 1863 г., Тацішчавай, бацькамі.

Эпізод з літаратаркамі ў доме Івона Кірылавіча, размова на вечарыне ў сіроцкім прыюце, фальш у стаўленні да народа, да яго праблем, выразная пазія Магдалены Радзівіл: "Паненачкі з курсістак пакуюць у каплішчы каробкі карамелі і пахучае мыла і едуць, бачыце, на "голад"... — усё гэта ўздзейнічае на асобу дзяўчыны. Алаіза Пашкевіч паступова пачынае разумець дэдушча грамадства, ненатуральнасць паводзін прадстаўнікоў яго эліты. Пазітка сустракае розных людзей на сваім жыццёвым шляху: Вера Тацішчава, яе першая настаўніца, Прозарава, Ажэшка (вельмі многа Алаізе дала гэтая сустрэча), вучоба на курсах Лесгафта і г.д. — усе яны, паказвае Валянціна Коўтун, непасрэдна ўплывалі на фарміраванне светапогляду будучай рэвалюцыянеркі. Несумненна станючы момантам твора з'яўляецца і дэталізаванае ўзнаўленне атмасферы жыцця Паўночна-Заходняга краю, Пецярбургскага пераломе XIX—XX ст. Напрык-

лад, цудоўна паказвае духоўную аднасць Алаізы з дзеячамі беларускай і польскай літаратурна-сустрэчы Алаізы Пашкевічанкі і Элаізы Ажэшкі, сур'ёзная размова аб творчасці і, самае важнае, сам факт перадачы зборніка Ф. Багушэвіча, падараванага "пані Аршчыне" пазтам, будучай беларускай пазітка-рэвалюцыянерцы. Эпізод гэты мае сімвалічны змест: з рук Ажэшкі атрымала беларускае слова Пашкевічанка, якая і стане, ці не пад уздзеяннем менавіта гэтай кнігі, беларускай "каралевай жывого слова і пакутлівай праўды". Калі гаварыць традыцыйна аб Ажэшцы як польскай пісьменніцы, то відавочны сэнс: значным з'яўляецца ўплыў польскай літаратуры на беларускую, пры гэтым трэба яшчэ памятаць, што беларуская і польская мовы ў асяроддзі дробнай і сярэдняй шляхты суіснавалі досыць доўга, і ў гэтым суіснаванні бачыцца і станючы момант. Ажэшка заахвочвала Багушэвіча да напісання па-беларуску літаратурных твораў.

Твор цікавы яшчэ і тым, што пісьменніца, ствараючы вобраз Алаізы Пашкевіч, не пазбягае паказу і інтымна-жыццёвых сітуацый: каханне да Андрэя Гмырака, знаёмства і сустрэчы з Кейрысам. Дзяўчына паўстае перад намі ўражлівай, добрай, самаахвярнай. Для яе мала быць проста жанчынай, ёй важна

А такое падарожжа і запрашае зрабіць рэдакцыю часопіса "Крыніца", прапануючы чытачам чарговы, шосты нумар. Сцяжыны учарашнія, калі можна так мовіць, гэта жыццё, лёс і дзейнасць Каруса Каганца. Але ж, несумненна, К. Каганец — і наш сучаснік, бо тое, што пісаў ён, у імя чаго змагаўся, чаму прысвяціў сябе без астатку (таму і "згарэў" рана), — на дзіва актуальнае.

А якія мэты перад сабой ставіў гэты выдатны сын Бацькаўшчыны, відаць ужо з аднаго з найлепшых яго вершаў "Кабзар", які "Крыніца" перадрукоўвае. Ёсць мажлівасць пазнаёміцца і з іншымі творамі К. Каганца — артыкуламі "Яшчэ некалькі слоў пра перажыты паганства ў беларусаў", "З рэфэрату на Калядны сход Беларускай Грамады 1903 года", "Парада", апавяданнем (таксама адным з лепшых у яго творчасці) "Скрыпач і ваўкі", прытчай "Не той міл Богу, хто многа знае, а той, хто шчыра сэрца к яму навяртае".

Але — пра верш "Кабзар". У ім вельмі моцна гучыць матыў паваяў сапраўднага творцы з лесам Бацькаўшчыны. Кабзар для К. Каганца — і ён сам, які мусіў з цяжкасцю шукаць свой шлях дзеля служэння роднаму народу:

*Ой, вецер шуміць, ой, вецер гудзе,
А цераз поле чалавек ідзе,
Ой, подем ідзе
І штось ён нясе.
І хлопец яго за руку вядзе:
А цераз поле чалавек ідзе,
Ой, подем ідзе.
І штось ён нясе.
І хлопец яго за руку вядзе:
Ой, праз поле хлопец старца вядзе.
Які гэта старац за хлопцам ідзе?
То кабзар ідзе
І кобзу нясе,
А хлопец за руку к вёсцы вядзе.
У вёску прыйшоў, на прызбу ён сеў
І ціха людзям сляванку запеў,
Укруг людзі стаяць,
На стараца глядзяць,
Бо да душы бедным людзям запеў.
Галавою добрым людзям кіўне.
Грудку старую шырока надзьме.
У струны ўтне,
Слова дабярэ
І песню старую свету пне.*

Такім Кабзаром і з'яўляўся К. Каганец. Гэтакім абуджальнікам народнай памяці, нацыянальнай сядомасці ён застаўся і па сённяшні дзень. А пра месца К. Каганца ў нашым сучасным жыцці, аб тым, як неабходна паважна ставіцца да гэтага выдатнага адраджэнца, гаворка ў артыкулах Л. Ермаловіча "Па сцяжынах Каруса Каганца", А. Марціновіча "Каб ведалі, хто мы такія", Г. Матушэвіч — "Вадроек новых ліцвінаў на старую Беларусь", А. Пашкевіча — "Кроў з крыві беларуса", С. Адамовіча — "Будзіцель". У С. Адамовіча, думаецца, істотнае такое прызнанне: "Ёсць у беларускай літаратуры аўтары, пра якіх я згадваю, каб супакоіцца, калі пачынае заносіць. Сярод іх — Карусь Каганец". А памяркоўнасці ў К. Каганца і трэба павучыцца. Ён, бадай, самы "непрыкметны", калі гаворка заходзіць аб адраджэнскай дзейнасці. "Непрыкметны" ў тым сэнсе, хто ў грудзі сабе не грукаў і кашулю пра гэтым не раздзіраў (а мо таму і не раздзіраў, што яна і так не заўсёды цалай з-за беднасці была), каб упэўніць, як любіць Беларусь. Любоў да Беларусі К.

Каганец даказваў сваімі справамі. Не заўсёды ўдачыным, але — гэтак патрэбнымі. І гэтакмаж якраз і трэба ў яго павучыцца.

А сцяжыны сённяшнія — найперш новая аповесць І. Шамякіна "Няскончаны партрэт". Як заўсёды, адзін з патрыярхаў нашай літаратуры высока трымае планку мастацкасці. І застаецца адданым уласнаму погляду на сучасныя з'явы і падзеі. Рэжа праўду-матку ў вочы. Не сумняваюся, знойдуцца і пасля прачытання гэтага шамякінскага твора такія, хто пагардліва скрывіць вусны: маўляў, колькі можна выкрываць сучасных "дэмакратаў"? А таму і трэба выкрываць, каб былі не "дэмакраты", а дэмакраты. Але апошнім, чамусьці, мала водзіцца. Болей тых, пра каго адзін з галоўных герояў аповесці Раманіст гаворыць так: "У латыні ёсць слова апастат: той, хто аплеўвае тое, чаму пакланяўся. Нашы мудрыя продкі адступнікаў палілі на кастрах... А мы робім іх героямі. Рэнегацтва стала доблесцю". Рэзка сказана, але праўдзіва. Ды і ўся аповесць І. Шамякіна вытрымана ў такім тоне. А чытаеш яе з захапленнем. І дзякуючы псіхалагічна выразным вымалёўкам асноўных персанажаў. І, канечне ж, шамякінскаму ўменню чарговы раз у добрым сэнсе "закруціць" сюжэт.

Сённяшнія сцяжыны — і творчасць Янкі Юхнаўца. Таго самага, што жыве за мяжой. Толькі не трэба, шаноўны "выкрывальнікі", капацца за пёры, каб паддымаць гвалт. Я. Юхнаўца юнаком вывезлі ў Германію. А бацьку і братаў забілі. "Зацёмкі розных гадоў" Я. Юхнаўца цікавы тым, што ў іх знайшлося і месца для ацэнкі творчасці асобных беларускіх пісьменнікаў.

Пра І. Шамякіна, дарэчы, Я. Юхнавец такой думкі: "...я памыляўся, калі казаў адмоўна пра некаторых беларускіх пісьменнікаў, у асаблівасці пра Шамякіна. А ён дайшоў далёка да свайго сваявольства — любіў чалавека, што дазваляла камуністычна "апрабэйшан". У будучыні перачытаем Шамякіна "Сэрца на далоні".

А гэта ацэнка І. Пташнікава: "...Пташнікава люблю. Напісаў, выказаў панашу да беларускай мовы. Бажавольныя, псіхалагічныя паводзіны герояў у ягоных творах, падобныя як у французскага Пруста. Бачыць даверлівасць чалавека да чалавека ўва ўсялякіх напратках на кананаванні. Усё падходна да ўсякіх захаванняў чалавека. У дыялогах ягоных героі пад міласцівай Боскай і скратнай "добрасці" сацыяльна-марксісцкага быцання".

І пра Р. Барадуліна пераканана: "...самы праўдзівы тварэц рыфмаў у нашай сучаснай пазіі — Р. Барадулін. У ягоных творах рыфмы твораць зацэпкі, каб працягнуць верш. Не гэтак, як у мяне ўнутраныя сугучы ў вершах выцягваюць параўнанні думак-асацыяцый. Р. Барадулін не можа расстацца з рыфмамі і разнавідамі тэматыкі. За гэта я люблю яго".

І "Зруб" Р. Тармоў-Мірскага — таксама роздум. Паэтычны, грамадзянскі. І пра наш час. І пра ўсіх нас. І пра пісьменніцкую браццю. Можна не ўсё ўспрымаць. Але тут, як і ў выпадку з аповесцю І. Шамякіна; навошта на люстэрка скардзіцца, калі...

Антось НічыПАРУК

раз Алаізы Пашкевіч у кантэкст эпохі, адлюстравала востры канфлікт маладзі, гэтай будучыні любой нацыі, дзяржавы, з кансерватызмам паступова дэградуючай дзяржаўнай машыны Расійскай імперыі.

Выразна адчуваеш, як у тагачасным жыцці маладым, разумным, сапраўдным інтэлігентам не хапае "свежага паветра". Фінальная сцэна першай кнігі — паводка ў Пецярбурзе — мае, на нашу думку, таксама сімвалічны змест. Вось яна, стыхія, якая змятае ўсё на сваім шляху, вось яно, "мора", якое "вуглем" стане і "скалы пазрывае"! Але ж гэтая стыхія паўстае перад Алаіза і ў крывавым абліччы: "Ад промняў блізкага сонца вада навакол зрабілася барвоваю, і Алаізе раптам здалася, што ўся гэтая паводка налілася крывёю..."

"А разоры стаяць поўныя крыві...". Не ўсё здольны на такую самаахвярнасць, і таму гэта шлях моцных, такіх, як Алаіза Пашкевіч.

У нашай літаратуры з'явіўся яшчэ адзін буіны празаічны твор, які справядліва аднесці да гісторыка-дакументальнай літаратуры. У кнізе цудоўна сінтэзаваны мастацкі вымысел, уяўленне пісьменніцы і дакументальныя звесткі. Хацелася б, каб кніга была прачытана і ацэнена і крытыкай, і чытачамі.

Алесь ГУРЫНОВІЧ,
аспірант БДПУ імя Максіма Танка

Пошум "Зялёных дажджоў"

"Зялёныя дажджы" — кніга выбранай паэзіі Віктара Гардзея, выпушчаная выдавецтвам "Мастацкая літаратура". Яе склалі лепшыя творы з папярэдніх зборнікаў паэта "Касавіца", "Верасное палясоўе", "Засевак Радзімы", "Незабудкі азёр", "Узрушэнне", "Дзікая пчала". В. Гардзею, як вядома, лірык па складзе свайго таленту. У чым лёгка ўпэўніцца, перагарнуўшы старонкі гэтага томіка выбранага. З цеплынёй і сардэчнасцю піша В. Гардзею пра характэрна любімай сэрцу Ганцаўшчыны, яе краявідаў, працуды радкі прысвячае каханню. Асабліва прывабліваюць творы, у якіх настраёваць душы лірычнага героя ў нечым супадае з тваімі асабістымі пачуццямі і перажываннямі. Але гэта не значыць, што паэта не хвалюе тое трывожнае, што адбываецца сёння і ў Беларусі, і ў свеце, калі рушыцца спаконвечная раўнавага ў прыродзе, зрабляюцца пачуцці, а да найстрашнейшай чарнобыльскай катастрофы дадаецца і духоўны Чарнобыль. Ды верыць паэт у лепшае. А гэтую веру імкнецца перадаць чытачу. І назва "Зялёныя дажджы", вынесена на вокладку гэтай кнігі, невыпадкова. Вясной пачынаюцца зацяжныя дажджы, што літаральна абуджаюць усё наваколле, заклікаюць яго да жыцця. Такія дажджы ў народзе называюць зялёнымі...

Ад Багушэвіча — да Законнікава

Раней мы паведамлялі, што ў Кіеве ў якасці выдавецтва працуе Галоўная спецыялізаваная рэдакцыя літаратуры на мовах нацыянальных меншасцяў Украіны. Тады ж гаворка ішла і пра кнігу заўчасна пайшоўшага з жыцця паэта Васіля Сідарэвіча "Адлегласць" — беларуса па нацыянальнасці і выпушчанага, дарэчы, на беларускай мове. І вось яшчэ адна прыемная навіна. У гэтай жа галоўнай рэдакцыі пабачыў свет зборнік "Мелодыі беларускай жалейкі". Гэтым разам творы пададзены паралельна — у арыгінале і ў перакладзе на ўкраінскую мову. А парупіўся, каб з'явілася такая унікальная кніжка, Уладзімір Гуцаленка, які выступае ў дзвюх іпастасях — укладальнікам і перакладчыкам. Што ўяўляе сабой гэты зборнік, можна даведацца з невялікага ўступу-звароту "Да чытача", напісанага Барыславам Сцепанюком, які называе "Мелодыі беларускай жалейкі" своеасаблівай анталогіяй, "дзе кожны паэт прадстаўлены творами розных гадоў". А паэтаў тут выступае аж 22! Адметнасць гэтай, кажучы словамі Б. Сцепанюка, анталогіі ў тым, што ў яе ўвайшлі найперш творы, якія ў розных аспектах закранаюць тэму Украіны, дружбы паміж украінскім і беларускім народамі. Пры адборы аўтараў меліся на ўвазе і іх асабістыя стасункі з Украінай. Прымалася пад увагу і перакладчыцкая дзейнасць — зразумела, з украінскай мовы на беларускую, а таксама тое, наколькі творчасць кожнага прадстаўлена ва ўкраінскіх перакладах. Адкрывае зборнік знакамітая "Мая дудка" Францішка Багушэвіча. І таму, што аўтар яе, пра што нагадвае Б. Сцепанюк, у свой час вучыўся ў Нежынскім ліцэі разам з Мікалаем Гоголем і Яўгенам Грабінкаю. Ды і таму яшчэ, што неўміручыя Багушэвічавы радкі ўспрымаюцца свайго роду запеўкай, эпіграфам да кнігі. Вось як гучыць пачатак твора ў перакладзе У. Гуцаленкі:

Ой візьму я дудку!
І таке заграю,
Што летіла чутка
Із краю до краю.

Змешчаны таксама верш Ф. Багушэвіча "Дурны мужык, як варона". Далей ідуць творы Лучыны, Купалы, Коласа, Бядулі. Асабліва прадстаўнічай атрымалася падборка Максіма Багдановіча — 25 вершаў, санетаў, трыялетаў. Б. Сцепанюк ва ўступе адзначае, што М. Багдановіч — адзін з найвыдатнейшых беларускіх лірыкаў, паэт, які глыбока і ад усяго сэрца адчувае долю і ўкраінскую, шмат зрабіў дзеля ўмацавання дружбы нашых народаў, ствараў арыгінальную паэзію пра Украіну, перакладаў украінскіх паэтаў, пісаў украінскаю мовай, прапагандаваў творчасць Тараса Шаўчэнкі ў навуковых артыкулах. Украінскі чытач пазнаёміцца з творчасцю Звонака, Грахоўскага, Куляшова, Няхая, Кірзенкі, Прыходзькі, Пысіна, а таксама Жычкі, Ароцкі, Гілевіча (падаецца ў перакладзе і яго знакаміты верш, што стаў песняй, — "Вы шуміце, шуміце..."), Шымука, Барадуліна, Зуёнка, Бураўкіна, Грачанікава і Законнікава. Глыбокі сэнс набывае верш Сяргея Іванавіча "Беражы сябе, Украіна!":

Край святы ўвоскрэса на руінах,
Што на поўні задыхаюцца грудзі...
Бережы себе, Украіно,
Бо другой Украіны не будзе.

Зборнік дапаўняюць даведкі пра аўтараў. А яшчэ трэба дадаць, што гэтая невялікая анталогія выйшла ў серыі "Джерела духоўнасці" ("Крыніца духоўнасці").

А. АН-ЕВІЧ

Пятро ПРЫХОДЗЬКА



Радзіма ўся са мной Мой рэквіем

Памяці бацькоў

Павольна змрок садзіцца на палеткі,
Лугі іскрацца ў росах залатых.
У час такі бацькам прынесці б кветкі —
Але не знаю — дзе магікі іх.

Гавораць — мама цяжка памірала,
Была ўжо ў непрытомнасці яна,
Як бежанцаў па нашым краі знала
Ліхая грамадзянская вайна.

А бацька? Ваяваў салдатам дзесьці,
І удаўцом вяртаўся з той вайны.
У няваданні — што робіцца на свеце —
Мы засталіся гараваць адны.

Ніхто не мог нам аніякай праўды
Сказаць пра шлях наш і жыццёвы лёс.

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ



І кружыць за акном анёл...

Снегу запазнелае свячэнне.
Ранне. Сонца. Вецер і мароз.
Вось яно, маё супакаенне, —
Ціхае, журботнае да слёз.

Рэха трапятліва-гулкі выкрык...
Хораша, калі ідзеш адзін,

Аліна ЛЕГАСТАЕВА

Слова

Хварэю словам,
як грахам
Гаротная зямля.
Яно — праросшы
ў сэрцы тромб,
Яно — бяда мая.
І гэты грэх

ужо не зняць,
Хоць выплач
мора слёз.

І за яго мяне

караць
Усе падставы
ёсць.

Яму малюся
і служу, —

Як Богу.
З ім падымаюся
ўгару —
Як на Галгофу.

Наталілася словамі —
Уволю.

І школа пэўнай не дала парады —
Куды ісці мне, калі я падрос.

Я ведаў — бацька быў душою чысты,
Усё аддаваў для роднае зямлі.
І раптам ні за што энкэвдысты
Сярод начы ў астрог яго ўзялі.

Тым летам у калгаснае брыгадзе
Згарэў маленькі паравы млынок.
І хто падпальваў, пры чым наглядзе —
У віну ўсё бацьку ставілі зпарок...

Я быў студэнтам. І калі з сталіцы
На лета прыезджаў да землякоў,
Хтось прымушаў, складаўшы небыліцы,
Каб я адрокся ад сваіх бацькоў.

Як сын свайго радзіміцкага роду
Падумаць нават я не мог аб тым.
Не быў мой бацька "ворагам народа"
Пад крыжам вечнай памяці святым.

Нічым я ў плыні дзён імклівабытных
Сваіх не зганьбіў родных, дарагіх.
О, край бацькоў, зямлёю не забытых,
Прымі мой рэквіем у памяць іх!

Глыток нарачанскай вады

У вянок Максіму ТАНКУ

Аднойчы ранняю вясною
Я моўчкі некалькі хвілін
Пад нарачанскаю сасною
Стаяў на беразе адзін.

Вясна на крыгах адпывала
Далей — не разглядзець куды —
І з-пад льдзічкі я адталай
Далонню зачарпнуў вады.

Слязоў дзіцячаю крышталнай
Мне здаўся той вады глыток,
Як вечны і невычарпальны
Для ўсёй паэзіі выток.

і паўзуць зноў снегавыя віхры
паміж елак, соснаў ды асіп.

Ні гудка, ні вёскі ў аддаленні.
На шляху ні следу не відаць.
І супакаенне, як змірэнне
з тым, чаму ніколі не бываць.

Дождж панылы не перастае.
Колькі жыць да мяжы той апошняй?
Не памогучь мне вершы мае —
дык ніхто мне ўжо не дапаможа.

Дарма ўпрошваць: "Гасподзь, барані!"
Не змяніць вечных правіл на свеце.
Ну, а вершы? Мо праўда яны
ўсё ж душу надзяляюць бяссмерцем?

Мо і жыццёме яна між вякоў,
хоць пра гэта і мары не знала,
калі ў верхах няма іншых слоў,
апроч тых, што душа падказала.

Хоць бы вось гэтым пазбаўся тугі,
каб і душа не была табе пошай:
кожны харошы — камусьці благі,
кожны благі — для кагосьці харошы.

Помні, што быў ты каханы і ёсць,
вер, што няміласць аднойчы адстане.
Зроку і думкам лягчэй тваім хоць,
хоць ненадоўга, а ўсё-такі стане.

Выбірала сама сабе
Долю.

Выбірала сама
Мужа,
Накаціла зіма —
Сцяжжа.
Уцякала на край
Свету,
А вярталася зноў —
Клетка.
Аж на дно апускалася
Мора,
Ды выносіла наверх
Гора.
І спрачалася з лёсам
Доўга,
Прымірылася — дадзен мне
Богам.
Гоніць вецер у імглу
Парус,
А канец і пачатак —
Хаос.

І не жонка,
І не палюбоўніца,
Думаецца мне,

Казала Нарач мне: "Пабач ты —
Максіма Танка родны кут
На белых ветразях пад мачтай
Узняў высока Музу тут.

Яна квітнела рунно ў вёснах
І спела летняю парой,
І спевам нарачанскіх соснаў
Вяла ў паход салдацкі строй..."

Свае зіму, вясну і лета
Па кроплі п'ю з жывой вадой.
Радзіма слаўнага паэта
Душою ўсёю тут са мной.

Што трэба для радасці?

Паміж любоўю і спагадай
Няма разладнае мяжы.
І што ў жыцці прыносіць радасць? —
На гэты проста адкажы:

Той час, калі даспелай нівай
Шуміць зямлі тваёй прасцяг,
У маладой сям'і шчаслівай
З'явілася на свет дзіця;

Калі віхор з высокіх стромаў
Не разбурыў ні хат, ні дрэў,
Здаровыя ў цябе ўсе дома,
Ніхто ў сям'і не захварэў;

Калі ты ў маладым каханні
Адчуў такое пачуццё,
Што загарэлася святанне
У тваёй душы на ўсё жыццё;

Калі ўначы ў даліне блізкай
Бор заглядаецца ў раку,
А маці ў хаце над калыскай
Спявае песеньку сынку.

У цішыню той ціхай хаты,
Усім каб радасна было, —

Як заклінанне, услых паўтары:
"Кожны жыў на зямлі ў спадзяванні!"
Быццам камусьці — сабе гавары,
быццам камусьці — сабе для адклання.

Развітанне з паэтам

Нарэшце, грывнула хвала,
нібы ад сярбу.
І словы грамада знайшла,
якія трэба.

Адвагі, таленту уздым
ўміг разглядзелі.
Сабе выказваюць самім, —
сабе — паспелі.

На вокны прыцемак сляпы
тне без упыну...
І хваляць — дзякуюць нібы,
што свет пакінуў.

С. Ш.

Так цягне холадам зямлі,
што прачынаюся міжволі,
уесь у промнях жоўтай поўні,
ў яе быў пыльнай светлыні.

У ноч раскрытае акно,
і змрок варушыцца нібыта...
Жыццё пражытым і забытым
здаецца ўжо даўным-даўно.

Я — твая нястомная
блессонніца —
Поўня у вакне.

І не сэрца драма,
Не разлучніца,
Не маланка з громам.
Я — цяплявая ў душы
пакутніца —
Ранішняя стома.

Не сястра твая
І не сяброўка,
Музей апантаная,
Я — любві нывольная
гандроўніца —
Ад часін Адама.

Праплыву ў вакне,
Мільгну ў тумане,
Толькі ў тым і ёсць
мая віна,
Што жыў у прыдуманым
падмане,

Бо не жонка я,
Не жонка я...
г. Лагойск

Не нейкі бізнесмен багаты
Прывосяць зорнае святло.

І пачуццё сваё ў скарбонку
Ты не хаваеш ад людзей, —
А сам любімую старонку
Якойсьці ўзрадуеш з падзеі.

Рахунак зробленаму

Свае плудачы й перамогі
Я на лічыльніку падбіў.
Здаецца, спіс удач нямногі —
Усё, што за жыццё зрабіў.

Я дрэва пасадзіў і хату
Сабе і дзецям збудаваў.
Пусціў у грудзі кулю кату,
Які нявольніц гвалтаваў.

Шмат твораў, што душою песціў,
Блажаславіў у далі дарог.
Але сваёй найлепшай песні
Усё ж напісаць пакуль не змог.

Балада

пра жменьку зямлі

Шмат год не ведала нічога
Дачка пра бацьку пра свайго.
Не прынясла з вайны дарога
Нат пахаванкі пра яго.

І жонка дачакацца мужа
Ужо ні адкуль больш не магла:
Дачасна хвораю — ды мужнай —
У родную зямлю злягла.

І вось аднойчы з вёскі ў вёску
Дачка да родзічаў другіх
Ішла. І ўчула пагалоску
З палеткаў родных, дарагіх.

Стаіць каля магільні брацкай, —
І кажа ціха сэрца ёй:
“Паміж байцоў твай родны бацька
Ляжыць, засыпаны зямлёй...”

А я ўсё быццам без турбот, —
рад, што жыць не толькі хлебам,
што паміж мной і гэтым небам
няма ніякіх перашкод.

Вось і пагляд, скрозь цішыню
быць перастаў ужо сабою, —
я пазіраю вышніё
у векавую вышыню.

О Божа, што за здзіўначны?
Чым я вышэй — тым неак ніжэй.
Хоць неба відавочна бліжэй,
а холад — усё-такі зямны.

Перад людзьмі, бадай што, не,
а перад Богам — грэшны, грэшны.
Ужо ў сядомасць змрок імкне —
святло завесіў боль бязмежны.

Як часта каверзная плоть
сабой душу маю даймала...
Даруй, Прасветлы мой Гасподзь,
блюзнерыў я ў жыцці нямала.

Лічыў: усё, што ёсць ва мне,
належыць гэтым простым людзям.
Я ведаў, што ў зямлі, ў труне
мы ўсе звычайным прахам будзем.

Заўжды я людзям спачуваў,
а не Табе... Гасподзь высокі,
даруй за гэта. Ды я стаў
і перад імі грэшны ўсё-ткі.

Ніна ГАЛІНОЎСКАЯ

На праспекце

Скарыны

Даўно не была на праспекце.
І вось я вітаюся з ім.
Паўстаў ён у іншым аспекце,
У новым абліччы сваім.
Змяніліся назвы, вітрыны,
Іх столькі на мове чужой —
На сьлінным праспекце Скарыны,
Здаецца, што я за мяжой.
Становіцца ніякавата.
Бяжыць па душы халадок:
Адчула сябе вінаватай —
“Заходнім” стаў родны куток.
Не здраджу свайму я сумленню,
Ніхто мяне не напярэць:
Ад многага я ў захваленні
І многае вабіць мяне.
“Пачуць бы...” — шапчу, як замову.
Увагу напружваю, слых —
Не “ловіцца” роднае слова”,
Не чуць беларускай маіх.
Даруйце і вы, і ўсявышні —

Хто боль цяжкі мог успрымаці
Гаротней ад дачкі самой?
Даведацца пра бацьку, маці
Прасіла летам і зімой.

Вакол шуміць свет не маленькі.
Дачка — хай бачаць людзі ўсе —
Салдату-бацьку жвіру жменьку
З магілкі матчынай нясе.

Ідзе сцяжынай палявою,
Дзе некалі палаў агонь.
Зямля бацькоўскаю крывёю
Ёй апякае ўсю далонь.

Твая наззія

Яна ва ўсе часы нялечна
Святло душы твай дае,
Прыходзіць да цябе імгненна,
Калі і не чакаў яе.

Паззіі ты чуеш гукі,
Як сэрца ўласнага быццё.
Яна — плод мудрае навукі,
У якой сваё ёсць адкрыццё.

Не трэба ёй чыны і званні,
Не любіць надта гучных слоў.
Яна заўжды ў процістаянні
Стаіць вышэй тупых галоў.

Не просіць верш твой, каб пазтам
Цябе хтось гучна называў,
А проста, шыра з усім светам
На роднай мове размаўляў.

Паззія малітвай божай
Гучыць у пошуме бароў:
Яна падслухаць словы можа
У гамонцы рэчак і вятроў.

Твая паззія нікому
Непадуладна, як сам лёс.
Яна — сястра вясны і грому,
Праменьне сонечных нябёс.

І сораму ўжо засціць боль, —
сам стогне, плача распачліва...
Ды кружыць за акном анёл,
чакаючы цярыліва.

Госпадзі, і я калісьці жыў!
Радасна і плакаў, і смяюся.
І мая дарога без мяжы
на чатыры стараны вілася.

Травы так хаваліся ў стагі,
і зіхцелі высі так ва ўздыме.
Рэкі гэтыя, гаі, лугі —
Божа, і яны былі маімі.

У надвечоркавы, кароткі час
ценька перагукваліся птахі...
І сцякалі ўва мне штораз
ах, якія водары і пахі.

Набывалі, трацілі няўзнак
сэпс гадзі і нейкія памылкі...
Ах, жанчына светланосна як
раскрывала мне свае абдымкі!

Усё было і жартам, і ўсур’ез.
Вечнасці хацелася маліцца...
Ад праменьняў сонца і ад слёз
ўспыхвала вясялка-вясняца...

Госпадзі, і я калісьці жыў!

Пераклад з рускай мовы
Соф’і ШАХ

Такія пачуцці былі:
Адчула на міг сябе лішняй,
Чужой на радзімай зямлі.
Іду я да Янкі Купаль:
Ад бураў налетных, завей
Мо напараць-кветка завяла?
Не! Дзякаваць Богу, — живе!

Фальшывая каралева

Дзяўчына курыць цыгарэту,
Ёй на прыстойнасць “напляваць”.
А побач з ёй юнак “адпеты”
Яе імкнецца абдымаць.
З пустой, накорлівай усмешкай
Яна хінецца да яго.
“Прэстыжна” быць “пачатай”, грэшнай,
У ролі Сюзі ці Марго.
Яе не спыняць слёзы маці
І бацькаў змучаны пагляд:
“Пазбавіць доктар ад дзіцяці.
Ёсць дзетпрыёмнік, інтэрнат.
“Круці” направа і налева.
А там і баксы пацякуць”...
Ах, каралева, каралева,
Спяшайся “тытул” свой вярнуць.

ПРОЗА

НА ЧЫГУНАЧНЫМ прыпынку — невялікае цаглянае збудаванне. Пасажыры, чакаючы электрычку, хаваюцца тут ад дажджу і моцнага ветру. Цяпер пад навесам пуста. У адчыненым акне касы таксама нікога не відаць.

Стаіць бабіна лета. Пабліскаваюць на сонцы рэйкі. Абапал паўстанка — кусты бэзу ўперамешку з ажынай і дзікай шыпшынай. На іх не варушыцца ні адзін лісцік.

За чыгункай, на невялічкім пагор-

А за гэта гадам лютым
Заплаціць патрэбна...
Каб ніколі больш пакуты
Наш народ не ведаў...

“Але, дзіцятка, каб пакуты наш народ не ведаў”, — шэпча бабуля. І зноў замірае. Усё слухае, слухае... І мроіцца старой, быццам бы перад яе вачыма сыночкі Віцька: боты гармонікам, блішчаць на сонцы, у руцэ — рэчавы мяшок. На твары — усмешка. “Бедненькі, не хоча маці засмучаць”, — думае яна. А ў самой слёзы бобам сыплюцца. “Сыночкі, сыночкі... Ты ж спера-

Іван СІНЯЎСКИ

ГАРМОНІК

БЫЛЬ



ку, што паміж паўстанкам і вёскай, застыла некалькі высозных ліп. Пад імі ў пяску купаюцца куры.

Белаватая смуга вісіць над вёскай. Неба нерухомае, светла-блакітнае, высокае, і калі доўга ў яго ўглядацца, яно здаецца яшчэ выпэй.

Справа шэра-зялёнае поле паўзе кудысьці да гарызонту. Каля кустоў, на доўгай лаўцы, пафарбаванай у зялёны колер, сядзяць салдаты. У іх расшпіленыя каўняры гімнаспёрак, шапкі-афганкі. Яны слухаюць, як іграе на гармоніку іх сябар — ёмка складзены чарнявы салдат.

У зыбкім мроіве плывуць гукі песні “Праважала маці сына”. У гарманіста сур’ёзны погляд. Ён іграе і спявае:

Праважала маці сына
У бой вялікі, важны.
Праважала і казала:
— будзь, сыноч, адважным!

Сябры чарнявага салдата сур’ёзныя, задумненыя. Гарманіст на хвіліну змаўкае, насоўкай выпірае пот з шыракаскулага твару. Потым зноў яго пальцы на перламутравых клавішах гармоніка:

Каты лютыя напалі
На родныя землі.
Залатых калоссяў хвалі
Памялі і сцерлі.

А непадалёк стаіць бабуля з кошыкам у руках. Яна вяртаецца з лесу, з грыбоў. Убачыла салдат, прыхінулася плячом да сцяны і стаіць ужо з паўгадзіны, калі не больш, слухае, як іграе гармонік, як спявае салдат:

Папалілі нашы вёскі,
Гарады разбілі.
Над народам нашым вольным
Здэкі ўчынілі...

І прыгадалася старой, як шмат гадоў таму назад, яна, тады маладая маці, праводзіла на вайну свайго сыночка Віцьку.

...Таксама канчалася лета. Поле скрозь было пажата. У тую восень рана стаў жаўцець і асыпацца лес. Яе Віцьку тады толькі-толькі споўнілася васемнаццаць гадоў. Але ён быў рослы, плячысты, як і гэты гарманіст, і таксама ўмеў іграць на гармоніку.

Дужа цяжка было ёй адпраўляць на вайну свайго галубка, крывінку сваю. Замірала сэрца, тужліва было ў грудзях. Здаецца, лепш бы ёй самой праваліцца скрозь зямлю на векі вечныя, чым разлучацца з сынам. Гэта ж столькі клопату мела яна з ім! Не было Віцьку і двух гадоў, як не стала яго бацькі. Жарабец капытом ударыў яго ў скроню, і ён памёр. Віцька ў дзяцінстве быў кволы, часта хварэў. Ох і нацярпелася яна з ім бяды-гора! А колькі слёз праліла, колькі бяссонных начэй правяла! Ніхто тады не бачыў, як ёй адной цяжынка было яго гадаваць. А вырасціла — і аддала. Вайне былі патрэбны салдаты. Як бы аддаваць бабуліны думкі, чарнявы салдат спявае:

жыся. Пад кулі не лезь. Я дзень і ноч маліць Бога буду і цябе чакаць, галубок мой ненаглядны, сонейка яснае...”

А ён: “Добра, матуля. Буду сперагчыся. Ты ж у мяне адна-адзіночкая, і я абавязкова вярнуся...” Моцна абдымае маці, цалуе і спяшаецца стаць у строй, дзе такія, як ён, навабранцы. Адыходзячы, кажа: “Мама, гармонік нікому не аддавай. Вярнуся — вясільце цябе буду”.

Але ж не вярнуўся яе галубок, сонейка яснае. Праклятая вайна забрала яго. Недзе пад Варшавай зляжыў ён галаву... Так і не ведае яна, дзе пахаваны яе сыночкі Віцька. А яго гармонік усё яшчэ ў куфры. Як памяць, як рэліквія.

Чарнявы салдат, скончыўшы песню, сказаў:

— Спяваю вам, сябры, любімую песню майго дзёда, які ў мінулую вайну быў камандзірам партызанскага атрада.

Схіліў галаву да чырвоных мяхоў гармоніка і зноў зайграў. Цяпер нешта накітаваў паходнага маршу. Бабуля чуе гэтую музыку ўпершыню. Яна стомлена глядзіць на гарманіста. І не зразумець ёй, чаго ў музыцы больш: вяселосці або смутку-тугі, як у яе самой?

Сядзяць на зялёнай лаўцы салдаты. Дымаць папяросамі, нічога не заўважаючы і не бачачы перад сабой. Раптам гарманіст пачынае “Лявоніху”... Нясуцца раздолныя гукі да самай вёскі. “Іграе, як некалі мой Віцька”, — думае бабуля.

...Набліжаючыся да паўстанка, сіпатым голасам азвалася электрычка. Гукі гармоніка імгненна абрываюцца. Салдаты ўскокваюць з лаўкі, кідаюць папяросы, збіраюцца ў групу і строем крочаць на перон.

Нядоўга працягваецца пасадка. Электрычка зноў дае сігнал. Вагоны ўздрыгнулі і паплылі...

На паўстанку і ля яго стала пуста і ціха. Толькі бабуля ўсё яшчэ стаяла ля бэзавага, уперамешку з ажынай і шыпшынай, зарасніку і глядзела туды, дзе нядаўна сядзеў на лаўцы і іграў на гармоніку чарнявы салдат.

“Дзякуй табе, салдацік, за музыку. Праз яе я пабывала са сваім сыночкікам...” Затым жанчына паглядзела ў свой кошык: на дне было каля дзесятка сыраежак, два падасінавікі і баравічок. “Сёння будзе чым вяртацца. А заўтра?.. Капейкі за душой нямашака. А пенсія яшчэ няскора. І дроў нямашака, каб паліць у печы. А як жыць?..”

Старая ўздыхнула і, абапіраючыся на сукаваты кій, паклывала да высозных ліп, пад якімі ў пяску ўсё яшчэ купаліся куры.

“Віцькаў гармонік аддам суседскаму Ігарку. Хай моладзь вясільце”, — вырашыла яна і павольна пайшла да хаты.

Кансервацыя парадыгмы

Яшчэ ў папярэдніх сваіх кнігах "Кавалёк — лесавая былінка" (1988), "Цяпло чужога сэрца" (1990) і іншых празаі Уладзімір Саламаха выявіў сябе сапраўды "народным" пісьменнікам, — адзначаю гэта не па колькасці, адметнасці, важкасці, а па блізкасці аўтара да тых "маленькіх" людзей, якіх ён апісвае ў сваіх творах, людзей, якім спачуввае шчыра і без снабіскай адхіленасці.

Зноў упэўніўся ў гэтым, калі прачытаў яго новую кнігу, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" і якая называецца "Апазнаецца асоба мужчыны".

Аўтар — не навічок у прозе і тым больш не навічок у вышэйабазначанай мной "народнай" плыні ў літаратуры. Традыцыі яе ідуць ад Ф. Дастаеўскага, К.

Чорнага, Д. Прыстлі і іншых пісьменнікаў. Успомнім "Бедных людзей" Дастаеўскага, ці "Шынель" Гоголя, персанажаў А. Чэхава і г.д., — усіх бясконцых "маленькіх" людзей, якія выкрышталізваліся ў рэальнасці і набывалі яе на старонках твораў. Жыццёапісальнікам такіх персанажаў працягла сябе і У. Саламаха. Сам прайшоўшы нялёгкаю школу жыцця, папрацаваўшы і лесарубам, і рабочым на фабрыцы, і рэпарцёрам у раёнцы, ён дасканалы ведае "маленькага" чалавека, стаіць блізка да яго, іншым разам занадта блізка, а каб такое пісаць, трэба мець своеасаблівы талент. Часам ад такой блізкасці становіцца вусцішна, не па сабе, бо хто яшчэ стане апісваць з самымі натуралістычнымі падрабязнасцямі залатаную вопратку, цэлафан на нагах, каб не мерзлі, юшку з карасікаў, каб не памерці з голаду, і холад, і адзіноту? Нібы праз павелічальнае шкло ўзіраецца пісьменнік у кожны, самы нязначны душэўны рух сваіх непажаданых у гэтым свеце персанаў, у гэты кішачы міязмамі і маразмам мікракосм, у гэтае Дантава мікрапекла.

Герой аповесці, якая дала назву кнізе, не мае нават імя, прозвішча. Ён — Чалавек. Прычым, як і герой расійскага пісьменніка У. Маканіна — чалавек, які ўцякае. Адзначаю своеасаблівую плячачку, ён непахісна яна яе ад нараджэння і да смерці. І хаця ён і не уайт-трэш (не "белае смецце" — тэрмін, якім характарызуюць тых белых людзей, якія апускаюцца на самае дно), і нават не звычайны няўдачлік, тая плячачка быццам пазначыла яго ад нараджэння і стала прычынай усіх яго бед і няўдач. Што ж гэта за плячачка? Аднак прама — асабістае сумленне. Вось той тормаз, які не дае ўзяцца "маленькаму" чалавеку У. Саламахі. Назіраючы за яго жыццёвым варушэннем, якое нагадвае варушэнне хворай рыбіны ў вадаёме, дзе поўна драпежнікаў, не сумняваецца — фінал прадвызначаны. У гэтым прыблізна ракурсе чытаецца і другая аповесць — "Перакулены свет" адметнасць якой — таксама існаванне ў прасторы агрэсіўнага асяроддзя, абцяжаранага яшчэ ідыятазмам вясковага побыту. У. Саламаха пазнаваў свайго "маленькага" чалавека сярод іншых (успомнім, што па Сартру — гэта і ёсць сапраўднае пекла), яго страхі, комплексы. Ён стаў падазроным да кожнага незнаёмца, нават пачаў бяцца людзей, асабліва дзе з кім больш моцным сутыкаўся ў бязлюдных месцах... ; "...свет для яго нібы разламаўся на дзве няроўныя часткі: светлую і цёмную. Але чарныя неймаверна больш — агромністая частка свету. Яна паўсюль, зацягвае сабой усё. А святло — толькі дзе-нідзе, ды і то вельмі далёка, асабіста ад яго. Пра добрае думаецца, як пра даўно мінулае, нават не рэальнае. Але што мінулае — не вернецца. Яно слаба пакалыхваецца, быццам у туманым мроіве".

"Варушэнне" "маленькага" чалавека праходзіць у спрадвечным супрацьстаянні з драбнімі ці больш важкімі агрэсіўнымі існасцямі: з уладуемамі, з тымі, хто не абцяжарвае сябе, азіраючыся на маральнасць і г.д.

Нічога істотнага не змянілася, нібы сцвярджае аўтар. Адбылася хіба што кансервацыя існуючай парадыгмы. Мадэль жа "канца" нашага лакальнага свету засталася і існуе ва ўсіх вымярэннях.

Я ведаю, што аўтара чытаюць і паважаюць не толькі на яго роднай Магілёўшчыне: мо таму яго кніга, выдадзеная, дарэчы, сціплым тыражом у 1000 асобнікаў, хутка разышлася і набыла свайго чытача.

Юры СТАНКЕВІЧ

ЭСТРАДА

Адному са старэйшых майстроў беларускай эстрады, заслужанаму артысту рэспублікі Мікалаю Мікалаевічу ШЫШКІНУ нядаўна споўнілася 80. Імя нашага цудоўнага канферансье, нязменнага вядучага канцэртных праграм 50—70-х гадоў не сыходзіла з афіш і карысталася незвычайнай папулярнасцю сярод прыхільнікаў "лёгкага" жанру на ўсёй прасторы былога Саюза.

Я сустрэўся з М. Шышкіным, якога даўно добра ведаю, каб разам пагартваць старонкі яго творчай біяграфіі і выклікаць сябра-юбіляра на сумесную размову пра сённяшні стан нацыянальнай эстрады.

— Перш за ўсё дазвольце, Мікалай Мікалаевіч, шчыра павіншаваць вас са слаўным юбілеем! — традыцыйнае пытанне: як прыйшлі ў мастацтва і сталі эстрадным артыстам? Дзе і ў каго вучыліся акцёрскаму майстэрству?

— Нарадзіўся на Гомельшчыне. Бацька

спрыяў раскрыццю маіх вакальных здольнасцей і па сутнасці стаў у ваенны час ці не даражэй за родны дом для кожнага з нас, маладых артыстаў. Але нездарма ў народзе кажуць: няма ліха без дабра. Пад канец вайны лёс зноў звёў мяне з ансамблем БВА (ім тады ўжо кіраваў прафесар Дзмітрыеў), дзе

Адчыні людзям сэрцы!

мой, Мікалай Іосіфавіч, спрактыкаваны садавод-агароднік, яшчэ да вайны праславіўся на ўсю Беларусь сваімі вельмі добрымі ўраджаямі садова-агародных культур. Але я не пайшоў па бацькоўскіх слядах, бо з юнацкіх гадоў марыў прысвяціць сваё жыццё мастацтву. Меў неаблігі ад прыроды пастаўлены голас і схільнасць да акцёрскай ігры.

Калі ў Гомелі ў 30-я гады пачаў працаваць калгасна-саўгасны тэатр, а пры ім была арганізавана драматычная студыя пад кіраўніцтвам найвыдатнейшага рэжысёра-педагога Еўсцігнея Афінагенавіча Міровіча, мне пашчасціла стаць вучнем ягонай студыі. Заняткі ў ёй, разлічаныя на аднагодковую вучэбную праграму, давалі толькі першапачатковыя асновы тэатральнага мастацтва. І трэба было загадзя думаць, што рабіць далей...

Неяк на гастролі ў Гомель прыбыў Беларускі тэатр оперы і балета. Міровічу захацелася паказаць найбольш здольных сваіх гадаванцаў знакамітай ужо тады опернай спявачцы Ларысе Александроўскай. Тая пасля прагляду работ студыі адрозна параіла Шышкіну і двум яго таварышам (Лазараву і Ліпніцкаму) схаць у Мінск, каб прадоўжыць акцёрскую адукацыю ў спецыяльнай навучальнай установе. І неўзабаве гомельскі юнак апынуўся ў сталіцы. Па рэкамендацыі Л. Александроўскай ён нейкі час працаваў на опернай сцэне як артыст мінанса, а потым здаў уступныя экзамены ў Рэспубліканскае тэатральнае вучылішча і быў залічаны ў акцёрскі клас вядомага рэжысёра М. Зорава.

— На жаль, атрымаць дыплом гэтага вучылішча мне не давялося: з другога курса за год да вайны прызвалі ў армію і накіравалі ў Брэст, — працягвае М. Шышкін. — Вайсковую службу праходзіў у 33-м інжынерным палку, што размяшчаўся на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Любоў да мастацтва і тут не пакідала мяне: актыўна ўдзельнічаў у самадзейных гуртках як спявак-аматар і вядучы канцэртных праграм. Помню, на адным з канцэртаў палкавой самадзейнасці ў гарнізонным клубе прысутнічаў начальнік палітупраўлення Беларускай ваеннай акругі, брыгадны камісар Лесцеў. Калі заслона на сцэне апошні раз апусцілася, высокі гасць прыйшоў за кулісы, каб падзякаваць выканаўцам за іх цікавыя канцэртныя выступленні. Звярнуўшыся асабіста да мяне, ён сказаў: "Ваш голас мне спадабаўся, думаю, вы можаце стаць добрым папулярным для нашага акруговага ансамбля".

Праз нейкі час мяне сапраўды выклікалі ў Мінск і пасля праслухоўвання залічылі ў склад Ансамбля песні і танца БВА пад кіраўніцтвам таленавітага харавога дырыжора Аляксандра Усачова. З таго часу я назаўсёды звязаў сваё жыццё з прафесійнай сцэнай. Менавіта ў гэтым ансамблі набыў першапачатковыя акцёрскія навыкі і прайшоў сапраўдную школу сцэнічнага майстэрства, музычнай граматы.

Паводле слоў М. Шышкіна, ансамбль БВА, арганізаваны за тры гады да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, вельмі хутка ператварыўся ў першаасны мастацкі калектыў са сваім адметным рэпертуарам і высокай культурай выканання. Тут было нямаля здольных спевакоў, танцораў, музыкантаў. Сярод іх асабліва вылучаліся галасістыя тэнар Віктар Сарокін, Іван Картавенка, моцныя Барытоны Мікалай Ворвулеў і Іван Зміеў, якія былі прыкладам упартай працы над тэхнікай вакалу і пеўчым рэпертуарам.

— З першых дзён фашысцкай навалы ансамбль Усачова зарэкаментаваў сябе ў салдацкай аўдыторыі адным з лепшых франтавых запявалаў, — удакладняе М. Шышкін. — Ён мужна крочыў дарогамі вайны, дзень за днём, без перадыху выступаючы з канцэртамі ў часях дзеючай арміі Заходняга — 3-га Беларускага фронту. Сваімі ўзнёслымі герачнымі песнямі, аптымістычнымі танцамі мы, артысты, узнімалі баявы дух і патрыятычны настрой у нашых воінаў, усялялі веру ў перамогу над ворагам.

Раптам у самы разгар вайны па загадзе камандавання фронту мяне ледзь не сілком адправілі на "узаклад" новага ансамбля пагранвойскаў (яго першы даваенны склад трапіў у акружэнне і амаль цалкам загінуў). Шкада было пакідаць усачоўскі калектыў, які

я па-ранейшаму спяваў у яго харавой групе, пакуль не дэмабілізаваўся з арміі.

— А як трапілі на эстраду?

— Пасля дэмабілізацыі паступіў у Мінскае музычнае вучылішча па класе вакалу, якое скончыў у 1948 годзе. Накіравалі мяне на працу па размеркаванні ў канцэртна-эстрадны аддзел Белдзяржфілармоніі. Спачатку выступіў як спявак з дзюма-трыма песнямі ў зборных канцэртах. Адначасова спрабаваў сябе і ў размоўных жанрах: выконваў фельетоны, маналогі, інтэрмедзіі. Але хутка зразумёў, што сумяшчэнне чыстага вакалу і мастацкага слова — не самы лепшы занятак для любога артыста. Таму асноўныя свае намаганні скіраваў галоўным чынам на авалоданне мастацтвам канферанса.

— Якую выканаўчую манеру ўзялі сабе на творчае "узбраенне" і чым адметным вызначалася ваша праца ў ролі канферансье?

— Калі кіраўніцтва філармоніі паставіла мяне на чале адной эстраднай брыгады, даручыўшы весці яе канцэртную праграму, я ўжо ведаў, што як канферансье павінен аб'ядноўваць разнажанравыя нумары артыстаў-партнёраў і быць нібы стрыжнем усяго канцэрта. Упершыню ў нашай рэспубліцы мне ўдалося ўвасобіць на эстрадзе ўласны беларускі канферанс з нацыянальным каларытам і з элементамі народнасці. Усе маналогі, інтэрмедзіі, куплеты, рэпрызы выконваліся выключна на беларускай мове, чаго раней і знаку не было. Сатырычныя куплеты, пабудаваныя на вакале, часцей нагадвалі вясёлыя жартоўныя песні. Аднак, шчыра кажучы, гэты арыгінальны канферанс не адрозна знайшоў падтрымку з боку філарманічнага начальства і Міністэрства культуры. Толькі пасля ўмяшання адказных работнікаў ЦК партыі прэм'ера эстраднай праграмы, на якую я патраціў шмат часу і творчы сіл, нарэшце, атрымала дазвол для публічнага паказу.

Мікалай Шышкін, па сутнасці, стварыў новы, нацыянальны вобраз канферансье. У прастай, спявадальнай і даходлівай манеры ён расказваў са сцэны пра ўсё перажытае і выпактаванае нашым народам, нашай краінай, пра дасягненні і недахопы сучаснага жыцця. У сваіх канцэртных нумарах размоўнага жанру ён быў заўсёды шчырым і па-народнаму разважлівым выканаўцам. Многія маналогі-спэчкі, эстрадныя апавяданні, прасякнутыя грамадзянскім гучаннем, выконваліся артыстам з асаблівым душэўным імпульсам, але без надакучлівага патэтычнага тону. І гэта кранала сэрцы гледачоў.

— Мне запамініўся, Мікалаю Мікалаевіч, цудоўны маналог-успамін "Партызанскія сустрэчы", што ў яркай публіцыстычнай форме апавядаў пра герачную барацьбу народных імціўцаў у гады мінулае вайны. Наколькі я ведаю, вы аўтар гэтага маналогі. Што прымуціла ўзяцца за яро і якія яшчэ літаратурныя творы напісаны вамі для эстрады падчас канцэртнай дзейнасці?

— Эстрадны рэпертуар, асабліва размоўных жанраў, мае сваю тонкую спецыфіку, і не кожны нават прафесійны літаратар бярэцца за яго стварэнне. Вось чаму мне самому часта даводзілася выступаць за эстраднага аўтара, каб папоўніць свой рэпертуарны багаж новымі творами. Даламагалі ў літаратурнай творчасці нашы пісьменнікі Пятрусь Макаль, Іван Кудраўцаў, Мікола Алтухоў, Аляксей Ставер, якія былі ў свой час загадчыкамі літчасткі Белдзяржфілармоніі. Стварэння мною маналогі і эстрадныя міні-апавяданні, такія, як ужо згаданыя "Партызанскія сустрэчы" альбо "Беларускія сыны", "Родны Мінск", "Браты", "Землякі" і шэраг іншых, прывяліся ў асноўным надзённым тэмам сучаснасці і вызначаліся высокай грамадзянскасцю, аптымістычным настроем. Гледачам падабаліся мае куплеты, інтэрмедзіі, частушкі, поўныя вясёлыя жартоўныя эпізоды і дасціпнага народнага гумару. Яны звычайна гучалі са сцэны ў створаных мною вобразах як адмоўных, так і станоўчых герояў нашай рэчаіснасці. З вялікім задавальненнем уключаў у праграмы гумарыстычныя вершы Пімена Панчанкі, Максіма Танка, іншых беларускіх пісьменнікаў.

— Я чуў, што вы ў свой час працавалі артыстам ленинградскай эстрады. Хіба не так?

— Гэта — незабыўная старонка ў маім жыцці. Аднойчы мяне паслалі ад рэспублікі ў Ленінград на стажыроўку, каб набраўся творчага вопыту і павысіў сваё майстэрства. Разам з ленинградскімі артыстамі ўдзельнічаў у зборных канцэртах; а свае нумары размоўнага жанру выконваў на беларускай мове, што зусім не шакіравала і не здзіўляла публіку. Пачынаў выступленне звычайна са слоў: "Я прыехаў да вас з Мінска! Прозвішча мае простае, нескладанае, лясное, духмянае, зялёнае-зялёнае — Мікола Шышкін!" Пасля такога ўступу паміж мною і залай адрозна ўсталёўвалася нябачная ўзаемная сувязь, і канцэрт праходзіў з нарастаючым поспехам. Многія канцэртныя выступленні перад ленинградцамі даўно ўжо забыліся. А вось эстрадны спектакль "Белыя



ночы" ў пастаноўцы знакамітага Георгія Таўстановага, дзе мне пашанцавала іграць галоўную ролю, дагэтуль добра помніцца.

Мая "стажыроўка" расцягнулася на цэлыя чатыры гады. У Ленінградзе далі нават кватэру і настойліва прапанавалі застацца назаўсёды ў гэтым горадзе. Але Радзіма ўладарна клікала да сябе. І я вярнуўся ў Мінск, каб працягваць насычанае канцэртнае жыццё разам з беларускімі эстраднымі калектывамі. Павінен сказаць, што ў мой час беларуская эстрада перажывала свой сапраўдны "залаты росквіт", яна была ў жанравых адносінах вельмі разнастайная і цікавая. Кожная праграма ўключала ў сябе выступленні самых розных выканаўцаў — ад спевакоў, танцораў, чытальнікаў да артыстаў арыгінальных жанраў (жанглёраў, акрабатаў і г. д.). І кожны з іх быў майстрам сваёй прафесіі. З асобных эстрадных нумараў, аб'ямаваных, злучаных канферансам, складаліся яркія па змесце і выкананні паўнаважасныя канцэрты.

— Як вы ставіцеся да сённяшняй нашай эстрады? Што ў ёй радуе, што засмучвае?

— Прыемна, што на змену сталым эстрадным спевакам крочыць новае пакаленне таленавітых вакалістаў і ўсё больш з'яўляецца "зорак" у гэтым папулярным сёння жанры. Але чамусьці са сцэны зусім знік канферанс, рэдка можна пачуць артыстаў-размоўнікаў, куплетыстаў, у занярданні апынуліся выканаўцы арыгінальных жанраў. На мой погляд, сённяшняя эстрадная праграма, пабудаваная ў асноўным на вакале з некаторымі невыразнымі падтанцоўкамі, выглядае вельмі збіднёлымі і аднастайнымі. Мне таксама незразумела, чаму Беларускае тэлебачанне ў некаторых сваіх перадачах пра мінулае нацыянальнай эстрады робіць значны акцэнт на тых артыстах, што працавалі на беларускай эстрадзе, а не на тых, што самааддана служылі беларускаму эстраднаму мастацтву. Гэта, на маю думку, вялікая розніца!

Заслужаны артыст рэспублікі Мікалай Шышкін аб'ездзіў з канцэртамі ўсю Беларусь. Быў у самых аддаленых сінных кутках, радуючы гледачоў сваім самабытным мастацтвам. А колькі было праведзена гасцэвольных выступленняў на вялікіх прасторах былога Саюза, дзе на тэхнічна гучала беларускае слова нашага цудоўнага выканаўца! Доўгі час ён паспяхова ўдзельнічаў як вядучы ў папулярнай тэлеперадачы "Запрашаем на вяселле" і ўдзельнічаў адным са стваральнікаў і ўдзельнікаў мужчынскага вакальнага ансамбля "Памяць сэрца", які нядаўна адзначыў сваё дзесяцігоддзе. Гаворачы словамі беларускага паэта, Мікалай Шышкін "адчыняў людзям сэрцы, як маю адчыняем мы вако". Імя гэтага майстра беларускага канферансу заслужоўвае ўсялякай пашаны і ўдзячнасці за яго ўклад у развіццё нацыянальнай эстрады.

Георгій ЗАГАРОДНІ

Майстра вытанчаных узораў

У ЖНІЎНІ Юрыю ЛЮБИМАВУ, ВЫДАТНАМУ МАЙСТРУ ДЭКАРАТЫўНАЙ АПРАЦОўКІ МЕТАЛУ, СПОўНІЛАСЯ 60 ГОД

У параўнанні з тэатрам, керамікай, разьбой па дрэве і іншымі відамі дэкарацыўна-ўжыткавага мастацтва кавальства найменш даследавана навукоўцамі. Тлумачыцца гэта тым, што метал (нават самае звычайнае жалеза) — матэрыял, які патрабуе вытанчанага майстэрства для яго апрацоўкі. Таму і з прафесійных беларускіх мастакоў мала хто звяртаўся да гэтага цікавага, з багатай гісторыяй віду мастацтва. Майстэрства кавальства было вядома ў глыбокай старажытнасці, росквіт прыпаў на XVII-XVIII стагоддзі. З развіццём фабрычнага механічнага спосабу вытворчасці ў XIX ст. мастацкае кавальства заняпала, але не знікла зусім, адраджаючыся зараз у прафесійным мастацтве. Адзін з вядомых прадстаўнікоў гэтага традыцыйнага беларускага рамяства — Юры Любімаў.

Нарадзіўся ён у Яраслаўскай вобласці, у 1967 годзе скончыў Маскоўскае вышэйшае мастацка-прамысловае вучылішча (было Строганавскае), дзе вучыўся ў вядомых педагогаў Ф. Мішукова, Г. Крукава, М. Собалева, І. Данілава. Адраду пасля заканчэння прыехаў у Мінск і пачаў працаваць над чаканкай, адначасова выкладаў у Беларускай тэатральна-мастацкай інстытуце. Яго вучні і зараз працуюць у гэтай галіне мастацтва (Скрамблевіч, Асташонак, Баглай, Гудзіновіч і іншыя). Сам Ю. Любімаў працуе шмат, удзельнічае ў мастацкіх выставах, дзесяць год нязменна з'яўляецца старшынёй секцыі дэкарацыўна-прыкладнога мастацтва. Два гады ён працаваў над двухсерыйным фільмам "Подзвігі Рустама" ("Таджыкфільм"). Зброя, бранзалеты, даспехі, шчыты, шлемы, мечы, пярсцёнкі і іншыя вайсковыя прылады былі прыдуманы і зроблены мастаком.

Калі жывапісец спачатку прыдумвае колеравую гаму будучай карціны і можа ўлічыць тую ці іншую нюанс, амаль дакладна ўявіць тую ці іншую колеравыя эфекты пры рабоце фарбамі, майстар-чаканшчык такой магчымасці практычна не мае. Мастацкая задумка, да якой імкнецца Ю. Любімаў, найчасцей залежаць ад фактараў, якія амаль немагчыма прадумаць загадзя: самыя нязначныя хістанні тэмпературы пры абпальванні металу кіслотамі, час апрацоўкі, які патрэбна разлічыць з дакладнасцю да імгнення, структура металу. Каб пазбегнуць недарэчных эфектаў, мастаку даводзіцца шмат вывучаць, эксперыментавачы, перш чым пачаць працу ў метале.


У Ю. Любімава многа работ: гадзіннік і літара "М", флюгер над будынкам метрапалітэна на плошчы Незалежнасці ў Мінску, у Бярэзінскім запаведніку з любоўю да прыроды выканана ў метале пано "Фаўна", з густым аздабленай банкетнай зала камінамі, люстрамі, бра, рашоткамі, флюгерамі. Доўгі час мастак працаваў над афармленнем трох кар-

пусоў пансіяната Савета Міністраў на Заслаўскім вадасховішчы. Адзін з карпусоў ён упрыгожыў дэкарацыўным пано "Зубр" (4 на 3 метры). Цікава, што на фоне гэтага пано Ж. Пампіду з жонкаю зрабілі здымак на ўспамін аб візіце ў Беларусь. У 1995 г. мастак зноў працаваў тут над афармленнем камінай залы. У закрытых ад наведвальнікаў памяшканнях упершыню ў сённяшняй Беларусі былі зроблены двухбаковыя каміны, апрацаваныя арнаментальнымі рашоткамі. Малюнак ствараюць плаўныя рухі і прыгожыя спалучэнні буйных, сярэдніх і дробных завітоў. Усё, ад афармлення ручак дзвярэй да люстраў, вітражоў, мазаікі, прыналежнасцяў да каміна, фантаў (казачная мазаіка), — усё гэта зроблена па-майстэрску, прыгожа, з вялікай любоўю да справы. Але, на жаль, як сумна зазначыў сам Ю. Любімаў, пабачыць гэту прыгожасць толькі нязначная частка людзей.

Зараз мастак працуе над гербам Беларусі для залы пасаджэння ў Вярхоўным Савеце Беларусі (герб, рашоткі, флагшток). Тэхніка выканання тут ювелірная, яна мае свае тэхнічныя нюансы для дасягнення найбольшай выразнасці. У 1996-97 гг. мастак ужо зрабіў гербы Беларусі для залы пасаджэння ў рэзідэнцыі Прэзідэнта Беларусі і для Міністэрства замежных спраў.

А пачаў сваю кавальскую дзейнасць на Беларусі Ю. Любімаў, зрабіўшы арыгінальны перагародкі-рашоткі для банкетных залаў у рэстаранах "Журавінка" і "Турыст". Перагародка багата аздаблена ў цэнтры чаканкай з каларовага металу. Уваход у будынак "Белмеда" — каваныя рашоткавыя дзверы — выкананы з незвычайным арнаментальным узорам. А вось у Доме літаратараў — камін, свяцільнікі, рашоткі, люстры — разняволеная коўка, з беларускім арнаментом сучаснай інтэр'ер-дэкарацыі. Аналагаў іх у Беларусі не сустрэнеш.

Захапленне камінамі дало магчымасць мастаку стварыць серыі пластычна перасансаваных аксесуараў да іх, улічваючы сутнасць і законы дэкарацыўнай выразнасці (мангалы, падсвечнікі, стойкі для камінных прыналежнасцяў). Цікавы па сваім рашэнні камін у Епархіі (1997 г.). Нельга не згадаць пано "Навука" (4 на 5 метраў), зробленае мастаком на ВДНГ у Маскве, дзе шырока выкарыстана тэхніка выкалаткі. Санаторый "Іслач" у Мінскім раёне ўпрыгожваюць два флюгеры, якія сінхронна рухаюцца. На адным з іх — сонейка, на другім — буслы, спрадчэныя спадарожнікі беларускай зямлі. Каларовае шкло на фоне неба нібыта злілося з ім. Флюгер над Гандлёвай палатай у Мінску мае алегарычную назву "Меркуры" (1987г.). Ён на значнай вышыні. Устанавіць гэту стэлу



з трохметровай постацы і гадзіннікам здолелі толькі з дапамогаю японскага крана.

І паўсюль мастак шырока выкарыстоўвае розныя тэхнікі коўкі, ювелірныя эмалі, арганічна спалучае скульптурную пластыку і колеравыя дапаўненні. Мастак рэалізуе ў сваіх работах гармонію сучаснай эстэтыкі і глыбокай народнай традыцыі.

Шмат працаваў Ю. Любімаў над фантамамі. Коўкі іх зроблена, цяжка пералічыць: у санаторыі "Драгічыні" Брэсцкай вобласці, каля Акадэміі ўпраўлення пры Прэзідэнце РБ... У іх аснове — складаныя геаметрычныя кампазіцыі, дзякуючы якім ствараецца малюнак пульсуючай вады. Усе фантамы дакладна ўпісваюцца ў архітэктоніку пабудовы, надаючы ім вобразную завершанасць.

Ад вялікіх твораў мастак стамляецца, і тады ў майстэрні нараджаецца малая пластыка. Тут яму "хоццаца пралезці ў вугольнае вушко", як ён сам зазначае. Толькі нешта прыдумае, і можа адразу зрабіць гэта ў матэрыяле. Чым не адлачынак для майстра, чые творы звычайна "нараджаюцца" цягам тыдняў і месяцаў? У Паланзе, падчас адпачынку, сустраў Юры Міхайлавіч прыбалтыйскі ювеліраў і адразу "захварэў" гэтай справай. Яшчэ ў Маскве падараваў яму адзін майстар французскаю эмаллю, з тых часоў ён і займаецца ювелірным майстэрствам. Пяць ювелірных работ мастака заваявалі прызы.

Нездарма гавораць, што таленавіты чалавек таленавіты ва ўсім. Юры Міхайлавіч цікавіцца і займаецца скурай. Любіць рабіць сумачкі, адначасова прымяняючы скуру, метал і эмаль. Зрабіў ён і юбілейныя абклады да выданняў Я. Купалы і Я. Коласа (кура, эмаль, ліццё) на аснове традыцыйных беларускіх арнаментальных узораў. А працуючы ва Ушацкім музеі, што на Віцебшчыне, ён жывіў у вёсцы Звонь, і гукі яе самі складаліся ў радкі...

Таленавіты паэт-самародак Паўлюк Багрым пакінуў пасля сябе не толькі вершаваныя радкі, але і вытанчаныя каваныя рэчы, адзначаныя высокім майстэрствам і густам выканання, аб чым сведчыць каваная люстра, што і зараз вісіць у Крашынскім касцёле. І, можа, невыпадкова ў 6-м томе 12-томнай Беларускай энцыклапедыі знаходзіцца побач два здымкі — П. Багрыма і Ю. Любімава, — як майстры "коўкі мастацкай"...

Беларусь стала для мастака радзімай, яна натхняе яго на стварэнне выдатных узораў дэкарацыўна-ўжыткавага мастацтва. Салюныя знакі, знакі агню і абярэгі, беларускі арнамент сталі асновай чаканкі і мастацкага ліцця, яны праціваюцца ва ўзорах пярсцёнкаў, бранзалетаў, завушніц створаных Ю. Любімавым. А мастак удзячы краіне, якой ён аддаў сваё майстэрства.

Галія ФАТЫХАВА

Ёсць такая акадэмія...

Ужо традыцыйная, IV Пеўчая акадэмія прайшла сёлета ў Гомелі, у каледж мастацтваў імя Н. Сакалоўскага. Арганізавалі яе Міністэрства культуры РБ, Беларуска акадэмія музыкі, Беларуска ўніверсітэт культуры, упраўленне культуры Гомельскага аблвыканкама, Гомельскі каледж мастацтваў. Тэма акадэміі — "Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі".

Знамянальна, што на адкрыцці выступіў Акадэмічны народны хор імя Г. Цітовіча. Яго мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор прафесар Міхась Дрынеўскі, — сапраўдны самародак і захавальнік традыцый беларускага фальклору. Ён адбірае для свайго калектыву эстэтычна каштоўны рэпертуар, чула ставіцца да народнай манеры выканання песень і танцаў. Праграму хору адметныя дынамізмам, артыстычнасцю, густам.

Выступленні харавых калектываў чаргаваліся падчас акадэміі з пасаджэннямі тэатральнай канферэнцыі.

Вядомая музыкантаўца і фалькларыст Л. Касцюкавец прысвяціла сваё выступленне тэме "Песні і выканаўчыя асаблівасці мужчынскіх спеваў вёскі Мохавы Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці". Беларусь мае слаўныя пеўчыя традыцыі і шмат сталых жаночых ансамбляў. Мужчынскія сольныя, а асабліва ансамблевыя спевы — рэч даволі рэдкая. Такі ансамбль быў запісаны ў вёсцы Мохавы ў 1980 годзе: так званае шматгалоссе з падводкай. Мужчынскі спеў мудрагелісты, з шырокім дыяпазонам, меладыйнай і рытмічнай імпрэвізацыямі. Фоназапіс мохавых спеваў быў адзначаны ў свой час на фестывалі ў Браціславе срэбным медалём.

В. Новак, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, — удзельніца ўжо трэцяй Пеўчай акадэміі. Тэма яе сёлетага даклада

— "Рэгіянальныя асаблівасці беларускага вяселля". Вяселле — адзіны абрад, які ўдалося запісаць падрабязна. У кожнай вёсцы, вядома, — свае асаблівасці вяселля. Даследчыца з захваленнем распавяла пра іх, ды яшчэ падарвала аддзяленню тэорыі музыкі пры Гомельскім каледжы мастацтваў кнігу "Таямніцы замоўнага слова", выдадзеную толькі ў 20 экзэмплярах і прысвечаную экстрасенсорным магчымасцям уздзеяння словам бабуль-шаптух, чые псіхатэрапеўтычныя сродкі шырока бытуюць у народзе.

Л. Касцюкавец ды В. Новак у дыскусіі паводле дакладаў акрэслілі шэраг новых праблем у вывучэнні фальклору і дамовіліся пра сумесныя экспедыцыі "па песні".

Прафесар Беларускай акадэміі музыкі Л. Івашкоў зрабіў даклад "Пеўчая школа на Беларусі ў перыяд станаўлення нацыянальнага опернага мастацтва". Дарэчы, Л. Івашкоў таксама трэці раз на Пеўчай акадэміі і вядзе тут своеасаблівы манаграфічны цыкл. Сёлета яе выступленне закранула гады 1928—1941, у якія на Беларусі працавалі такія вядомыя спевакі і педагогі як В. Цвяткоў, А. Баначын і П. Ціханаў. (Напрыклад, В. Цвяткоў у 1928 г. паставіў оперу Ш. Гуно "Фаўст" на беларускай мове). Дакладчык ужо шмат гадоў вывучае гісторыю вакальнага музычнаства на Беларусі, папрацаваў у архівах Мінска і Масквы, сустракаўся са сваякамі сваіх герояў. Хоццаца спадзявацца, што матэрыялы, сабра-

ныя Л. Івашкоў, будуць нарэшце выдадзены. Пасля ягонага выступлення разгарэліся спрэчкі наконт слушнасці тэрміна "беларуская нацыянальная школа вакальнага майстэрства". Урэшце ўсе пагадзіліся на тым, што гэтая праблема мае быць сур'ёзна вывучана. А яшчэ ўдзельнікам канферэнцыі запамніліся запісы вядомых беларускіх спевакоў, якія прывёз Л. Івашкоў: народныя песні, ары з беларускіх опер у выкананні Л. Александровскай, М. Дзянісава, І. Балодзіна.

Даклад выкладчыцы Гомельскага каледжа мастацтваў імя Н. Сакалоўскага В. Бокавай называўся "Традыцыі праваслаўнай музыкі "Літургіі св. Іаана Залатавуста" М. Бутомы". Гомельскі рэгент М. Бутома (1905—1983) пісаў царкоўную музыку, добра малываў, быў матэматыкам і паэтам. Хаця працаваў... бухгалтарам. Адраджэнне яго творчасці пачалося на хвалі захвалення духоўнай музыкой. Ягоныя творы ўключае ў свой рэпертуар хор "Дзяніца" Гомельскага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, партытуру "Літургіі" мае мастра М. Дрынеўскі. "Літургія св. Іаана Залатавуста" адметная ўключэннем асаблівых вершаў М. Бутомы, прысвечаных памерлай жонцы — Лізаветце Герасімаўне, з якой яны душа ў душу пражылі 40 гадоў.

На Пеўчых акадэміях значная ўвага надаецца метадычным аспектам выхавання моладзі. Гэтым разам майстарскласы правялі з навучцамі Мазырскага музычнага вучылішча і Гомельскага каледжа мастацтваў прафесары Б.А.М. Івашкоў, В. Роўда і дэкан выканаўчага факультэта В. Аўраменка.

Для шырокай публікі, вядома, самае цікавае — канцэрты Пеўчай акадэміі, магчымасць паслухаць знаёмыя і незнаёмыя харавыя калектывы. Сярод апошніх — жаночы хор Ма-

ладзчанскага музычнага вучылішча імя М. К. Агінскага, вакальны ансамбль выкладчыкаў (мастацкі кіраўнік абодвух калектываў А. Спічак, Л. Міхлінай ён выдаў "Хрэстаматыю па дырыжыраванні народным хорам").

Выступленне фальклорнага вакальна-харэаграфічнага калектыву "Валачобнікі" Беларускага ўніверсітэта культуры і мастацкай кіраўнік С. Дробыш) — яркае, маляўнічае відовішча. Гэты студэнцкі калектыв выступаў у Маскве, у ЗША, Францыі, Іспаніі, Германіі ды іншых краінах. А мастра С. Дробыш — заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, прафесар — вядомы ў краіне і як метадыст. Сумесна з С. Войцік, Л. Міхлінай ён выдаў "Хрэстаматыю па дырыжыраванні народным хорам".

Праграму IV Пеўчай акадэміі завяршыла выступленне хору Беларускай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам мастра В. Роўды, які сам веў канцэрт. Нельга не захапіцца майстэрствам Віктара Уладзіміравіча і яго творчым даўгалеццем. Зладжанасць выканання, музычнасць, дынамічная разнастайнасць, тэатралізаванасць трактоўкі многіх нумароў, — вось адметныя рысы хору Б.А.М. Як вядома, сярод шматлікіх узнагарод гэтага калектыву — 3 дыпломы, 2 кубкі ды залатая фігурка Оскара з Міжнароднага конкурсу харавой музыкі ў нямецкім горадзе Дармштаце. Выдатна спяваюць студэнты і нямецкую, рускую і амерыканскую і, вядома ж, беларускую музыку.

Чарговая Пеўчая акадэмія адметная і тым, што да яе правядзення было прымеркавана выданне тэзісаў тэатральна-музычных канферэнцый Акадэміі. Падрыхтавала выданне музыкантаўца Г. Асіпава (Гомельскі каледж мастацтваў), якая ў прадмове зазначае: "Пачынае складацца і, безумоўна, патрабуе працягу тэма "Пеўчая культура Гомельшчыны: гісторыя і тэорыя". Гэтыя і іншыя пытанні — клопат наступных Акадэміяў.

Эдуард КІРЫЛЕНКА,
дырэктар Гомельскага каледжа
мастацтваў імя Н. Сакалоўскага

Яго археалагічная
ДЗЯЛЯНКА

ЯРАСЛАВУ ЗВЯРУГУ — 70

Вядомы беларускі археолаг, кандыдат гістарычных навук Яраслаў Звяруга родам з Мядзела. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, працаваў ва ўстановах народнай асветы, з 1966 года — у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Яраслаў Генрыхавіч даследаваў старажытныя гарады Ваўкавыск, Слонім, Гродна, Ліду, Турыйск, Здзітаў, а таксама гарадзішчы, селішчы, курганы, могільнікі. Я. Звяругам адкрыты і ўведзены ў навуковы ўжытак больш за 30 археалагічных помнікаў Верхняга Панямоння. Акрамя таго, ён даследаваў славян-балцкія кантакты ў эпоху ранняга сярэднявечча. Я. Звяруга з'яўляецца аўтарам кніг "Древний Волковыск X—XIV вв.", "Верхнее Понемонье в IX—XIII вв.", "Беларускія старажытнасці" і іншых, адзін з аўтараў калектыўных прац "Нарысы па археалогіі Беларусі", "Кіеў і заходнія землі Русі ў IX—XIII стст.", "Беларуская археалогія" і іншых.

"Старанем
и коштом
иноков..."



Ч. 64.

З Букваря Спиридона Соболя 1631. р.

375 гадоў таму быў заснаваны Куцеінскі Багаўленскі манастыр пад Оршай. Дзякуючы друкарні, якая існавала тут з 1630 па 1654 год, старажытнае Куцеіна стала цэнтрам беларускага крылічнага кнігадрукавання. І пакуль друкарня не была сілаю вывезена спачатку пад Ноўгарад, а потым пад Маскву, яшчэ пазней — на Друкарскі маскоўскі двор, там паспелі "старанем и коштом иноков" выдаць каля 20 кніг. Спірыдон Собаль, Сільвестр Косаў, Памва Бярэнда, разьбяр Арсеній, апякун Пятро Магіла, дабрадзеі Багдан Статкевіч, ігумен Іаіля Труцэвіч — вось тыя імёны асветнікаў, культурных дзеячаў, якімі мы ганарымся па сёння.

Праславілі Прыдняпроўскую зямлю разьбяр Куцеінскай школы. Іх дрэварыты ўпрыгожвалі выданні, якія мелі прызнанне і на Літве, і на Украіне, і ў Расіі. Некалькі выяў з куцеінскіх старадрукаў і прапаную на аглядаць. Гэта тытульны ліст з "Букваря" С. Соболя (1631), ліст з партрэтамаў евангеліста Лукі з кнігі Іаана Дамаскіна "Актаіх..." (1646).

Гэтыя творы кніжнай граўюры, як адзначаў В. Шматаў, стылістычна блізкія да традыцый беларускага народнага мастацтва, у малюнках прыкметны ўплыў мясцовай флары і фаўны, яны маюць свецкі, жанравы характар.



Пакарыстаемся ж духоўным набыткам
нашых продкаў!
Сяргей ПАНІЗНІК

Ліцвінская Іліяда

З ІНІЦЫЯТЫВЫ БЕЛАРУСКАГА ФОНДУ КУЛЬТУРЫ ДА 200-ГОДДЗЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА
ВЫХОДЗІЦЬ САМАВІТАЕ ВЫДАННЕ: ПАЭМА "ПАН ТАДЭВУШ" НА ТРОХ МОВАХ
(БЕЛАРУСКАЙ, ПОЛЬСКАЙ І РУСКАЙ).

Кожны дуб сваёй
дуброве шуміць.

... "Паўбярэцка ў сілу, як дубы стануць" — здаўна кажуць у краіне над Нёманам і Дняпром пра падлеткаў. Не ўсе юнакі з віленскіх таварыстваў філаматаў і філарэтаў змаглі наталіцца моцай роднай зямлі. Выкрытае ў 1823 годзе (было арыштавана больш за 100 чалавек) краёвае студэнцтва з карэннямі вырвалі з радзімай глебы і параскідалі па вялізнай імперыі. Настаўнік лацінскай мовы ковенскай гімназіі Адам Міцкевіч за 5-гадовую высылку зведаў арыстакратычныя салоны Пецярбурга і Масквы. Зведаў пілігрым таксама чарнаморскую Адэсу і крымскія стэпы — мясціны, куды з каханай Літвы не далата ла ніводнае рэха. І якую геній так болей і не пабачыў. 15 траўня 1829 года выгнаннік назаўсёды адплыў з Пецярбурга ў Германію. Зямляк Фадзей Булгарын, вядомы сувязьмі з III-ім аддзяленнем, дабіўся афармлення пашпарта, даўшы 30-гадоваму дзецюку магчымасць вырвацца з учпістых кіпцоў Мікалая І "Палкіна". (Цень жандарскага сакрэтнага аддзялення падае на высякароднага ліцвіна плёткай, нібы той выкупіўся ад царызму, даўшы згоду на агентурнае супрацоўніцтва.) Пазней, калі з Пушкіна стануць пацельвацца — чамуж таксама не жадае павандраваць па Еўропе? — класік рускай літаратуры дзеля адгаворкі скарыстае аўтарытэт геніяльнага сучасніка. Маўляў, навошта ўзірацца ў пейзажы, калі ў маім уяўленні яны больш прыгожыя, чым на самай справе. Паехаў бы, хіба каб пазнаёміцца з вялікімі людзьмі, аднак я знаёмы з Міцкевічам і ведаю, што больш вялікага, чым ён, не знайду. Бо ўжо з-пад пяра "певца Літвы" (Пушкін) паўстаў "Пан Тадэвуш" — найвялікшы ў славянскім свеце шэдэўр, які цяпер слушна называюць эпапеяй польскага нацыянальна-вызваленчага руху пачатку XIX стагоддзя, а тады ўсе замежныя сучаснікі (ад славянафіла І. Аксакава да аўтара "Мёртвых душ" М. Гоголя) намагаліся прачытаць у арыгінале. Па ахопе падзей, пачуючы гістарызму, майстарству рэалістычнага бытапісання гэты неўміручы гімн параўноўваюць з сусветна вядомымі помнікамі народнага эпаса "Іліяда" і "Калевалай".

Задума напісаць "шляхецкую быліцу" ўзнікла восенню 1831 года, калі адчайны пілігрым з Італіі дапаў на Пазнаншчыну, дзе яго напаткала пяхучая вестка пра разгром Лістападаўскага паўстання. Роспач ад няўдачы (паэт спышаўся прыняць удзел у барацьбе з царызмам са зброяй у руках), расчараванне ва ўяўнай аднасіці кіраўнікоў, надзея на новы рэвалюцыйны ўздым палякаў — усё гэта на пазнанскай зямлі, прырода якой балюча нагадвала родныя наваградскія абшары, абвастрыла ў Міцкевіча настальгічнае пачуццё, якое і прывяло да задумы напісаць гімн-спамін пра вольны край, дзе жыло хоць трохі шчасця: сонечны край маленства. Памяць пра яго чалавек носіць у сэрцы са святой пашанай, які пілігрым жменю бацькоўскай зямлі. Бо чужына не грэе.

Выхад у свет "Пана Тадэвуша" французскія бібліяграфы занатавалі 28 чэрвеня 1834 года. Наклад выдання склаў тры тысячы асобнікаў. У адрозненне ад папярэдняй кнігі "Дзяды. Частка III" (1832), якая на працягу двух гадоў двойчы перавыдавалася, новая кніга паэта разыходзілася вельмі марудна. Здарылася нават наступнае: калі ў 1838 годзе рыхтаваўся першы Збор твораў Адама Міцкевіча, выдаўцы яго ў V—VI тамах змясцілі "Пана Тадэвуша", змяніўшы папярэдне толькі вокладку экзэмпляраў першаўдання, што заставаліся на складах кнігарняў.

Тагачасная польская літаратурная крытыка, "айчынная" і "парыжскай эміграцыі", успрыняла пазму, мякка кажучы, неадназначна. Аўтару выстаўлялі поўнаасцю супрацьлеглыя абвінавачванні. Напрыклад, газета "Demokrata Polski" (1838) папракала паэта ў "непачіпных" адносінах да высокіх грамадзянскіх ідэалаў Волі, Роўнасці, Братэрства, абвешчаных Вялікай французскай рэвалюцыяй 1789 года. Меліся на ўвазе пэўныя радкі з першай песні "Пана Тадэвуша", за якімі крытыкі ўгледзелі ў Міцкевіча непавагу да разумовага стану Польшчы. Прадстаўнікі правага крыла рабілі паэту закіды за фальшывае, згубнае, ганебнае імкненне да ўсяго замежнага. На думку аднаго з апанентаў, аўтарам пазмы з адмоўкавым поспехам мог быць француз, немец ці англічанін, паколькі

польскі дух ("polszczyzna") у творы адсутнічае. Апошнія з прыведзеных выпадкаў нагадваюць наскокі варшаўскіх апалагетаў класіцызму на творчасць віленскіх філарэтаў і філаматаў канца 10-х—пачатку 20-х гадоў XIX ст., пераклікаюцца з прамымі папрокамі Міцкевічу: "Вы для Літвы, а не для Кароны пішаце... менш дбаеце пра тое, каб Вас разумелі ў Варшаве, абы толькі разумелі Вас у Вільні ці Літве..."

Незразуметая афіцыйнай крытыкай квінтэсенцыя, закладзеная Міцкевічам у эпапею, знайшла гарачы водгук сярод прыхільнікаў ягонага таленту і найперш у сэрцы земляка — Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, класіка беларускай літаратуры, які першым сярод славян наважыўся перакласці велічную сагу на родную мову. Мажліва, пад уражаннем пяхучай весткі ў лістападзе 1855 года пра смерць змагарнага ліцвіна ў далёкім Канстанцінопалі Беларускі Дудар вырашыў аддаць даніну павагі найвялікшаму паэту XIX стагоддзя, зрабіў пераклад ягонага шэдэўра на мову таго народа, чым багатым і чужоўным фальклорам узгаданы талент Міцкевіча. Здзейсніць мару "літоўскага вестуна", выказаную ім у "Эпілогу" (пры жыцці генія неапублікаваным) да "Пана Тадэвуша", каб яго вершы, прастыя, бы песні сялянскіх трапілі пад мужыцкія стрэхі. Каб вечным болем і прыгажосцю ўзвышалі свой люд. Каб на радзіме, сагрэтай таленавітым словам, ніхто не пачуваўся сірацінай.

Аднак лёс першага беларускага перакладу пазмы Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш" склаўся трагічна. Пачатковыя дзве "быліцы", што пабачылі свет у Вільні ў 1859 годзе, царская цензура канфіскавала і, на няпэўных звестках, увесь наклад выдання спаліла. Не менш трагічны лёс напаткаў і другі беларускі пераклад, здзейснены ў 1931—1932 гадах у лёхах польскіх турмаў вядомым беларускім грамадскім і палітычным дзеячам Браніславам Тарашкевічам (1892—1938), які ў выніку абмену палітвязнямі з верасня 1933-га жыў у СССР, дзе ў 1937 годзе зноўку быў арыштаваны і як "агент панска-буржуазнай Польшчы" расстраляны. Вывезеныя ім з "белапольскіх" турэмных сутарэнняў пераклады "Іліяды" Гамера і "Пана Тадэвуша" А. Міцкевіча апынуліся ў непрах падвалаў НКУС, адкуль здолеў выплыць толькі апошні рукапіс, каб праз паўстагоддзе стаць здабыткам культуры (Мінск, 1981; Ольштын, 1984).

Таму калі чарговы (ужо пасляваенны) вяцень сталінскіх лагераў Пятро Бітэль узяўся перакладаць шэдэўр сусветнай пазіі, ён нікога не мог "пагледзець" у сваіх двух пакутных папярэднікаў. Больш шырокаму чытанцу на Беларусі П. Бітэль (1912—1991) вядомы пакуль як аўтар пазм "Замкі і людзі" (1968), "Дзве вайны" (1990) і інш. Магчыма, гаданец Барунскай і Віленскай настаўніцкіх семінарыяў (1925—1931) і не заняўся б перакладам, калі б не малое сталінізму, які ў 1950 годзе кінуў настаўніка нямецкай мовы з Валожышчыны за турэмныя краты, а потым у Сібір.

Пераклад Пятра Бітэля паўстаў у 1953—1955 гадах паміж лесапалавам-будоўлямі Кемераўскай вобласці і меднымі руднікамі Джэказгана. Так знакаміты твор, перакладзены на нашу мову, увайшоў у кроў і плоть, знітаваўся з імем перакладчыка, які праробленую працу лічыў сваім найгаўнейшым творчым здабыткам. П. Бітэль прадмастраваў бліскачае веданне беларускай і польскай моў, здзяйсняючы свой пераклад без адпаведных слоўнікаў пад рукой. Толькі пакутны пераклад каторае дзесяцігоддзе не мог пабачыць свет, і нарэшце гэты "лагерны помнік" выходзіць да 200-гадовага юбілею Адама Міцкевіча. Пераклад, які з'явіўся ў далёкай Сібіры дзякуючы рупнасці пчалы, што шчыравала над сваёйскай кветкай, узрослай на родным палетку. Твор, які паўставаў у салонным Парыжы ў коле блізкіх сяброў-эмігрантаў, перакладаўся ў мядзведжай Сібіры, — вяртаецца на радзіму. (Нагадаем, што ў 1980-я гг. беларуская міцкевічыяна ўзбагацілася мастацкім перакладам Язэпа Семіянона).

Спльвучы стагоддзі, і паўстануць новыя пераклады "Пана Тадэвуша" — несмяротнага польскамоўнага шэдэўра пра наш Край. І ў той, ужо недалёкай будучыні, калі белару-

Першы рукапіс Б. Тарашкевіча, пэўна, згінучы, і беларусы дасюль існуюць без нацыянальнага перакладу "Іліяды".

сы абавязкова зоймуць "свой пачэсны пасада між народамі", на покуці сярод першых нацыянальных песняроў яны з гонарам пасады і Адама Міцкевіча. Гэтаксама, як ужо сёння, напрыканцы XX стагоддзя (чаго не назіралася яшчэ паўвека таму), поруч з першадрукаром Францішкам Скарынам велічна суседзіць Мікалай Гусоўскі, што ў далёкім XVI стагоддзі ўславіў Беларусь-Літву на адной з класічных моў Сярэднявечча — латыні. І калі Мікалай Гусоўскі, заснавальнік лацінамоўнай рэнесанскай пазіі на Беларусі, напісаную па просьбе тагачасных вышэйшых іерархаў, сваю пазму назваў "Песня пра зубра" — дык Адам Міцкевіч у XIX стагоддзі склаў "Іліяду", падзаглавак да якой чытаецца: "Песня пра Літву". А дакладней, спеў пра Наваградчыну. Развіталыні лебядзіны кліч над нёманскімі дубровамі, над якімі ў паднябессі крыляюць верныя буслы і жураўлі перад вечным выраем. Як рэха гэты пракавечны покліч роднай зямлі падхопіць, ужо ў XX стагоддзі, зямляк з-над Нёмана і фамільят паэта — Кастусь Міцкевіч, вядомы ў свеце як Якуб Колас.

"Пан Тадэвуш" — гэта нескароны дух генія, які тугу па родных загонах зганяў летуценнямі ў крынічных, чыстых, як пазтава сэрца, хвалях ракі маленства, памятаючы глыбінную мудрасць свайго народа: чым за морам віно піць, лепей з Нёмана вадыць. Кожны дотык у снах ці мроях да радзінай зямлі загартоўваў надточаную эміграцый на чужыне пазтаву душу. Гарт, якому пазайздросціў Фрыдэрык Шапэн, назваўшы Адама Міцкевіча "зольным вытрымаць яшчэ некалькі эміграцый і не страціць ні розуму, ні энергіі". Праўдзівы літоўскі дуб-волат, што каранямі ўчапіўся ў радзімыя палетак, "усклаўшы на гарбаты карац цяжар пяці стагоддзяў" ("Пан Тадэвуш", кніга III, радок 565). Прымаючы, нібы ўдары малакан, пакуты мільёнаў. Бо вялікага ліцвіна заўсёды ахінала адвечнае "літоўскае неба" (гл. пачатак кнігі X). Бо пад тым узвышаным небам навекі засталіся магілы бацькоў, дзядоў і прададаў (яны надаюць вечную сілу нябёсам). Бо Свіцязь — найчысцейшая Кастальская крыніца на еўрапейскім Парнасе.

Чытаючы «Пана Тадэвуша», неабходна памятаць, што паэт, згодна тагачаснай традыцыі, слова «Літва» ўжываў у значэннях: 1/ гістарычным (скарочаная назва дзяржавы Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага); 2/ геаграфічна-адміністрацыйным. «Літвой» у першай палове XIX ст. (дзій пасля) афіцыйна называліся цэнтральныя і заходнія сучасныя беларускія землі — губерні Мінская, Гродзенская і Віленская, у адрозненне ад «беларускіх» губерняў — Віцебскай, Магілёўскай і Смаленскай, а таксама Жамойці (Жмудзі) — Ковенскай губерні. Этнічную Літву-Летува паэт традыцыйна называў Жмудзію, этнічных літоўцаў-летувісаў — жмудзіанамі. Таму «Літва» для песняра — яго Радзіма, першавыток. Паказальна, што ў арыгінале пазмы радзімае слова «Litwa» сустракаецца каля 55 разоў, а, напрыклад, тэрмін «Polska» прыблізна 15. Вось чаму «Пан Тадэвуш» — унікальная пазыччаная энцыклапедыя Літвы-Беларусі пачатку XIX ст. на польскай мове — блізкая і зразумелая беларусам, суайчыннікам Адама Міцкевіча.

"Пан Тадэвуш" — пазыччаная евангелле пра нашу зямлю аднаго з прарокаў-апосталаў, пазбаўленага сваёй Бацькаўшчыны. І невывадкова "евангелле" гэта пачынаецца найдаражэйшым для генія радзімым словам: "ЛІТВА".

"Пан Тадэвуш" — вечна жывая кветка з парыжскага бруку на шляхетную Атлантыду Бацькаўшчыны. Пра веліч той Атлантыды сведчаць сёння толькі руіны магутнага замка ў родным Наваградку. Колькі нябеснага нектару, зямнога водару, сыноўняй тугі і святла ў гэтай кветкі? Не ведаю. Спытайцеся ў жытніх хваляў, "у лугоў духмяных, Шырока над блакітным Нёмнам разаслаўных", у сонца, якое штодня ўзыходзіць, як у часы Адама, з-за волатаўскіх плячэй наваградскіх узгоркаў над Вільняй, Завоссем, Рутай і Туганавічамі, над абломамі наваградскага замка, над крыжамі Наваградскага фарнага касцёла, дзе быў ахрышчаны Адам Бернард Міцкевіч — наш зямляк, наш суайчыннік, аўтар аднаго з найудоўнейшых твораў сусветнай пазіі.

Язэп ЯНУШКЕВІЧ

У КОЖНАГА ПАЭТА, пры жаданні, абавязкова можна знайсці некалькі твораў, якія асабліва грэюць сэрца і лагодзяць душу. Праўда, што ні чытач, дык свой адбор. І ўсё ж многія, хто добра знаёмы з паэзіяй Анатоля Грачанікава, бадай, пагодзяцца, што ў шэрагу яго найлепшых вершаў ёсць і гэтыя два.

Першы з іх з другой кнігі паэта "Круглая плошча" (першая, "Магістраль", з'явілася ў 1964 годзе). Верш датаваны 1971-ым. А называецца ён "Шарпілаўка цячэ ў жыццё, як Сож..."

Як вядома, А. Грачанікаў родам з вёскі Шарпілаўка Гомельскага раёна. Адрозна, што гэта найперш гаворка пра "малую радзіму". Але тут няма эксплуатацыі світалых ранкаў, салаўіных спеваў і іншых арыбутаў падобных твораў.

А. Грачанікаў паспяхова пераадолеў магчымасць паўтору. Найперш сказаў талент. Аднак і здатнасць мысліць так, што малюнкi змяняюць і малюнкi касмічныя паядноўваюцца. Збліжаюцца не столькі часавыя паняцці, колькі адлегласці. Верш крыху тужліва-за-

**Быццам рэха мінулых вякоў
Не ўтрымалі ў парэпным целе.**

Лірычны герой неаднойчы праходзіць міма гэтых сведкаў мінуўшчыны. Міма сведкаў багатай нацыянальнай гісторыі. Апошняе ва ўсёй значнасці разумееш сёння. А тады, у час напісання верша, панавала і нейкая недагаворанасць у ім. Але наколькі шматзначнай яна была?!

**Колькі я ні вяртаўся дамоў,
Колькі ні адлучаўся я з дому, —
Не наведца не мог курганоў,
А чаму?**

Гэта мне невядома.

Ужо двух гэтых вершаў дастаткова, каб гаварыць пра А. Грачанікава як пра паэта надзіва самабытнага. А ў яго ж былі іншыя творы, вартыя ўвагі. І ва ўжо названых зборніках "Магістраль" і "Круглая плошча", і ў кнігах "Грыбная пара" (1973), "Начная змена" (1975), "Дрэва на выспе" (1977), "Палессе" (1983), "Верасень" (1984) і іншых. У іх пераважае сапраўдная паэзія, у вартасцях якой, думаю, няма патрэбы пераконваць. Яе трэба чытаць не проста ўважліва, а ўваж-

ху звычайна дасягаў тады, калі спалучаў гэтыя два падыходы. Не выключэнне і "Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара".

Герой казкі цар, які быў кульгой і сляпым на адно вока. Вырасціў загазаць свой партрэт. Але ніводзін з іх не спадабаўся. У адным, на якім цар быў намалюваны прыгожым і здаровым, убачыў жаданне аўтара мець за правіцеля іншага Уладара. Зірнуўшы на другі, на якім быў намалюваны такім, якім ёсць, таксама абурўся. Абодвух мастакоў напаткала смерць. Выйсце ж знайшоў звычайны хлопец, ганчар Іван:

**На кургане
Стаяў там цар,
Усемагутны ўладар,
Прыжмурывушы
Сляпое вока,
Ён з лука
Цэліўся высока
У неба,
Дзе жывая цэль —
Плыў урачыста
Журавель.**



На пойдні, у адпачынку, 1979 г.
Фота з архіва Н. ГРАЧАНІКАВАЙ.

Пад каўшом Вялікай Мядзведзіцы

8 ВЕРАСНЯ АНАТОЛІЮ ГРАЧАНІКАВУ СПОЎНІЛАСЯ Б 60

сяроджаны. Але гэта і верш, у якім вельмі жыццядайны, аптымістычны пачатак. Лірычны герой сам-насам і з дарагімі сэрцу краявідамі, але ён свой і ў свеце, і ў сусвеце, што называецца Космасам. Прытым касмічнасць думкі выяўляецца ў не такім і кідкім малюнку. Аднак тым і большая каштоўнасць яе, што яна вынікае са звычайнага, штодзённага і здатна ўвабраць у сябе ўсё, што толькі магчыма:

**Шарпілаўка цячэ ў жыццё, як Сож,
Свае ў яе віхуры й перакаты.
Апоўначы на сцішаных хатах
Мядзведзіца схілае зорны коўш.
І ў першароднай цішыні наўколя
І я слухаю, прысеўшы на калодзе,
Як вечнасць, асядаючы на дол,
Быцця зямнога запайняе соты.**

Другі верш называецца "Вечарэла...". Напісаны ён значна пазней, у 1984 годзе. У ім таксама цесна пазтавай думцы. Ды ў гэтым творы збліжаюцца ўжо не адлегласці, а часавыя паняцці. Праўдзівей кажучы, яны зрушваюцца. У сённяшняе ўладна ўрываецца мінуўшчына. Аднак не адразу прыходзіць, а праз вобразы, што выклікаюць пэўныя асацыяцыі, звязаныя з даўняй. Спачатку мройнае пераважае над рэальным:

**Вечарэла.
Адзін я ішоў
Задуманна-пустымі палямі.
І абрысы пажоўклых стагоў
Уваўляліся мне курганамі.**

І толькі пасля гэтага ў мастацкую тканіну верша ўлісваецца тое, дзеля чаго ён і напісаны. І ўжо бачыш маўклівых сведкаў мінуўшчыны, адчуваеш цяжар гадоў, што лёг на іх. У цяжары гэтым — боль, падобны таму, які перажывае чалавек, калі шмат прайшоў шляхоў-дарог і апынуўся перад сваёй апошняй сцэжкай:

**А яны, курганы, ля дуброў
Зараслі: аплылі і асели,**

на. І яе неабходна любіць. А любілі паэзію А. Грачанікава ў аднолькавай ступені і чытачы, і крытыкі. У тым ліку і за светлую лірычнасць асобных твораў, сапраўдную паэтычнасць іх. Невыпадкова, што асобныя сталі песнямі. Сярод іх найбольш папулярная гэтая, вядомасць якой з гадамі не змяняецца:

**Над Белай Руссю — белы снег,
Нібыта чыстае сумленне,
Нібыта светлае збавенне
За самы патаемны грэх.**

Пра вялікую прыцягальную сілу грачанікаўскай паэзіі сведчыць тое, што пра яго творчасць пісалі многія крытыкі. А такі знаўца паэзіі, як Рыгор Бярозкін, аднаму з вершаў Анатоля Сымонавіча "Карло Каладзе" прысвяціў нават артыкул "Калі паэт і паэзія — тэма...", апублікаваны ў "ЛіМе" (нумар за 9 чэрвеня 1978 года).

Важкія набыткі А. Грачанікава і ў галіне дзіцячай літаратуры. Дарчы, і Дзяржаўная прэмія БССР яму была прысуджана ў 1984 годзе за "дарослую" кнігу "Палессе" і за зборнікі для дзяцей "Валерка і лятаючая талерка" і "Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара".

Плённа пісаць для маленькіх паэт пачаў пасля 1976 года, калі стаў галоўным рэдактарам часопіса "Вясёлка". На гэтай пасадзе працаваў два гады, а потым — з 1978 да 1982-га — галоўным рэдактарам часопіса "Бярозка". І першыя яго творы для дзяцей, якія і цяпер варты ўвагі, убачылі свет менавіта на старонках "Вясёлкі". Патрабаванні да сябе былі строгімі. Не мог не разумець галоўны рэдактар таго, што трэба пісаць так, каб паказаць прыклад іншым.

Найбольш ярка талент А. Грачанікава-дзіцячага пісьменніка раскрыўся ў жанры казкі. Паэт нярэдка браў за аснову фальклорныя творы (тыя ж казкі, легенды, паданні), часам ствараў уласныя сюжэты, але паспе-



Разам з І. Мележам у Бягомлі. 1972.

**А той
Засохлаю нагою,
Што выпіналася
Дугою,
Ён абапёрся
На валун...**

У гэтай казцы, як і ў легендзе "Слуга і ўладар", паэт сцвярджаў думку аб здаровых сілах народа, аб тым, што чалавек працы — чалавек сумленны, куды разумнейшы за тых, хто ім правіць. Пераможцам выходзіць і каваль Мірон з казкі "Чорны замак". Казка ж "Трэці сын" — па сутнасці вершаваная аповесць. Твор аб'ёмны, з разгорнутым сюжэтам. І, што важна для дзяцей, вельмі

займальны.

А. Грачанікаў-творца (шмат і перакладаў) непадзельны ад А. Грачанікава-настаўніка. Творчага настаўніка. Уменне падтрымаць маладыя таленты дало значы ўжо тады, калі Анатоль Сымонавіч узначальваў рэдакцыйныя калектывы "Вясёлкі" і "Бярозкі". Але асабліва шмат зрабіў у гэтым кірунку А. Грачанікаў пасля прызначэння ў 1982 годзе галоўным рэдактарам часопіса "Малодосць". Не адмаўляючы таго, што было зроблена яго папярэднікамі, усё ж трэба прызнаць: А. Грачанікаў адкрыў літаратуры дзесяткі новых імёнаў. Многія аўтары, што дэбютавалі ў свой час на старонках грачанікаўскай "Ма-

Фота У. КРУКА

ладосці", сёння сталі знакамітымі пісьменнікамі. Менавіта А. Грачанікаў стаяў ля вытокаў "Бібліятэкі часопіса "Малодосць", першы нумар якой з'явіўся ў ліпені 1988 года. Цяперашні, вераснёўскі зборнік яе будзе ўжо 123-ім па ліку.

Можна толькі гадаць, як шмат мог бы яшчэ ён напісаць, колькі добрых спраў зрабіць, ды жыццё А. Грачанікава заўчасна абарвалася 7 сакавіка 1991 года.

Засталіся кнігі...
Засталася ўдзячная памяць...
Засталася трывалае месца ў гісторыі літаратуры.

Язэп ЛІЦВІНОВІЧ

Аб'ядноўвае людзей мова...

Гасцінная краіна Славакія і такая ж гасцінная і прыгожая яе сталіца Браціслава ў чарговы раз запрасілі сёлета да сябе ўсіх, хто цікавіцца мовай і культурай гэтай краіны, на міжнародны летні семінар. Студыя Акадэміі Славакіі (САС) ужо ў 34-ы раз арганізуе і праводзіць яго на базе філасофскага факультэта ўніверсітэта імя Яна Амоса Каменскага ў Браціславе.

Семінар разлічаны на прафесараў і дацэнтаў, асістэнтаў і лектараў вышэйшай школы, на слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі, што цікавяцца гэтай краінай

і рознымі аспектамі яе развіцця, на студэнтаў, якія вывучаюць славаністыку і славістыку ў замежных універсітэтах, на перакладчыкаў, пісьменнікаў і журналістаў, а таксама на ўсіх, хто хоча авалодаць славацкай мовай.

Мэта семінара, на які сёлета ў жніўні прыехалі і прыляцелі 168 удзельнікаў з 38 краін свету, — удасканаленне валодання славацкай мовай і паглыбленне ведаў у галіне літаратуры, а таксама славацкай культуры ўвогуле. Геаграфія краін, прадстаўнікі якіх былі на семінары ў

Браціславе, вельмі разнастайная і даволі шракатая. Былі прадстаўлены і Еўропа, і Азія, і Амерыка. Прыехалі і моладзь (60 працэнтаў), і людзі сталага ўзросту з такіх краін, як Японія, Германія, Аўстрыя, Злучаныя Штаты Амерыкі, Куба, Італія, Францыя, Балгарыя, Польшча, Партугалія, Іспанія, Румынія, Югаславія, Расія, Егіпет, Украіна, Фінляндыя, Канада і многія іншыя. Былі прадстаўнікі і Рэспублікі Беларусь. Вельмі сімвалічным выглядала тое, што студэнцкі інтэрнат універсітэта імя Яна Амоса Каменскага, у якім жылі ўдзельнікі

семінара, носіць назву "Дружба". Менавіта ў атмасферы шчырай дружбы, настойлівасці ў авалоданні славацкай мовай, зацікаўленасці да спазнання культуры гэтай краіны прайшоў семінар. Былі цікавыя заняткі (семінары і лекцыі), карысныя і пазнавальныя паездкі і экскурсіі па краіне, абмеркаванне праблем развіцця славацкай мовы, культуры, літаратуры, сустрэчы з пісьменнікамі, проста гутаркі і абмены думкамі па самых розных пытаннях, дыскусіі і вечарыны.

Можна смела сказаць, што шчырасць, прыязнасць і дружба былі асноўнымі пачуццямі, якія панавалі тут у Браціславе ўсе тры тыдні, што доўжыўся семінар.

Віталій МАСЛОЎСКІ

Звездаў
нямала

30 жніўня споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння крытыка і літаратуразнаўцы Аляся Макаравіча (памёр 30 снежня 1967 года). Родам з вёскі Шэлегі Пухавіцкага раёна. У 1939 годзе скончыў літаратурна-лінгвістычны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута. Некаторы час настаўнічаў у Хойніцкай сярэдняй школе. У лістападзе таго ж 1939-га быў прызваны ў армію. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Пад Ельніяў быў цяжкапаранены, трапіў у канцлагер. Вызвалілі А. Макаравіча ў сакавіку 1945 года. Дэмабілізаваўся ў канцы гэтага года. Працаваў настаўнікам, завучам Талькаўскай сярэдняй школы на Пухаўшчыне. З 1947-га па 1949 год — аспірант кафедры беларускай літаратуры Мінскага педінстытута. Абараніў кандыдацкую дысертацыю. У 1949—1967 гадах А. Макаравіч выкладаў беларускую літаратуру ў Магілёўскім педагагічным інстытуце. Некаторы час з'яўляўся дэканам філалагічнага факультэта. Друкаваўся з 1951 года. Выйшлі кнігі "Сатыра Кандрата Крапівы", "Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік", які вытрымаў два выданні, "Ад песень і думак народных", "Фальклорныя матывы ў драматургіі Янкі Купалы". А. Макаравіч быў адным з аўтараў вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў "Беларуская дзіцячая літаратура" і "Беларуская вусна-паэтычная творчасць".

Аўтар "Люду
беларускага"

Дасведчаны чытач адразу назаве яго і не памыліцца — так, на ўвазе маецца Міхал Федароўскі, з дня нараджэння якога 1 верасня споўнілася 145 гадоў (памёр у 1923 годзе). М. Федароўскі — вядомы польскі і беларускі фалькларыст, гісторык, этнаграф і археолаг. Вынікам яго даследаванняў польскага фальклору і этнаграфіі стала двухтомная манаграфія "Люд ваколці Жарак, Севежа і Піліцы...". Круг інтарэсаў М. Федароўскага быў шырокі. Ён цікавіўся духоўнай і матэрыяльнай культурай, збіраў кнігі, гістарычныя дакументы, творы жывапісу і графікі. Вядомы М. Федароўскі і як археолаг, які раскопваў курганы, старажытныя паселішчы і могілкі. Ён назапашваў матэрыялы да археалагічнай карты дагістарычнай Беларусі. Але асноўны набыткі М. Федароўскага ў галіне фалькларыстыкі: сабраў каля 5 тысяч беларускіх народных песень, каля 10 тысяч прыказак, сотні казак, загадак, забабонаў, прымаў, парад па народнай медыцыне. Фальклорныя матэрыялы М. Федароўскага і склалі змест яго шырокавядомай працы "Люд беларускі", восем тамоў якой пабачылі свет у прамежку з 1897-га па 1981-шы гады. Дарэчы, асобныя раздзелы з "Люду беларускага" ў перакладзе на беларускую мову Янкі Саламевіча былі выпушчаны выдавецтвам "Полымя" ў серыі "Літаратурныя помнікі Беларусі". Я. Саламевіч з'яўляецца і аўтарам манаграфіі "Міхал Федароўскі", што пабачыла свет у выдавецтве "Навука і тэхніка".

У вольны час



У вёсцы Жукаўшчына Дзятлаўскага раёна жыве вельмі таварыскі, на словах аднавяскоўцаў, і таленавіты чалавек — Надзея Іванавна Саўчанка. Загадваючы калгасным складам, яна пасля работы бярэ ў рукі аловак ці пэндзлі і малюе. Кветку ў садзе, суседнюю вуліцу, бліжэйшыя азёры, знаёмых людзей.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

Было...

Ідучы ўпершыню ў Інстытут тэхнічнай кібернетыкі, я яшчэ не ведала, што на ўсіх дошках гонару там вісіць ягоны партрэт. Аляксандра РАКОВІЧА — прызнанага спецыяліста ў сваёй галіне, доктара навук, прафесара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР — надзіва мала ведаюць у гуманітарных асяродках. Мо таму, што "тэхнар", што занадта сціплы і ў першыя рады не імкнецца. Яго маладосць прыпала на іншы час, ён звездаў здзекі сталіншчыны, але з жыццёвых выпрабаванняў выйшаў нязломленым і годным. У свае 70 плённа працуе, падрыхтаваў 11 кандыдатаў навук, мае трох дактарантаў, з'яўляецца актывістам акадэмічнай суполкі ТБМ. Мы гутарылі ў яго службовым кабінце, дзе якраз зацілі на падваконні кактусы — аб'ект захаплення і гонару гаспадара. У працэсе падрыхтоўкі матэрыялу пытанні мне здаліся лішнімі, так дыялог ператварыўся ў маналог, разбіты на раздзелы. Знаёмства з гэтым неардынарным чалавекам прымусіла задумацца вольна пра што. Нацыянальная свядомасць хоць і важны крытэрыі асобы, ды ўсё ж не адзіны і не самы, можа, вызначальны. Перадусім — я к і сам чалавек, ш т о нясе ён у жыццё, я к і м і матывамі і прынцыпамі кіруецца, ч а м у служыць — уласнаму эга ці грамадскаму прагрэсу...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

А Беларусь — жыве!

Пад Пільсудскім

Маё дзяцінства прыпала на час так званай Версальскай, міжваеннай Польшчы. Жылі мы ля Карэлічаў у вёсцы Лясок (тады гэта быў Наваградскі павет). У тых мясцінах, як і ва ўсёй Заходняй Беларусі, выразна праявілі сябе даве сілы: камуністычны бальшавіцкі рух, які дзейнічаў праз агентуру і быў прывабным для маламаёмасных, і нацыянальны беларускі рух з цэнтрам у Вільні. Многія адраджэнцы верылі, што БССР і ёсць ідэал незалежнай Беларусі. За што і папаліліся пазней... Маю свядомасць разбудзілі, можна сказаць, самі абставіны, ды і сям'я паспрыяла. Члены КПЗБ усе былі беларусамі. Калі вяскоўцы падазравалі ў кімсьці шпіка-канфідэнта, г. зн. асведамцеля польскай палітычнай паліцыі, то ладзілі яму сапраўдны байкот. Такія людзі нават кароў пасвілі асобна, а не ў агульным стагале.

Заканчваю я шэсць класаў польскай школы. Першы год, заўважце, вучыўся па-беларуску, што мела для мяне важнае значэнне. У трэцім, польскім класе стаў сведкам і ўдзельнікам школьнага бунту, як цяпер казалі б — страйку. Старэйшыя вучні пад уплывам беларускай і прасавецкай палітыкі вырашылі баставаць супроць польскамоўнага навучання. Школа ў Заполлі была, па цяперашнім разуменні, базавая, для ўсіх, яе наведвалі ўсе дзеці з бліжэйшых вёсак. І вось вучні (а іх пад 300) з 1-га па 7-ы клас сабраліся ў двары і ў школьны будынак не заходзяць. Першы, другі званок — ніхто не краанецца з месца. Выходзіць "кіроўнік", г. зн. дырэктар, і кажа: "Дзеці, заходзьце ў школу". Старэйшыя высокі хлопец робіць нам знак, і мы хорам прамаўляем: "Мы дамагаемся беларускай школы, беларускай мовы навучання".

Кіроўнік зноў запрашае, і мы паўтараем тое самае. "Ад мяне тое не залежыць, — тлумачыць ён. — Я скажу павятоваму інспектару пра вашы патрабаванні, а вы ідзіце на заняткі". Мы трэці раз дружна прагалікалі сваё, напачалі на кій чырвоны берэт і пайшлі са спевамі праз вёску. А спявалі мы чамусьці... "По долинам и по взгорьям".

Які трэба было кажаць, з'явілася паліцыя. (Прычым аператыўна, хоць тэлефоннай сувязі тады не існавала.) Мы разбегліся па дамах і школу мо тудні два не наведвалі. Паліцыянты пачалі хадзіць па хатах, разбірацца. Мая маці схітрыла: адзін, кажа, хворы (я пад коўдру схавалася), а другога ў школу адправіла. Шмат каго потым штрафавалі з бацькоў... Настаўнікі чапіліся, маглі і на калені паставіць, як што не па іх. Затое ў 4-ым класе гісторыю, географію і "рахункі" выкладалі ў нас па-беларуску. У 5-ым, на жаль, пайшло тое самае...

Вучоба і настаўнікі

У гімназію паступаў я ў чэрвені 39-га. Цікава, што ўсе экзамены, вусныя і пісьмовыя, здаваліся за адзін дзень. Выехалі з бацькам на кані ночку, каб раніцою быць у Наваградку. Па польскай мове сачыненне пісалі на такую прыблізна тэму: хто з вялікіх герояў-палякаў найбольш падабаецца і чаму. Думаю, скіроўвалі на асобу Пільсудскага, бо пра яго нам многа гаварылі. Я пісаў пра Уладзіслава Варненчыка — сына Ягайлы (15 ст.), які быў запрошаны на пасад у Венгрыю. Калі туркі штурмавалі Балканы, ён загінуў пад Варнай. Каля 11-ці вечара я даведаўся, што паступіў. 1 верасня падаўся на вучобу, і тут пачалася Другая сусветная.

Праз два тыдні прыйшло чырвонае войска (згодна пакта Молатава—Рыбентропа заходняя частка Беларусі адыходзіла да СССР). Нас, маладых, каму Беларусь была ўжо ўкладзена ў галаву і сэрца, прыход чырвоных не асабліва ўзрадаваў. Мне асабіста яны перашкодзілі вучыцца — як пазней і немцы. А вучыцца я надта любіў. Усе яркія ўражанні дзяцінства звязаны ў мяне выключна з вучобай. Настаўнікам быў вельмі ўдзячны — нават тым, што на калені ставілі. Трэба сказаць, што польскія настаўнікі былі вельмі падрыхтаванымі, ведалі сваю справу, цікава расказвалі. Многіх з іх мабілізавалі на вайну з немцамі, і яны пасля бясспедна загінулі. Ці не ў Катыні косякі зляжылі?

У беларускай гімназіі, якая пераехала з Вільні і куды я перавёўся, вучыцца было ганарова. Дырэктарам працаваў знакаміты Барыс Кіт, які стаў вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі ў ЗША, выкладалі людзі з універсітэцкімі дыпламамі.

З прыходам чырвоных у 39-м звязаны такія запамінальныя эпізоды. У Карэлічах танкі, мітынгі, на балконах людзі, якія пацярпелі ад польскіх уладаў... Я ў гімназіцкай форме, у шапцы з кукардай. Падзівае мяне рускі афіцэр і цікавіцца, што гэта за форма. Потым кліча: "Старшына, звездочку!" Забраў ён маю кукарду (мусіць, на сувенір), а мне на шапку прыйшліў чырвоную зорку. Праз тыдзень з гэтай зоркай я і з'яўляюся ў гімназію. Там пакуль усё тое самае, толькі вучняў паменела. Дырэктар паглядзеў на мяне, распытаў дый кажа: "Каб заўтра знайшоў кукарду. Ты гімназіст". Смелы быў чалавек, як я цяпер разумею... Дзе яе, думаю, узяць? Старэйшы сябра вырчыў: аддаў сваю са старой шапкі...

У 41-м, як прыйшлі немцы, вучобы не стала зусім. Сяку буракі, кармлю карову — так да лютага і пракантаваўся. Тым часам у Наваградку адкрылі шасцімесячныя курсы, бо паадчыніліся нарэшце беларускія школы, а настаўнікаў не хапала. У мяне нават пасведчанне захавалася, што маю права выкладаць у беларускай пачатковай школе. Але выкладаць не давалася, мне не было яшчэ 16-ці, а тут і семінарыя адкрылася настаўніцкая. Праўда, педагагічнай жылкі ў мяне не аказалася. Ні ў школах не выкладаў, ні цяпер лекцыі не чытаю. Адно што курсы веў па кібернетыцы ў расійскіх гарадах.

Там, дзе вечная
мерзлата

Пасля вызвалення Карэлічаў мяне прызвалі на службу ў Чырвоную Армію. Быў кур-

хлопцы ніштаватая, — павялічваю да падсудавання старымі газетнымі ваўкамі ўсяго паспытанага імі за пражыты век: і навадранваліся яны, і нававаліся. На такую выснову навяло прачытанае ў абедзвюх кніжках.

Вядома, гэта расказ пра час, у які духоўна сфармаваліся аўтары. Насуперак таму, як ён часта з цяперашняй аддаленасці малюецца, неаднафарбны. Не кажу пра тых, каму сёння дваццаць ці трыццаць, — нават бацькам іхнім, ва ўсіхкім разе, многім, перадавенныя дзесяцігоддзі ў нашай краіне бачацца толькі змрочна захмаранымі: з разгулам рэпрэсій, страхотамі прымусовай калектывізацыі, чэргамі па хлеб, іншымі адметамі гэтага кшталту. А вось Шыбалісу, які першы свой газетыны допіс апублікаваў у 1930-м, з няблізкай пары маладосці ўспамінаецца перадусім романтичнае: радасць журналісцкага хрышчэння на сябе ў наваствораным калгасе, стасункі з людзьмі ці бліжэйшымі дзець, чые імёны ў савецкіх трыццатых былі знакаміты, — з Аляксеем Стаханавым, з прататыпам горкаўскага Паўла Уласава Пятром Заломовым, з жонкай Мікалая Астроўскага Раісай Парфірэўнай.

Не, ён углядаецца ў мінулае не праз ружовыя акулярны. Навелку пра тое, як колісь пашанцавала яму зрабіць фотаздымак тады легендарнага, а праз год расстралянага маршала Блюхера, заканчвае горкім папрокам рэспубліканскай газеце, якая ў нашы дні надумала даць месца апалогіі сталінскіх рэпрэсій. Але, пражыўшы актыўнае, паўнакроўнае жыццё, не згодны з нярдка цяпер чутным кіслым меркаваннем, што пакаленні, да аднаго з якіх належыць, з'яўляюцца падманутымі, з малалецтва аслепленымі. Мабыць, таму адзін раздзел сваёй кніжкі склаў з партрэцаў шанаваных ім за розум і сумленнасць знаёмых старшын калгасаў: палемізуе з палітыкам, які ў адмаўленні ўсяго савецкага абагулена ахрысціў гэты корпус вясковых важакоў "чырвоны-

ПАМЯТЬ

"З наша павандруйце,
з наша паваюйце..."

Гэтыя кніжкі выпушчаны недзяржаўнымі мінскімі выдавецтвамі блізка па часе. Прачытаныя былі мною, так атрымалася, таксама амаль што адна за адной. Пераклікаюцца характарам, пазіцыяй, настроем, успомненымі асобамі, падзеямі. І пачолькі аўтары іх — паважаныя ветэраны беларускай журналістыкі, увушшу ў мяне пры чытанні не-не ды пачынала гучаць шырокавядомая песенька франтавых карэспандэнтаў, створаная на дарогах Айчыннай вайны Мацвеем Блантарам і Канстанцінам Сіманавым. Найчасцей тры яе радкі:

С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год.

Непасрэдна словы гэтай няхітрай песенькі лёгка прыкладаюцца да жыццёвага вольту аўтара адной з кніжак — Міхаіла Шыбаліса, які пражытае і перажытае згадвае нарысамі, публіцыстыкай і вершамі зборніка "Мгновения в памяти и в сердце". Вайсковы газетчык з першых да апошніх дзён Айчыннай, журналіст у пагонах яшчэ доўга ў пасляваенную пару, ён прайшоў праз выпрабаванні вайны "с пером навскідку", як пазней азначыў ягоны прафесіяналізм удзячны за літаратурную дапамогу ўспомнены ў зборніку стары партызан. Сведчаннем гэтага змешчаны ў кніжцы мемуарныя навелкі пра фран-

тавыя сустрэчы, неператэнціўныя вершы, што публікаваў у газетах, дзе служыў, як усхваляваныя водгукі на гарачыя паведамленні з пярэдняга краю, дывізіяная песня, напісаная па загадзе начальніка палітддзела дывізіі, газету якой рэдагаваў, фатаграфіі з таварышамі, пра якіх мае права сказаць — зноў працуюць "Карэспандэнцкую застольную" Сіманова — "с "лейкой" і с блокнотом, а то і пулеметом сквозь огонь і стужу мы прошли".

Што ж да Аркадзя Тоўсціка, аўтара кнігі "Вяртанне да вытокаў сваіх", то на пачатак вайны ён быў школьнікам і, вядома, у мыслях не трымаў, што яго чакае журналісцкая будучыня. Юны партызан, потым салдат, для якога вайна са штодзённай магчымасцю стрэцца са смерцю колькі гадоў доўжылася і пасля пераможнай вясны сорак пятага, бо служыць давялося ў вайскавай сіле, што ачышчала хутары і пушчы Літвы ад "лясных братоў", потым камсамольскі апаратчык, ён пачаў асвойваць у рэдакцыі "Чырвонай змены" новую прафесію не зялепухай, што мае ззаду адно школьніцтва ды студэнцтва. І вырас з часам да рэдактара "Звязды", да аўтарытэтнага старшыні рэспубліканскага Саюза журналістаў.

Але ў працытаваных песенных радкі я дазваляю сабе ўкласці зместу больш, чым тое мелася на ўвазе знакамітым іх стваральнікам. "З наша павандруйце, з наша паваюйце" пашыраю ў маштабе Сіманавіцкай лакальнай сэнс — маўляў, дальбог, на гэтай страшнай і святой вайне мы, карэспандэнты,

Аркадзь Тоўсцік. "Вяртанне да вытокаў сваіх". Мн. ЗАТ "Канфіда", 1997.

М. И. Шыбаліс. "Мгновения в памяти и в сердце". Мн. БИТ "Хата", 1998.

сантам снайперскай, а пасля палкавой школы, пабываў у Югаславіі і Венгрыі. З 45-га службы камандзірам гарматы ў Навачаркаску, артылерыстам пры кавалерыі. Мая гармата лічылася снайперскай і здабыла мне славу: у вайсковых газетах і часопісах пра мяне пісалі, здымкі змяшчалі... Мабыць, гармата трапілася добрая, я тут ні пры чым... Арыштавалі мяне 30 чэрвеня 1948-га года. Прыязджае нека "паренек" з асобага аддзела. Не столькі малады, колькі дробненькі. Мож, сто анкет перад тым я запаўняў, і ўсе ведалі, што быў пад акупацыяй. Пацярпеў я за беларускую справу, за патрыятызм, які прывіла мне ў маленстве маці і які развіўся, узмацнеў падчас вучобы ў настаўніцкай семінарыі. Вядома, што патрыятызм, нацыянальная свядомасць нідзе і ніколі не лічыліся злачыствам, але толькі не ў СССР. Следчым давлялася пастарацца, каб, зачэпіўшыся за факт вучобы ў семінарыі і актыўны ўдзел у розных імпрэзах (літаратурныя вечары, драматычныя пастаноўкі і да т.п.), сфабрыкаваць мне абвінавачванне ў адрыве Беларусі ад Саюза. ...Дык вось, зрываюць з мяне пагоны, абшукваюць. А ў мяне іконка матчына ў кішэні і кніжка беларуская на лацінцы, п'еса (як ездзіў дадому ў водпуск, знаёмы падараваў). Задаў я работы смершаўцам гэтай лацінкі! "Знішчыць праз спаленне", — канстатвала спецыяльна створаная камісія.

Мне прысудзілі 25 год зняволення з канфіскацыяй маёмасці. А паколькі ў мяне, вайскоўца, маёмасці як такой не было, то ў бакці апісалі карову і свіню.

Больш за тысячу вязняў на ўскраіне Растова пагрузілі ў таварныя вагоны (цялятнікі) для адпраўкі ў Якуцію. Цэлы месяц пад канвоем везлі да станцыі "Большой Невер", што ў верхнім Прыамур'і. Падчас прыпынку вартавыя правяралі, ці не робяць вязні спробы выламаць у вагоне дошкі, каб уцячы. Кантроль выконваўся з дапамогай драўляных малаткоў з доўгімі ручкамі, якімі абстукваліся ўсе дошкі вагона. Гэты страшэнны стук малаткоў цалкам разбураў аслабелую нервовую сістэму вязняў, даводзячы іх амаль да вар'яцтва.

Не менш невыносным выглядаў 700-кіламетровы этап да якуцкага Алдана, дзе здабывалі золата. Быў канец снежня, і мароз ціснуў добра. У невялікі грузавік заганялі па 50 чалавек і па камандзе садзілі ўсіх на дно кузава. Падняцца можна было толькі праз шэсць гадзін на перапынку, і ногі, заціснутыя цэламі вязняў, моцна дранцвелі. Едуць па калдобнах, аўтамобіль вытрасаў вантробы. Енкі быў страшэнны. Праз нейкі час нехта высілкам волі і астаткам сіл вырываўся з гэтага калектыва сіла на галовы бліжэйшых, за ім другі, трэці... Брызент кузава выпінаўся, канвой пускаў у ход прыклады карабінаў, збітыя людзі шукалі ратунку на дне кузава, выціскаючы астатніх. Тое ж адбывалася і ў іншых машынах. Каб навесці парадак, спынялі калону, і зноў узаўважвалася аперацыя пасады.

Важней за ўсё ў лагерах Якуціі было золата. Яно было ўсім, чалавек, асабліва вязень, — нічым. Праца ручная, цяжкая. Прылады: кайло (род кіркі), лапата, тачка.

Як кармілі, вы ведаеце з літаратуры. Зімой мучыў мороз (да 60-ці градусаў), летам — дарога з працы і на працу. Лета было перыядам, спрыяльным для ўцёкаў, часам "зьялёнага пракурора", таму шматкроць павялічвалася канвой, спераду і ззаду калоны — кулямёты, сабакі, найбольш папулярная каманда — "лягай". Увесь час гучыць брыдка лаянка і брэх сабак. Часам стралялі проста ў калону альбо ў групу вязняў. Адным словам — рабская праца, рабскія правы, рабскае ўтрыманне. Раб XX стагоддзя пад электрычнымі лампачкамі і гучнагаварыльнікам на слупе. Нявольніку — нічога. Усё — золата, якое сотнямі кілаграмаў штодзень пльыло ў Маскву.

Чытаць, павышаць узровень адукацыі да смерці Сталіна было нельга, і ўсё-такі мы гэта рабілі. Удалося прыдбаць кнігу па вышэйшай матэматыцы, падручнік па англійскай мове (у школе і семінарыі вучыліся нямецкую). За апошні мяне перавялі ў штрафную брыгаду з узмоўным рэжымам. У яе складаліся — вяршкі крмінальнага свету. Палітычным быў адзін, астатнія засуджаны за бандытызм, забойства, грабжыкі — знікі з вялікім тэрмінам пакарання, шматкротнымі судзімасцамі, уркі ў законе. Між імі я аказаўся як авечка сярод ваўкоў. У брыгадзе ўнікалі частыя спрэчкі і закалоў, бойкі, нават забойствы. Як ні дзіўна, саломкай збаўлення для мяне сталі веды, набытыя ў школе, семінарыі, арміі. Бо ўсё, чаго не мелі самі, крмінальнікі цанілі. Іх спрэчкі тычыліся пытанняў навукі, гісторыі, географіі, рэлігіі, літаратуры, і яны шукалі ў мяне сведчання альбо аспрэчвання той ці іншай ісціны. З-за маёй настаўніцкай адукацыі мяне трактавалі як "учителя", гэты назоў за мною захаваўся ўсе два гады знаходжання ў брыгадзе.

Вечны мерзлаты амаль не сустракалася ў другой кропцы ГУЛАГа — забайкальскім горадзе Балеі, дзе таксама здабывалі золата. Клімат там крыху цяплейшы, чым у Якуціі, а шахты вельмі глыбокія, да двухсот і больш метраў пад зямлёю. І вось у матэрны аддзяленні вадзяных помпаў палітычныя вязні абсталювалі фоталабараторыю. Апарат зрабілі самі з лінзаў маркшэйдарскага выбора. Фотаматэрыялы здабывалі праз вольныя людзей, якія працавалі з намі ў шахце. Гэта ўжо быў 1954 год, лагерны рэжым крыху памякчэў. Фотаапарат працаваў усе тры змены, а захоўваўся ў тайніку, да якога не мелі доступу ні варта, ні наглядачыкі. Было зроблена некалькі соцень розных фотаздымкаў, якія звычайна мы праз вольных пасылалі родным ці бліжкім. Некалькі тых лагэрных фота захаваўся ў мяне да гэтага часу.

Усяго я адбыў восем гадоў, апошнія з іх — на лясавале ў Кузбасе. Там мяне пасля XX з'езда і вызвалілі. Дасюль сныцца лагэрныя кашмары — што некуды вязуць, што пайкі не стала... Ускрыкну і прачнуся.

Пераадоленне

Канчаткова мяне рэабілітавалі ў 70-ым. На той час я ўжо быў загадчыкам лабараторыі аўтаматызацыі праектавання сродкаў тэхналагічнага аснашчэння. Мае першыя кро-

кі ў навуцы падтрымаў заснавальнік і першы дырэктар Інстытута тэхнічнай кібернетыкі Георгій Гаранскі. (Нашмат пазней я даведаўся, што ў яго ў 38-ым расстралялі бацьку.)

Кібернетыка — калі проста — гэта навука аб кіраванні — у грамадстве, тэхніцы, экалогіі, медыцыне і г. д. Літаральна — "уменне кіраваць лодкай". На сёння, як я лічу, самая патрэбная з навук. Але перш чым абараніць кандыдацкую і сцвердзіцца як спецыяліст, давалося зноў прабівацца праз вецную мерзлату — ідэалагічных забабонаў, чыноўніцкіх звычак, людскога недаверу.

— Што будзеце рабіць? — пытаюцца ў камісіі Прэзідыума ВС пасля вызвалення і зняцця судзімасці.

— Вучыцца.

— У выпадку чаго звяртаецеся да нас, — казалі там. І давалося звяртацца, бо на кожным кроку ўнікалі перашкоды. Па-першае, узрост не студэнці. Па-другое, мне не залічылі Наваградскай настаўніцкай семінарыі, таму давалося ісці ў 10 клас Карэліцкай вярчэння школы. Скончыў яе з сярэбраным медалём, адной коскі не хапіла да залатога. Здаў экзамены ў Тэхналагічны інстытут па спецыяльнасці механічная апрацоўка драўніны, прыходжу — у спісках паступіўшы мяне няма. Я ў прыёмную камісію. Дырэктар інстытута і кажа: "Вам 30 гадоў, як вы з блазнамі гэтымі вучыцца будзеце?" Я ў ЦК іду, у Маскву пішу, потым зноў заяву пакідаю цэкоўскаму міліцыянеру. Адказ быў кароткім: "Вучыцеся завочна". Ну, а завочна — значыць, працаваць трэба.

Пайшоў на Мінскі падвалкавы завод. Не ведаеце, што такое падвалка? У нас сяляне заўжды так называлі: падвалка (падшыпнік), тулейка (втулка), трыба (шасцярыя). Заводчане-студэнты нека вельмі хутка пачалі ў мяне кансультавацца. Як толькі вызвалілася месца канструктара, узялі мяне туды. Займаўся металам, а вучыўся на драўніну. Перавёўся ў політэхнічны. У АН тым часам пачаліся доследы ў галіне аўтаматычнага праектавання ў машынабудаванні, і мяне за руку прывялі да Г. Гаранскага, загадчыка лабараторыі Інстытута матэматыкі і вылічальнай тэхнікі. На базе лабараторыі і стварылі Інстытут тэхнічнай кібернетыкі, дзе працую і цяпер.

— Унікальная з'ява, — казалі масквічы, калі я абараніў доктарскую. — Прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі — і былі зэк?

Слабасць адна ў мяне ёсць — не люблю ў прэзідыумах сядзець. Іншая справа, калі даводзіцца весці навуковую нараду, секцыю ці семінар: парадак павінен быць... Што цаню ў людзях? Праўдзівасць і сумленнасць. І працавітасць, вядома. Калі супрацоўнік здольны працаваць, ды не працуе, я адпаведна рэагую. Не злююся ўнутрана, не — проста ведаю яму цану. Кожны чалавек — гэта часцінка людства, адсюль і ступень патрабавальнасці.

Маці і Беларусь

Самы дарагі для мяне чалавек — мая маці, Кацярына Аляксандраўна. Усё, што цаню ў іншых, было і ў ёй. Беканкай падчас

Першай сусветнай яна пабывала ў Пецярбурзе, на памяць Пушкіна дэкламавала, Крылова. З немаведама адкуль узятая кніжка чытала Купалу, Коласа, Чарота, навучыла мяне да школы чытаць, выконваць чатыры арыфметычныя дзеянні. За неканфліктны характар, добразычлівасць і веды яе паважалі вяскоўцы. Маці нам, малым, першая сказала, што мы беларусы. Малітваў шмат ведала і нас далучала да царквы. У жыровіцкай святыні мясціны штогод хадзіла з жанчынамі, так што і беларускасць, і вера ўва мне прачнуліся з дзяцінства. Таму і абразок пры сабе ў арміі насіў. Прафесарам ужо ў часы засілля атзізму на службу хадзіў — то ў царкву Аляксандра Неўскага, што на вайсковых могілках, то ў сабор. Спяваўца, каб асабліва не "засвечвацца", даводзілася ездзіць на раёны. А галоўнае — мне страшэнна не хапала беларускага асяроддзя. Я і на мітынгі хаджу толькі для таго, каб пачуць жывую беларускую гаворку. Я тады душой адпачываю. На працы заўжды размаўляю па-беларуску. Сына назваў Усяславам, а дачку Рагнедай.

У няволі падчас узнікала неадольнае жаданне бачыць Бацькаўшчыну. Здавалася, што калі б хоць на паўгадзіну мяне прывезлі пад Оршу ці Вілейку, Калінкавічы ці Пружаны, Стоўбцы ці Лепель — усё роўна будзе, — я б тады прыціснуўся да зямлі, увабраў у сябе водар любога краю, а пасля хоць на доўгія пакуты ў лагер, хоць на смерць...

Але надараліся хвіліны, калі ў мяне ўзнікала страшэнная думка, што Беларусь існуе толькі ў маім уяўленні. Бо хоць землякоў-беларусаў у лагеры было шмат, аднак большасць з іх слаба разбіралася ў нацыянальным пытанні, мела невысокую адукацыю, размаўляла па-руску. Іншыя нацыянальнасці з гэтага боку выглядалі лепш. Як тут ні страціць веру! Але напрыканцы 1955-га года ў Барзаскі лагер (Кузбас) прывезлі Міколу Асіпенку, засуджанага як лідэра пастаўскай маладзёвай арганізацыі Саюз беларускіх патрыётаў, што існавала ў пасляваенны час у вучэльнях Глыбокага і Пастаў. Як я абрадаваўся, калі даведаўся ад Міколы аб існаванні гэтай арганізацыі! Пасля шматгадовага расстання з радзімай я чуў ад яго чысцюкую родную мову, меў магчымасць амаль штодзень сустракацца з чалавекам майго ўзросту, улюбленаму ў Беларусь. Ён верыў у лепшыя дні нашага народа, разважаў аб нашай гісторыі, мэтах, памкненнях, культуры. Ён быў тады дыванальны ў памяшканні будаўнічай брыгады, большасць якой складалі сібірскае немцы, а я працаваў нарміроўшчыкам, і гэта спрыяла нашым сустрэчам. У рэдкі вольны час мы бясконца гутарылі, дэкламавалі вершы, спявалі свае песні... І Беларусь перастала здавацца мне адбіткам нейкай надта жаданай нерэальнасці. Я дасюль дзякую Богу, што ён паслаў Міколу Асіпенку ў наш менавіта лагер і тым дапамог мне ў апошнія месяцы няволі пазбавіцца горкіх пацудцаў. Бо сам факт існавання Асіпенкі бяспрэчна сцвярджаў, што Беларусь — ёсць, што яна жыве.

мі памешчыкамі". Мабыць, таму падкрэслівае сімпатычныя рысы ў абліччы кіраўнікоў Беларусі савецкага часу, з якімі зводзіла яго лёсам: не прымае кан'юнктура-незвычайнай пісаніны пра іх некаторых не так даўніх іхніх падлінікаў.

Кніга Аркадзя Тоўсціка жанрава інакшая. Не россып замалёвак, не мемуарная мазаіка, а, скажам так, у "чыстым" выглядзе жыццёпісна аповесць. Ад вяхі да вяхі ўзаўважваючы і асэнсоўваючы пройдзены шлях, аўтар зноў-такі перайнаваць сябе ранейшага не спяшаецца. Памінаючы "лясныя браты" ў паваеннай Літве, у змаганні з якімі ўдзельнічаў сяжантам савецкага, не пабаімся азначэння, карнага войска, застаюцца і цяпер для яго бандытамі, а не сталі барацьбітамі за волю бацькаўшчыны, кім прызнаныя Літвой сённяшняй. Каго-нікіга з былых партыйных функцыянераў, якія для вялікай часткі грамадства, прынамсі, творчай інтэлігенцыі ў нас увасабленне гатоўнасці на ўсё дзеля прыкарытнага існавання, не зважаючы на гэта, атэстуе сама паважліва. Але ў сваім расказе імкнецца быць аб'ектыўным. Таму, хоць у адрозненне ад немайой колькасці ўчарашніх калег на не самых нізкіх прыступках партыйнай іерархічнай лесвіцы не шчыруе ў выкрываўчым імпаце, распядае ім багата на факты і штрыхі, для характарыстыкі атмасферы на той лесвіцы прыкрыя.

Не назваць, напрыклад, у савецкім перыядзе гісторыі Беларусі дзяржаўнага лідэра рэспублікі больш папулярнага, чым Машэраў. І, помніцца, адчувальна было пасля яго

гібелі, што наступнікі, якія займалі на парталіме вызваленую ім зёўсаву пасаду, да гэтай папулярнасці ставіліся раўніва. Але што іхняя рэўнасць даходзіла да таемнай каманды не згадваць пра Машэрава ў сродках інфармацыі, да загаду пусціць пад нож аддрукаваны тыраж зборніка яго прамоў і артыкулаў, ведалі, зразумела, толькі дапушчаныя да "таёмніц мадрыдскага двара". Тоўсцік быў адным з іх.

Альбо згаданае пра ўласцівую празванаму за стыль работы "дырэктарам ЦК" Слюнькову поўную глухату да культуры. Што тычылася пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў, гаворыцца ў кнізе, "то, мне здаецца, Мікалаю Мікітавічу наогул было незразумела, навошта ўсё гэта "расце" на грэшнай зямлі". І праўда, нічога ж брата не будзе, не вырашчае, не вырабляе відочна матэрыяльнага!..

На фоне сённяшняга бядотнага становішча беларускай мовы пад родным небам невясёлы асацыятыўны роздум выклікаюць старонкі, што апавядаюць, як выступіў супраць згубнага для яе праекта закона аб дзяржаўнасці ў рэспубліцы дзвюх моў нават Вярохотны Савет БССР адзінаццатага склікання — апошні парламент яшчэ савецкай Беларусі, дэпутатам якога быў і аўтар кнігі.

Паўтара ўжо значанае: кнігі, пра якія гэтае слова, — падсумаванне і асэнсаванне ветэранамі-газетчыкамі пражытага. У нечым і разыходзячыся з імі пазіцыяна, нельга не прызнаць: змястоўна, цікава, годна пражытага.

Уладзімір МЕХАЎ

ВЫПРАЎЛЕННЕ ПАМЫЛКІ

У артыкуле "Вехі лёсу" ("ЛіМ", N 24 за 24 ліпеня 1998 года) на старонцы 14 па маёй віне дапушчана памылка. Трэці абзац трэба чытаць так: "У 20-я гады Р. Кобец уваходзіў у літгрупу "Звенья" (філіял "Маладняка")."

Алена КОБЕЦ-ФІЛІМОНАВА

"А чаго ж ты, душа..."

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

калі захоўваюць яе людзі кшталту музейшчыкаў веткаўскіх. Захоўваюць шчыра, сумленна дый нас да гэтага прывучаюць. А пакуты — яны якраз на долю тых, хто абыхаваў да сваёй роднай, а значыць і да сусветнай культуры. І не вялікі, відаць, ідэаліст гэты сеньёр Дамініка. Нармальны чалавек, для якога клопат аб музеі веткаўскім — што барацьба за частку ўласнае душы. І не ў закардоннай заможнасці справа, а ў асабістай выхаванасці, унутранай культуры.

А нашае — па-ранейшаму з намі. Вось і грошай сёлета на набыццё экспанатаў музею не выдзелілі, рамонт будынка, дзе асноўныя экспазіцыі месціліся, ніяк закончыць не могуць. І натуральна гэта ўсё. Культура на землях нашых — як гасцейка нежаданая, а таму неаблашчана. Чакае лепшых часін і ў чаканні гэтым да пустага канца дажываецца... Грахі мае, бясконца грахі — хоць і не палыць зараз ікон, але ўсё, як і раней, у дзедавы часы, па партыйнай логіцы робіцца, дзеля галачкі ў справядзачы. І святыя народныя, музейшчыкі скардзяцца, ладзяцца на Веткаўшчыне па нарадцы зверху, ледзьве не па абавязковых чыноўніцкіх сцэнарыях. А ці ж можна, кажучы, "кіраваць" вось так бяздумна аплакваннем той Стралы на Ушэсце ў вёсцы Стаўбун, Купаллем у Веццы? Усё роўна, што камп'ютэр граблямі ды віламі рамантаваць! Трапятліва тут трэба, з пышчотам, каб не салсаваць, не пашкодзіць, захаваць у першародным натуральным выглядзе. Так што з якога боку ні глядзі, клопатаў, і прыемных, і пакутлівых, у супрацоўнікаў музея хапае. І па захаванні назалашанага, і па вывучэнні яго, і па разумнай папулярнасці.

Наведвальнікаў, эршты, хапае. Калі новыя веткаўцы не вельмі ходзяць, дык закардонныя госці раз-пораз заглядаюць. З Гомеля мэтавыя экскурсіі наездваюць, з іншых гарадоў рэспублікі. Ды і за сваіх, дарослых наведвальнікаў барацьба ўсё ж вядзецца.

З год пры музеі створаны цэнтр традыцыйных веткаўскіх рамёстваў. Падрыхтавана для

яго вучэбная праграма заняла адно з першых месцаў у рэспубліканскім конкурсе. Балазе, Міністэрства культуры грошы для ажыццяўлення доўгачаканага і агульнакарыснага праекта выдзеліла. Дзетак зараз пры Веткаўскім музеі вучаць шшыццю бісерам, саломалляццю, роспісу і разьбе па дрэве. Пры Неглюбскім вясковым доме культуры працуе гурток ткацтва. Не без цяжкасцяў, але рухаецца справа...

З дырэктаркай музейнай Галінай Нячаевай і загадчыцай цэнтра рамёстваў Людмілай Новікавай (мясцовыя, карэнныя, добра знаёмыя!) толькі і паспеў што прывітацца. Ранкам гэтым ад'язджалі яны ў экспедыцыю. Унікальную па мэтах і маршруце. Уздоўж рэчкі Бясядзь па нашым раёне, а потым — па Магілёўскай і Краснагорскай абласцях. Міжнароднага, так бы мовіць, значэння вандроўка. А ўсё для таго, каб яшчэ раз прасачыць за ўзаемапраціненнем традыцый, за неўміручым развіццём таго, што поўніць чалавечы душы. Працы — не на адзін дзень. Вынікам — яшчэ адзін, хай і маленькі, крок у цяжкім і немітуслай справе спрычнення да культуры. Адзінай, непадзельнай, еўрапейскай. Для каго і навошта? Для нас, духоўнай нішчыніцай раз'яданых. Каб душа міма раю не прайшла. Хоць і Чарнобыль паўсюдна, хоць і вэрхал уседзяркаўны...

На дзень занялося. Не спіцца на радзіме — ад'язджаць сёння. З балкона цётчынага (ці ж марыла яна пра яго ў Купрэўцы сваёй?) таполі бачны, што калісьці бацька перад роднай хатай пасадзіў. Чужыя людзі там зараз жывуць. Але ўсё роўна таполі родныя. І горад, і музей. А з галавы словы Лявонцэвай не ідуць: "Жыць тут цяжэй, чым здалёк пісаць пра гэта..." Мае Святалана рацыю, мае. Грахі мае... Даруй, Ветка, усё-ткі сын я твой, хоць і да мінскіх шматпавярховікаў прывыкаўся. Мабыць, дзедзі мае, ад радзіцыці звызенія, і не вернуцца ніколі да цябе (у кожнага свой шлях да радзімы), але ж вытокі свае не забудуць... Даруй!

Яўген РАГІН

У ЮБІЛЕЙНЫ год Адама Міцкевіча ўсё часцей зноў і зноў можна пачуць спрэчкі аб этнічным паходжанні паэта. У нейкай ступені сюды прымае і пытанне аб дэфініцыі (вызначэнні) паняцця Літва. Што яна сабой уяўляе — этнічнае ўтварэнне, вялікая і магутная сацыяльная папуляцыя, алегархічны клан? Пры высвятленні гэтых пытанняў нека менш за ўсё звяртаюцца да аўтарытэтнага голасу самога класіка сусветнай літаратуры.

Вось фрагмент ліста А. Міцкевіча да роднага брата Францішка Міцкевіча да 3 сакавіка 1841 г. з Парыжа: "...College de France, дзе я чытаю лекцыі, гэта вышэйшая школа для выпадковай публікі. Студэнтаў уласна няма. Прафесарам даводзіцца ўздзейнічаць красамоўствам, што для французцаў лягчэй, чым для мяне. Галоўная непрыемнасць майго становішча заключаецца ў тым, што я знаходжуся сярод эміграцыі. Ты не можаш і ўявіць, якое гора з гэтымі людзьмі, што замкну-

ра ў лісце ад 14 чэрвеня 1852 г. з Парыжа: "...Я чуў, што брат наш Аляксандр вярнуўся ў наваградскія краі і купіў там маёнтак. Мне здаецца, што ты павінен ведаць аб гэтым, паведамі мне, калі ласка, што гэта за маёнтак. Як табе вядома, мы ж ведаем тыя краі, і было прыемна даведацца дакладна, дзе там наш брат асеў".

26 чэрвеня 1853 г. Адам Міцкевіч піша з Парыжа ў Чылі да сябра ранняй маладосці таксама філамата Ігнаці Дамейкі: "Дарагі Ігнат!

сваёй дачкі Марыны у Рым з Парыжа ад 19 снежня 1851 г.: "Мне прыемна, што Рым цябе крануў. Усякая душа павінна быць чым-небудзь рухома; калі яе не кранае вялікае, дык яна кешкаецца ў нізасці і подласці. Рым пакуль найвялікшая рэч на зямлі. Не многім давялося пабываць у Рыме. У маладосці я ледзь асмелваўся марыць аб гэтым. У мае часы трапіць туды было так цяжка (з Наваградка), як цяпер з зямлі на месяц. Ты і не паверыш, як мы сумавалі па ім, чытаючы Лівія, Святонія і Тацыта... Дзе ваш завулак? Я не памятаю яго, хаця Рым адзіны горад (апроч Наваградка і Вільні), які я ведаю значна лепш, чым Парыж. Напішы, паміж якімі вуліцамі гэты завулак..."

Не абдызем увагай і радкі ліста да Багдана Залескага (малароса) ад 23 чэрвеня 1841 г. з Парыжа: "Кабінеты задумваюць штосьці адносна княства Варшаўскага, але пра нас і не думаюць. Гора нам, літвінам, і вам, русінам, і толькі на Бога ўся надзея ды на заступніцкаў Польшчы, калі яны яшчэ прызнаюць у нас сваіх суайчыннікаў..."

А вось з лістоў юнацкіх гадоў. Да Тамаша Зана ад 15 жніўня 1822 г. з Вільні ў Наваградка: "Хацелася б мне самому яшчэ праехаць па наваградскіх мясцінах, але не ведаю, ці ўдасца да першага верасня, а першага я абавязан быць на месцы..."; да Францішка Малейскага ад 16 чэрвеня 1820 г. з Коўна: "Тут нарадзіўся праект павесці мяне да мора, аднак здароўю майму марскія купанні, на думку Кавальскага, карысці не дадуць. Усё ж, паколькі дарога бясплатная і ў прыемнай кампаніі, прытым можна будзе напэўна, што ён памёр. Доўгія гады і многа ўспамінаў звязвалі мяне з ім. Перад смерцю ён выпусціў беларускія песні, і яны там у нас выклікалі многа слагады...". Цікавым бачыцца і ліст да Веры Хлюсцінай ад 25 кастрычніка 1857 г. з Канстанцінопаля: "Трэба быць надзеленым вельмі дэмакратычнымі і вельмі моцнымі органамі пачуццяў, каб вынесці першае ўражанне ад усходняга горада. Між іншым, я хутка прывык. Прызнаюся, што усё гэта не пазбаўлена чароўнасці, а затрымліваўся ў некаторых частках горада, якія здаваліся мне зусім падобнымі на вуліцы майго роднага мястэчка (Наваградка) у Літве...".

Немагчыма не прывесці хаця б фрагмент ліста да Вось сёе-тое аб нашых былых сябрах і мінулых часах. З двух канцоў зямлі, што аддзяліла нас аднаго ад другога, мы бачым па-рознаму сённяшнія часы, у мінулым жа сустрэкаем як і раней. Не ведаю, ці вядома табе, што ад нас пайшоў твой былы знаёмы, а мой стары сябра (з першага класа) Ян Чачот. Дзень яго смерці нам невядомы. Мы даведліся толькі, што ён ужо памёр. Прыблізна ў той час, калі ён памёр, мне ўсё снілася аб ім адно і тое ж: што ён прыехаў у Парыж, а я з-за нейкіх перашкод не магу з ім пабачыцца. Гэта мучыла мяне ў сне, і я прачынаўся сумны. Мне доўга не хацелася верыць паведамленням аб яго смерці, якія ў нас так цяжка правярыць. Цяпер я ведаю напэўна, што ён памёр. Доўгія гады і многа ўспамінаў звязвалі мяне з ім. Перад смерцю ён выпусціў беларускія песні, і яны там у нас выклікалі многа слагады..."

Цікавым бачыцца і ліст да Веры Хлюсцінай ад 25 кастрычніка 1857 г. з Канстанцінопаля: "Трэба быць надзеленым вельмі дэмакратычнымі і вельмі моцнымі органамі пачуццяў, каб вынесці першае ўражанне ад усходняга горада. Між іншым, я хутка прывык. Прызнаюся, што усё гэта не пазбаўлена чароўнасці, а затрымліваўся ў некаторых частках горада, якія здаваліся мне зусім падобнымі на вуліцы майго роднага мястэчка (Наваградка) у Літве...".

Немагчыма не прывесці хаця б фрагмент ліста да

ліся ў журботным становішчы. Кожны ўдзень і ўночы выдумваюць палітычныя праекты і шалеюць, не маючы сіл перацягнуць іншых на свой бок. Ходзяць нашы і на мае лекцыі, але толькі затым, каб выведаць, да якой партыі я належу: арыстакрат ці дэмакрат? І сярдуць, што я ім не гавару пра палітыку. Цяпер, здаецца, крыху супаколіся. У будучым годзе, калі я тут застануся, будзе лягчэй і з курсам і з эміграцыяй, якая, відаць, пакіне мяне ў спакоі. Можна быць, удасца атрымаць званне прафесара без натуралізацыі, бо мне нека шкада перастаць быць літвінам (тут і далей выдзелена мною. — Я. Г.) ды і не па душы ператварацца ў француза.

З радзімы даўно не маю ніякіх вестак. Пра Аляксандра не ведаю нават, ці жывы ён.

З тутэйшых знаёмых часцей за ўсё сустракаюся з Занам, Кашыцам і ўсякай іншай Літвой. Зан часта хварэе. Брат яго Тамаш цяпер у Пецярбурзе..."

А вось яшчэ радкі са студзеньскага ліста 1847 г. з Парыжа да таго ж Францішка: "Будзь толькі заўсёды ўпэўнены, што мая дзейнасць бярэ пачатак з той глебы, на якой мы выраслі ў бацькоўскім доме... Пра Аляксандра я ведаю толькі, што ён жывы і стала знаходзіцца ў Харкаве. Ён ажаніўся на дачку Францішка Тарасевіча, бывае часам у Наваградку, наведваў Завоссе..."

І зноў жа да брата Францішка пра брата Аляксандра

Эпісталаярый паэта сведчыць...

Пра сваю Айчыну, імя якой Літва (не Жамойць, не Жмудзь) леталісна ды гістарычная з былымі сталіцамі у Наваградку і ў Вільні, паэт гаворыць ужо ў першых радках "Пана Тадзуша: "Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie..." Сюды ж дапасоўваецца і падзагаловак эпапей — "Апошні заезд на Літве". Прачытаўшы пазму на мове арыгінала ці ў перакладзе на беларускую або рускую мовы, мы не можам не пагадзіцца, што Літвой Адам Міцкевіч называе ў адпаведнасці з тагачаснай традыцыяй сваю родную Наваградчыну, якая ўваходзіла раней у склад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Пра гэта сведчаць літаральна ўсе мастацкія творы і часткова публіцыстычная спадчына вялікага сына наваградскай зямлі, зноў жа — на якой бы мове яны ні былі напісаныя.

Адносна сваёй нацыянальнай прыналежнасці наш славуць зямляк пакінуў шмат сведчанняў на старонках сваёй эпісталаярый спадчыны. Там жа мы знойдзем і словы, скажам прама, некампліментарныя пра Жамойць і жмудзінаў, г. зн. пра Літву і літоўцаў, калі карыстацца сучаснай этнаграфічнай мінэралогіяй. Чытаючы гэтыя дакументы, мы лёгка пераканаемся ў тым, што Адам Міцкевіч не быў ні палякам, ні жмудзінам, ні яўрэем і нават ні татарынам, і што Літва і літвіны — гэта краіна і народ. Калі перавесці на сённяшняю тэрміналогію — Беларусь і беларусы.

Марцін КОЎЗКІ

Доля праўды

● Галоўнае на тэлебачанні — рэклама. У астатняга мала шанцаў. Былыя ўзгадваюцца райкамы з іхнімі "пасля даклада танцы".

● Трошкі пра футбол (запіскі жанчыны). А што калі не нападаць, а толькі абараняцца — ці можна такім чынам выйграць? І як вызначыць пераможца, калі абедзве каманды толькі абараняюцца? Увесці спецыяльны паказчык: "колькасць непрапушчаных мячоў"? Хаця, скуль яны возьмуцца, тыя мячы? Не, у футболе я канчаткова забылася. Але

што тады значыць "гуляць ад абароны"? Ці гэта ўжо не футбол?

● Лета, колькі разнастайна аголеных, некаторыя дайшлі да крайнасці. І адразу відаць стала, як мала наўкруг гэтай самай разнастайнасці.

● Болям прасякнуты верш Івана Чыгрына пра помнік сталінскаму прыслушніку Калініну ў Мінску (гл. "Крыніца", N 35). На маю думку, гэта адзін з самых безаблічных манументаў у беларускай сталці. А ці не пара ставіць пытанне, як нам пазбавіцца ад гэтых несамавітых

збудаванняў? — Не-не-не, — глядзіць на мяне з надзеяй не самы выдатны помнік піянеру Марату Казею.

● Ці не самы ходкі тавар на базары — патэнтаваныя сродкі барацьбы з тараканамі. Тараканаў многа — гэта вызывае трывогу. Але расце культура быту, ніхто не хоча мірыцца з паразітамі. Два міністэрствы адначасова робяць высновы, што ў іх усё ў ажурі — Міністэрства гандлю і Міністэрства культуры. Ды ці варта падавацца падману, бо міністэрскай ўстановы самі, кажуць, церпяць ад тараканаў.

● Прыкметы часу: маладыя людзі з пачкамі грошай, што не ўлазяць у кішэні. Занадта многа грошай? І грошай, і людзей харошых, у каторых такія грошы.

● Усё мяняецца пакрысе без аніякай візы, курыца ўжо не яйкі нясе, а нейкія "кіндэрсюрпрызы". Цэны ўзрастаюць спакваля, былыя вартасці бурацца, курыца каштуе цяпер як цяля, а "кіндэрсюрпрыз" — як курыца.

● Слухаю сімфонію брэху, і, дальбог, не да смеху. З чалавекам заўсёды нешта не так, не церпяць сабакі чужога духу. Але як сабакі брэшуць на сабак — варта паслухаць. Каб не было знявагі, пабрахачь ніколі не шко-

тым Коўне, якое так дорага каштавала мне..."; а 27 студзеня 1820 г. паведамляў філаматам у Вільню з Коўна: "Прыходжу са школы амаль заўсёды раззлаваны ці непааслушэнствам, ці, што бывае часцей, тупасцю вучняў. Дарэмная праца! Кідаюся на ложка і ляжу некалькі гадзін, ні пра што не думаючы, злы і кіслы. Часам хандра і злосць такія вялікія, што дастаткова дадаць дзве унцы, каб звар'яцець ці павесіцца..."; а яшчэ крышку раўней — 19 лістапада 1819 г. — адтуль жа пісаў Юзафу Яжоўскаму: "Усё па-старому — вось першае паведамленне. Усё кепска: так выцякала б з першага, аднак скажу толькі: усё не вельмі добра. Нуда, бесталкоўшчына, санліваць, лянота етс. Астывае жаданне руліва выкладаць, паколькі ў старэйшых класах галовы зусім "жмудскія"; зрэшты, самі настаўнікі наракаюць, што ніколі не трапляліся школы, настолькі бедныя на таленты. Вось мы і мучаемся, і пакутуем..." І яшчэ да таго ж Юзафа Яжоўскага ад 18 кастрычніка 1819 г. з Коўна: "Але маркотней за ўсё, што і карысці мала, школа нешматлікая, а значыць, і талентаў мала; у малодшых класах усё ж ёсць чудоўныя надзеі, у старэйшых — убоства. Толькі двое-трое на людзей падобны, і вось яны да мяне прывязаліся. Я іх заахочваю, даю кніжкі, чытаю; вялікімі людзьмі не стануць, але добрымі і нядрэнна навучанымі маглі б стаць, калі б узяліся за працу і трапілі ва ўніверсітэт, таму што сякія-такія здольнасці ў іх ёсць. Да гэтай пары ім было няўчыцца, што значыць пісаць. Ніякага заахвочвання да навук у школе няма, здаецца, быццам яна памірае ці засынае; вучні гавораць ціха, баязліва і марудна, настаўнікі — таксама. Беднасць у павесце і ў школе крайняя; у старэйшых класах, г. зн. у пятым і шостым, усяго адзін толькі вучань жыве на свае сродкі, астатнія вымушаны гувернёрстваваць, а па сканчэнні школы шукаць кавалак хлеба..."

Цытаванне такога накірунку можна было б доўжыць, але, думаецца, дастаткова і гэтага матэрыялу, каб і ён у пэўнай ступені мог працаваць на рашэнне аб'ектыўна неіснуючых праблем, але якія сёй-той са зноўсвечаных калялітаратурных (і не толькі) спецыялістаў-рэвізіяністаў усё ж імкнецца падняць і ўзняць як мага вышэй.

Яўген ГУЧОК



ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх пісьменнікаў; рэдакцыя газеты "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года

Галоўны рэдактар
Уладзімір
НЯКЛЯЕУ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Мікола ГІЛЬ —

намеснік галоўнага рэдактара

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,

Жана ЛАШКЕВІЧ,

Алесь МАРЦІНОВІЧ,

Барыс ПЯТРОВІЧ —

першы намеснік галоўнага рэдактара,

Віктар ШНІП —

адказны сакратар

АДРАС

РЭДАКЦЫЯ:

220005, Мінск,
вул. Захарава, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 2848-461

намеснікі галоўнага рэдактара — 2848-525,
2847-985

АДДЗЕЛЫ:

публіцыстыкі — 2848-204

пісьмаў і грамадскай думкі — 2847-985

літаратурнага жыцця — 2848-462

крытыкі

і бібліяграфіі — 2847-985

паэзіі і прозы — 2848-204

музыкі — 2848-153

тэатра, кіно

і тэлебачання — 2848-153

выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў — 2848-462

навін — 2848-462

мастацкага афармлення — 2848-204

фота-

карэспандэнт — 2848-462

бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛІМ".

Рукпісы рэдакцыі не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтры тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856.
Наклад 3560
Нумар падпісаны ў друку 3.9.1998 г. у 17.30.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 999
Заказ 5256/Г